

УНІЗ ПА ЛЕСВІЦЫ, ШТО ВЯДЗЕ ЎВЕРХ

Барыс ЖАГРЫН: “Узрост культуры роўны ўзросту чалавецтва, бо культура і была павітухай. Паміж Гегелем і Сахаравым, з аднаго боку, дзікунамі і бамжамі — з другога, няма рашуча ніякай фармальнай розніцы. Але розніца фактычная, якая заключаецца ў якасці набытага сэнсу, невымерная і натуральная: першыя ствараюць, а другія толькі спажываюць або, горш за тое, — разбураюць”.

5, 12

У ЖАНРЫ АНТЫУТОПІІ

Міхась ТЫЧЫНА: “Самым бліжкім па сваім змрочным каларыце новаму Быкаву льга назваць апавяданне М. Гарэцкага. З тым адрозненнем, што папярэднік шчыра і абгрунтавана верыў у таямнічую сілу мастацтва: жорсткі пан Дастаеўскі (!) не здужаў “страшнаму музыкавай песні” і сканаў ад жаху — такая праўда пачуцця гучала ў музыцы. Быкаў жа і раней, калі грамадства наша было літаратурацэнтрычным, пытаў сябе і іншых: “Дык што мы можам?”

6—7

“ГЭТА МОЙ ЛЁС...”

Вершы Дануты БІЧЭЛЬ

8—9

СЛЯПЫ І ВІДУШЧЫ


Апавяданне Васіля ТКАЧОВА

9

ПОМНІКІ ЧАСУ, ЯКОГА ПРОСТА НЯМА

Галіна КРАЎЧАНКА: “Я — чалавек тэлевізійны. Спавядаю думку Адамовіча, што свет — тэатр, але людзі — акцёры часткова на сцэне, бальшыня ў партэры... Мне шкада, што на тэле паменела тэатра ды паэзіі. Але іх можа спавядаць зусім не кожны... І не ў любы час”.

10—11



Святая памяць


Святкуючы 100-годдзе хрысціянскай святыні — касцёла Божай Маці, браслаўцы ўшаноўвалі памяць сваіх мудрых і таленавітых продкаў, рукамі якіх напрыканцы XIX стагоддзя быў узведзены гэты храм. Хоць улады горада і непаважна аднесліся да гэтай нешараговай падзеі, і хрысціяне рымакаталіцкага веравызнання, і ўсе, каму дарагія гісторыя краю і святая памяць, прыйшлі ў дзень нараджэння Божай маці да будынка касцёла.

Шмат шчаслівых твараў бачыў горад у гэты светлы дзень. Бо людзі ішлі да адной з найкаш-

тоўнейшых святынь — абраза Божай Маці, апынку Браслаўскіх азёр і земляў.

З гісторыі вядома, што храм-юбіляр стаіць на падмурку старажытнага касцёла, які быў знішчаны пажарам у час бою паўстанцаў генерала Касцюшкі з расійскімі атрадамі. Касцёл Божай Маці — адзін з нешматлікіх храмаў азёрнага краю, якому пашчасціла выжыць і ў змрочныя часы наступу агрэсіўнага атэізму.

Анатоль КЛЯШЧУК
Фота аўтара



Узаемаадносiны Беларусi з Саветам Еўропы ўскладняюцца з кожным тыднем. Пасля таго, як СЕ заклiкаў усе краiны да палiтычнай i эканамiчнай благады Беларусi, ён прыняў новае беспрэцэдэнтнае рашэнне: на чарговым самiце СЕ ў Страсбургу Беларусь не будзе прысутнiчаць нават у якасцi "спецыяльна запрошанага"... Міністэрства замежных спраў Беларусi ў сваёй заяве назвала дзеяннi СЕ нi больш нi менш — "дыктатам". I паколькi МЗС лiчыць умовы, якiя "дыктуе" СЕ, непрымальнымi, цяжка чакаць у блiжэйшым часе нейкiх змен i зрухаў у справе прызнання Беларусi ў Еўропе, а таксама ў перамовах памiж апазіцыяй i прадстаўнiкамі прэзiдэнта (калi яны наогул будуць працягнуты). Маленькая, але ганарлівая Беларусь не хоча "паступацца прынцыпамi". I Савет Еўропы не адмовiцца ад жадання прымусiць "непакорлівую" дзяржаву жыць па законах еўрапейскага свету. Каса найшла на камень, але ляжаць каменем пасярод Еўропы нiяк не выпадае. Да таго ж, усiм вядома, пад што вада не цячэ...

СКАРАЧЭННЕ ТЫДНЯ

На мiнулым тыднi закончыўся тэрмін дзеяння акрэдытацыi замежных журналістаў i прадстаўнiцтваў замежных СМІ на тэрыторыi Беларусi. Паводле рашэння Савета Міністраў Беларусi ўсе замежныя журналісты павiнны былі да 23 верасня прайсцi перакрэдытацыю. Па апошнiх звестках, зрабілі гэта толькi 27 журналістаў са 110 акрэдытаваных дагэтуль (84 пастаянна i 26 часова). Iстотна падкарацiў колькасць акрэдытаваных журналістаў "пункцiк" урадавай пастановы, паводле якога супрацоўнiкi зарэгістраваныя ў Беларусi СМІ не могуць прадстаўляць у сваёй краiне СМІ замежныя, хоць падобнае "сумяшчэнне пасадак" паўсюль прынята за натуральнае, асабліва ў "цяжкадаступных" краiнах. Такiм чынам, простым рашэннем урада плынь iнфармацыi, што будзе выходзiць з Беларусi, скарачана ў чатыры разы. Але — акрэдытацыя працягваецца...

"ШКАДАВАННЕ" ТЫДНЯ

Міністэрства замежных спраў Беларусi распаўсюдзiла 29 верасня заяву, у якой выказваецца шкадаванне ў сувязi з тым, што Беларускi фонд Сораса спыніў сваю дзейнасць на тэрыторыi нашай краiны. МЗС сцвярджае, што беларускiя ўлады не закрывалi Беларускi фонд Сораса, што яны "заўсёды дзейнiчалi ў адносiнах да БФС без якiх-небудзь прадуманасцяў i ў строгай адпаведнасцi з лiтарай закона", што БФС "не быў i не можа з'яўляцца аб'ектам палiтычнага праследавання", i ўвогуле "БФС наўмысна скажае iсцiну, надаючы палiтычнае значэнне пытанню, якое мае чыста прававы характар..." Пасля гэтакiх "шкадаванняў" надзеi на тое, што БФС адноўiць сваю дзейнасць у Беларусi, стала значна больш...

РЭКАРДСМЕН ТЫДНЯ

Дэпутата Вярхоўнага Савета Беларусi 13-га склікання, журналіста газеты "Товарищ" Валерыя Шчукiна суд Ленiнскага раёна г. Мiнска 24 верасня аштрафаваў яшчэ на 30 мiльёнаў рублёў за ўдзел у акцыi журналісцкай салідарнасцi з Паўлам Шараметам. Такiм чынам, агульная сума штрафаў, на якую дзяржава пакарала сёлета апазіцыянера, склала 76,5 мiльёна рублёў, а гэта азначае, што "рэкорд" старшынi "Народнай Грамады" М. Статкевіча — пабіты. Хуткiя на руку журналісты падлiчылі, што выплачваць гэты штраф ваеннаму пенсiянеру Шчукiну давядзецца да глыбокай старасцi.

ДАМОУЛЕНАСЦЬ ТЫДНЯ

Пасля Я. Прымакова вырашаць "справу Шарамета" ў Мiнск прыбыў вiцэ-прэм'ер расійскага ўрада Валерыя Сяроў. Паводле папярэднiх паведамленняў СМІ, на сустрэчы В. Сярова з А. Лукашэнкам было ўзгоднена, што вырашацца гэтая праблема будзе ў рэчышчы ранейшых дамоўленасцяў прэзiдэнта Беларусi з прэзiдэнтам Расiі. Што гэта за дамоўленасцi, мы ведаем нiбыта з першых рук — ад Б. Ельцына, якi неаднаразова выступаў з рэзкiмi заявамі па расійскiм тэлебачаннi. Але разам з тым на сёння не адбылося пакуль нiчога iстотнага, акрамя асцярожнага прадбачання Прэзiдэнта Беларусi: паколькi следства па справе П. Шарамета завершана i матэрыялы перададзены ў пракуратуру, журналіст да суда можа быць вызвалены з-пад варты.

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

"Одинаковый статус" моў лiчу хiтрамудрай i прымусова навязанай беларусам задумай. Рэалiзацыя яе на практыцы вядзе да дыскрымiнацыi спрадвечна беларускага, усяго, што нагадвае карэннаму насельнiцтву аб яго гiсторыi, побыце, культуры. Пад выглядам "аўтаномнага" iснавання другой дзяржаўнай мовы грамадзянам Беларусi ўкараняецца iдэалогiя зусiм iншай нацыi. Фактычна iдзе культурная iнтэрвенцыя ў адносiнах да беларускага народа. Так можна i не заўважаць, як зникне аснова нацыi, а з ёй i сама беларуская дзяржава..."
(З адказаў былога члена Канстытуцыйнага суда Беларусi Мiхаiла ПАСТУХОВА на пытаннi чытачоў. "Народная воля" за 1 кастрычніка г.г.)

БАНКРУТ ТЫДНЯ

Газеты паведамiлі пра першага банкрута на вёсцы. Ём стаў саўгас "Падароск" Ваўкавыскага раёна. Гаспадаркi з такiм iмем больш тут няма. Саўгас — адзiн з самых ляжачых у раёне — "купiла" мясцовая райсельгаскiмiя. Што з гэтага выйдзе, што гэта даць былым саўгаснiкам — невядома, але ўсё ж з'яўленне новага гаспадара — хоць нейкае выйсце. А колькi саўгасаў i калгасаў чакаюць на падобнае цi нейкае iншае выйсце?

МIЛЬЯРДЭР ТЫДНЯ

Слава мiльярдэра прыйшла да Упраўлення КДБ па Брэсцкай вобласцi. Мiльярд рублёў — такi сумарны доўг за тэлефонныя гаворкi ўпраўлення брэсцкiм сувязiстам. Апошнiх гэта моцна здзiвiла: установа, супрацоўнiкаў якой называюць вялiкiмi маўчыцамi, аказалася адной з самых гаварлiвых. Услед за карэспандэнтам "Народнай волi", якi паведамiў пра гэты сапраўды нечаканы факт, спытаем: а, можа, супрацоўнiкi ўпраўлення настолькi i намаўчалi?

БЕЛАРУС ТЫДНЯ

Як вядома, Мiжнародны бiяграфiчны цэнтр у Кембрыджы кожны год прысвойвае званне "Чалавек года". Удалымiкамі яго становяцца людзi, якi здабылі вядомасць у розных галiнах навукi, культуры, лiтаратуры... У спісе славуцасей — нямала i беларусаў. Нядаўна ён папоўнiўся iмем прэзiдэнта Мiжнароднай асацыяцыi беларусiстаў, дырэктара Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра iмя Францiшка Скарыны, доктара фiлалагiчных навук, прафесара Адама Мальдзiса. Брава, Адам Іосiфавiч!

Крыж жыватворны — наша святыня



Ідэя стварыць копію Крыжа Еўфрасінні Полацкай, выкананага ў 1161 годзе майстрам Лазарам Богшам, узнікала пяць гадоў таму назад. Тады мала хто верыў, што такая справа ўвогуле можа быць ажыццёлена. Зрушыла яе з месца грамадская арганізацыя — Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына". Працу па стварэнні Крыжа па ўзоры Крыжа Еўфрасінні Полацкай, распачатую брэсцкім мастаком Міколам Кузьмічом, благаславіў мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт. Вядомыя вучоныя, спецыялісты ў розных галінах мастацтва і гісторыі пастаянна давалі кансультацыі і дапамагалі чым маглі мастаку. Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт зрабіў паломніцтва ў святыя мясціны, адкуль былі дастаўлены ў нашу краіну для копіі Крыжа часцінкі Крыжы Хрыстовай і мошчэй пакутнікаў, а таксама камень ад Гроба Господня і маткі Боскай. Самому ж мастаку ўдалося аднавіць тэхніку, у якой былі выкананы змалевыя мініяцюры, што ўпрыгожвалі страчаны Крыж. Фундатарам даследчай працы мастака па стварэнні эскіза, а потым і самога Крыжа стаў сябар ЗБС "Бацькаўшчына", расійскі прадпрыемальнік, беларус па паходжанні Анатоль Сілівончык.

26 верасня ў Полацкім Багаюленскім саборы прайшла ўрачыстая служба, а 27-га адбылася літургія і пакланенне Крыжу ў Крыжаў-віжальным саборы Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра. На ўрачыстасцях з нагоды асвячэння і Узвіжання Крыжа прысутнічаў прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь Сяргей Лінг. Ён, азнаёміўшыся з праблемамі манастыра і ўсяго Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка, абяцаў падтрымку з

боку дзяржавы. І каб праект, які павінен быць ажыццёлены на Полаччыне ў звязцы з Крыжам, хутчэй здзяйсняўся, нядаўна быў створаны Мiжнародны дабрачынны фонд Жыватворнага Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай. Прэзiдэнтам фонду аднадушна абраны наш зямляк Анатоль Сiлівончык.
На здымку: адзiн з момантаў цырымонiі асвячэння Крыжа.
Фота БЕЛТА

АДГАЛОСКІ

Экранныя перакананні

У мiнулую суботу тэлеканал "Расiя" (РТР) наладзiў глядачам "агульнай iнфармацыйнай прасторы" сустрэчу з Прэзiдэнтам Беларусi. Зрабілі гэта справу журналісты праграмы "Совершенно секретно". А ў аснове тэлевізыйнай перадачы быў вiдэазапіс iнтэрв'ю, якое прэзiдэнт даў журналісту М. Маркелаву. Гэта ўжо само па сабе падаецца дзiўным, бо ў лiстападзе мiнулага года таго самага Маркелаву прымусiлі хуценька з'ехаць з Мiнска, папярэднe размагнiчыўшы стужку. Ды і тагачасныя выпускi "Совершенно секретно", у якiх асвятляліся падзеi ў Беларусi, наўрад цi маглі спадабацца беларусаму кiраўнiцтву. I раптам... Што ж здарылася?

Узгадаем, што запiс праграмы адбываўся ў жнiўнi, падчас абстрактнага тасюнакi памiж Масквою i Мiнскам, якое было выклiкана дзеяннiямi беларускiх уладаў у дачыненнi да журналістаў ГРТ. Штодня расійскiя СМІ распаўдалi аб "справе Шарамета", выказацца на гэты конт быў вымушаны нават сп. Ельцын — i праз прэс-сакратара Ястрэжэмбскага, i асабiста. Зразумела, што беларускi бок хацеў зрабiць у гэтай так званай "iнфар-

мацыйнай вайне" крок у адказ. Але якiм чынам? ГРТ i НТБ па другi бок барыкада, застаецца РТР... Дамагчыся прынцыповай згоды кiраўнiцтва "СС" у асобе Арцёма Баравiка на гэту акцыю было, мабыць, няцяжка, бо А. Баравiк вядомы прыхiльнiк Ю. Лужкова, а Юрый Мiхайлавіч неаднаразова выступаў у падтрымку Аляксандра Рыгоравiча. А. Баравiк на пачатку праграмы нават сказаў некалькi слоў.

Калi хто ўключыў тэлевізар на сярэдзiне праграмы i не чуў уступнага слова А. Баравiка, дык мог бы падумаць, што глядзiць чарговы фiльм Ю. Азаронка, тое ж, скажам так, некарэктнае спалучэнне кадраў "Вясны-96" i кiнахронiка часоў Другой сусветнай вайны, непрыхваванае жаданне выставiць апанентаў беларускага Прэзiдэнта ледзь не дурнымi (гэта, дарэчы, не на карысць прэзiдэнту, бо калi ў асцяроддзi апазіцыi няма асобаў, дык i перамогi над ёю мала чаго вартыя), цi нават здраднiкамі.

Напрыклад, расійскi тэлежурналіст разважае пра тое, што З. Пазняк змест таго, каб эміграваць на Запад, варта было б гады два-тры пасядзець у турме. Гэта, маўляў,

магло б аказацца вельмi зручным у часе наступных прэзiдэнцкiх выбараў. Альбо вось такая заява... Спрабуючы выглядаць аб'ектыўным, журналіст "СС" у асцярожнай форме нагадвае, што А. Лукашэнка занадта крута паводзiць сябе з апазіцыяй i ў Беларусi не ўсё добра з правам чалавека, але... "але цяпер гэта не мае значэння, паколькi альтэрнатывы гэтаму рэжыму няма". Тут варта было б удакладнiць, для каго не мае значэння, i для каго няма альтэрнатывы? Сам Аляксандр Рыгоравiч заўжды гаворыць аб беларусах як аб народзе працавітым, мудрым i вялiкiм. Дык што, гэты народ пры патрэбе не здолее вытчыць са свайго асяроддзя лiччэ аднаго таленавітага палiтыка? Iншая справа, калi "не мае значэння" для Масквы, i "няма альтэрнатывы" зноў жа для Масквы. Дык так i гаварыць трэба. Што для маскоўскай пазiцыi ўсё "не мае значэння", калi гаворка iдзе пра iмперскiя iнтэрэсы Расiі — рэч вядомая i цалкам натуральная, у чым мы яшчэ раз мелi магчымасць пераканання пры поўнай, аб'ектыўнай трэба заўважаць, тэлепераканаўчасцi нашага прэзiдэнта.

Вадзiм ДОЎНАР

Чытанні

Не мялеюць Скарынавы вытокі

Францiшак Скарына i час — i не толькi той, у якiм жыў i тварыў выдатны першадрукар i асветнiк, а i час, як катэгорыя прастораваа, што ўбiрае ў сябе лепшыя духоўныя каштоўнасцi, створаныя чалавецтвам на працягу стагоддзяў; неўміручасць спадчыны найвыдатнейшага беларускага дзеяча i яго ўплыў на друкарскую i асветнiцкую справу ва ўсiм свеце: праблемы вивучэння яго жыцця i дзейнасцi суадносна сённяшнiх рэалiй — гэтыя i iншыя пытаннi абмяркоўвалiся падчас трэцiх Скарынаўскiх чытанняў, што праходзiлі ў старажытным Полацку.

У Полацкiм музеi беларускага кнiгадрукавання сабралiся даследчыкi з Мiнска, Гомеля, Вiльнi, Масквы, Рыгi, Санкт-Пецярбурга, Варшавы, Нью-Йорка. I, канечне ж, самы чыны ўдзел прынялі ў iх супрацоўнiкi музея, а таксама навукоўцы Полацкага дзяржаўнага унiверсiтэта. Правядзене чытанняў было прымеркавана да знамянальнай падзеi — 480-годдзя выдання Скарынаў у

Празе першай беларускай кнiгi. Гэта, вядома, не магло не надаць iм своеасаблівай урачыстасцi, але, не паўпывала на дзелавы характар работы. А даклады, паведамленнi, якiя прагучалi на чытаннях, вартыя таго, каб з цягам часу стаць набыткам шырокай грамадскасцi.

Годна пачувалi сябе на чытаннях прадстаўнiкi далёкага замежжа. Тым больш, што прыехалi на iх тыя, хто ў розных мерапрыемствах на Беларусi даўно прымае чынны ўдзел. У прыватнасцi, прафесар Варшаўскага унiверсiтэта Аляксандр Баршчэўскi (лiмаўскi чытач, бадай, больш яго ведае як паэта Аляся Барскага) запыніў увагу на адраджэнскiм шляху Скарыны, нагадаўшы прысутным, што Скарына годна тарыў у сваёй друкарскай i асветнiцкай дзейнасцi ўласную сцяжыну i ганарыўся сваiм паходжаннем са слаўнага горада Полацка. Дырэктар Беларускага iнстытута навук i мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кiпель падрабязна расказаў, якi ўклад унеслі ў скарыназнаўства прадстаўнiкi бела-

рускага замежжа. Зора ж Кiпель паведамiла, што кнiгi пра Скарыну, выданыя на Беларусi, ёсць у 65 бiблiятэках 33-х штатаў ЗША.

Закраналiся на чытаннях пытаннi канфесiйнай прыналежнасцi Скарыны. У прыватнасцi, на гэтых аспектах засяродзiлі ўвагу галоўны навуковы супрацоўнiк Дзяржаўнага Эрмітажа (Санкт-Пецярбург) Барыс Сапуноў, навуковы супрацоўнiк iнстытута сусветнай лiтаратуры Расійскай акадэміі навук Аляксей Каўка, дырэктар Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра iмя Францiшка Скарыны Адам Мальдзiс, прафесар Вiленскага унiверсiтэта Юозас Гянзлiс.

Не былі абдызены ўвагай i такiя пытаннi, як сацыяльна-палiтычныя погляды першадрукара, яго моўнае майстэрства, праблемы перакладу Скарынавы твораў, а таксама кнiг Бiблiі на сучасную мову, гаварылася i пра высокi мастацкi ўзровень Скарынавых выданняў, якiх на сённяшнi дзень у свеце налічваецца 388 экзэмпляраў.

Н. К.

І пошук мэты, вартай ды важнай

Сезон распачынае... юбілей

Гісторыя злачынства

Прыкрасць прыкрасцяў "Белай вежы", — фестывалю тэатральнага, міжнароднага, узгадаванага горадам Брэстам з ягонымі выканаўчымі камітэтамі, — непрыезд ды, адпаведна, няўдзел у праграме спадара Алега Табакова разам з таварышамі ды спектакля "Князь Вітаўт" Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Прычына больш як праявілася: іграць трэба было на тле старажытных мураў, — Белай вежы, так бы мовіць, натуральнай, што ў Камянец, але большыня акцёраў мецьме надта лёгкія строі — адпаведна мастацкаму вырашэнню. Між тым тэрмометр напэўна не ўтрымаецца на пазначцы, адпаведна дзясці градусам паводле Цэльсія...

Фестываль "Белая вежа" распачаўся 2 кастрычніка тэатралізаваным прадстаўленнем на вуліцы Леніна паміж тэатрам драмы і тэатрам лялек; скончыцца ў нядзелю, 5 кастрычніка. Штодня журы, госці ды крытыкі мусяць вытрымліваць па чатыры-шэсць спектакляў; гарадскім гледачам прасцей — можна выбіраць. Перадусім — між праграмай спектакляў драматычных ды лялечных. Уласна Беларусь прадстаўлена берасцейцамі са спектакля "Любоў — книга залатая" ды лялечнымі "Прыгодамі барона Мюнхгаўзена", купалаўцамі ў "Чароўнае начы", акадэмічным рускім тэатрам у "Раскіданым гняздзе", гомельцамі з "Чайкай" (рэжысёры двух апошніх Барыс Луцэнка ды Рыхард Таліпаў, па магчымасці, возьмуць удзел у фестывальных спатканнях). Малады тэатр з Кіева прывізе "Войцака", Венгерскі нацыянальны тэатр з Берагова (таксама Украіна) — "Сакаліную вячэру". Расія прадстаўлена маскоўскім тэатрам "Чорнае неба белое" і спектаклем "Тут быў СССР". Люблінскі тэатр імя Юліўша Астэрвы (Польшча) прапануе "Дванаццатую ноч", Віленскі тэатр "Байдалас" — "Іванова", Плевенскі

тэатр імя Івана Радоева (Балгарыя) — "У старым сяле, у канцы свету", Дарханскі маладзёжны тэатр (Манголія) — "Дзяўчыну жуар". З Нікасіі (Кіпр) маецца прыехаць Фотас Фаціадзес са спектаклем "Чалавек і багі". Лялечнікі, акрамя памянутага ўжо берасцейскага "Мюнхгаўзена", маюць на мэце паказ спектакляў "Гэта ты... Моцарт?" (Дзяржаўны тэатр лялек, Мінск.), "Час нітак" (Фігурэнтэатр, Вена), "Мікіта Кажамыя" (Абласны тэатр лялек, Івана-Франкоўск), "Русалачка" ("Арлекін", Омск), "Прыхадзень" (Абласны тэатр лялек, Гродна), "Казка ланцужок" (Абласны тэатр лялек, Луцк), "Малое тыгранё Петрык" (Беластоцкі тэатр лялек).

Што да дзейнасці ўласна фестывальнай, дык Міністэрства культуры Беларусі ўжо замовіла крытыкам і гісторыкам тэатра ўдзел у абмеркаваннях спектакляў і "круглых сталах" па некаторых спецыфічна-тэатральных праблемах.

Між тым праблемай праблема самога фестывалю "Белая вежа" застаецца пошук... мэты, вартай ды важнай, дзеля якой тэатральнае спадарства ўжо другі год запар бавіць час пад ценем старажытнай архітэктурнай адметнасці. Мэты, трэбы разумець, выключна мастацкай, — яе часам пашыраюць да паняцця "канцэпцыя". Яе, мэты-канцэпцыі, яркай, акрэсленай, пэўнай, няма пакуль што не толькі ў "Белай вежы"; баллазе, выключна ўдалы досвед сёлетніх гомельскіх "Славянскіх тэатральных сустрэч" давёў, што ўсё знаходзіцца якраз падчас пошуку... Калі ўзровень пошукаў ды запатрабаванняў не вылікае сумніву: фестываль лічыцца ўдалым, калі на яго трапляе хоць адзін (адзін!) бяспрэчна варты спектакль. Берасцейцы, не кажучы пра гэцей ды ўдзельніцаў, спадзяюцца менавіта на яго!

Ж. Л.

Акадэмічны рускі тэатр Беларусі: шасцідзесяты пяты сезон інтэрыгуюча распачынае... шасцідзесяцігоддзе мастацкага кіраўніка Барыса Луцэнка (праўда, дзень нараджэння Барыс Іванавіч адсвяткаваў у верасні). Таму з 7 кастрычніка гледачоў чакае тыдзень спектакляў мэтра Луцэнка, — паводле Купалы, Дударова, Рамэ і Фо, Шылера, Меражкоўскага, старажытных міфаў ды яўрэйскіхказака. На вялікай і малой сцэнах рускага тэатра Беларусі можна будзе пабачыць траху не ўсю вядомую трупу з адметнымі акцёрамі-прэм'ерамі і актрысамі-прэм'ерамі ў камедыях, драмах, жартах і нават у містэрыі. На 14 кастрычніка прызначана юбілейная вечарына рэжысёра; яна



мае на мэце распавесці пра біяграфію рэжысёрскай творчасці. Фота Аляксея МАЦЮША

"Шчаслівыя жабракі" толькі ў ТЮГу

Двойчы адкрыць сезон (спектаклем ранішнім ды вечаровым) у стане хіба адзіны тэатр Беларусі — дзіцячы, а дакладней, Тэатр юнага гледача. 1 кастрычніка а дванаццатай гадзіне дзятва гуляла ў оперу "Кошчын дом", а ў васьмеціцаць нуля-нуля да прыхільнікаў выйшлі стваральнікі тыяўскіх цудаў увасаблення, — акцёры ў спектаклі "Стваральніца цуду". Пры гэтым тая, з чыёй геранінай абяцаны драматургіі цуд творыцца на працягу сцэнічнае дзеі, Вера Кавалерава, усё яшчэ са зламанай нагой... Адметная пластыка геранінай пры гэтым не пацярпела, вобраз уражаў.

На 18 кастрычніка (вечаровы паказ!) прызначана першая прэм'ера ТЮГу ў сёлетнім сезоне, — "Шчаслівыя жабракі" паводле Карла Гоцы ў пастаноўцы Мікалая Шайко. Прозвішчы Ларысы Рулёвай і Вячаслава Іназемцава ў афішы падкажуць, каму належыць маста-

коўскае вырашэнне ўсяго, што на сцэне стаіць, а каму — мастацкае вырашэнне ўсяго, што па сцэне рухаецца. Дэбютуе ў якасці балетмайстра Наталля Фурман, артыстка Нацыянальнага балета. Няможна прамінуць і перакладчыка Рыгора Барадуліна, які паразумеўся са спадаром Гоцы самым надзённым чынам, бо, акрамя непаўторных рэплік і перакладчыцкіх вольнасцяў, напісаў і пралог, дзе мы пачуем пра тое, што "Улада к пакутам глухая, За ўсіх багацей жабракі"... Праўда, і гэта варта адзначыць, улада ў асобе Міністэрства культуры Беларусі зрабіла ўсё, каб гэты тэкст быў дачуны і прамоўлены са сцэны, выдаткаваўшы буйную суму на пастаноўку "Шчаслівыя жабракі". "Мы чакаем яркага і па-свойму пранізлівага відовішча", — адказаў на самае далікатнае пытанне "ЛіМа" мастацкі кіраўнік тэатра Андрэй Андросік. Ну і мы таксама... Чакаем!

Роўныя між роўных

НАТАТКІ З VI Еўрапейскай канферэнцыі "НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ВА ЎМОВАХ СУЧАСНЫХ ПЕРАМЕН У РОЗНЫХ РЭГІОНАХ ЕўРОПЫ"

Народная культура... Традыцыйнае мастацтва... Фальклор... Што разумеем мы пад гэтымі вызначэннямі? "Песні і пляскі народнасцяў", як Астап Бэндэр выказаўся ў Старгарадскім доме састарэлых? На жаль, паняцце "народнай культуры" настолькі дэвальвавалася, што атаясамляецца для многіх толькі з тэлеперадачамі, цікавымі адно для спецыялістаў, ды ручнікамі і саламянымі лялькамі з сувенирных крамаў. Не ва ўсіх выхаванае сакральнае разуменне народнай культуры. Але мала ў каго — за выключэннем люмпенізаванай часткі грамадства, — не зашчыміць сэрца, калі заспяваюць за вясельным сталом маладыя галасы старажытную песню... І каму не захопацца патанчыць — нават не ўмеючы — пры задзірыстых гуках полечкі... Як не адчуць характаво бабулінай выцінанкі, не пераказаць дзецямі тыя казкі, што некалі сам чуў? Сваё, роднае у той ці іншай ступені прысутнічае ў кожнай сям'і, трэба толькі, каб кожная сям'я ўсвядоміла, якім неацэнным скарбам можа валодаць. Народная культура — першааснова любой культуры, тое, з чым прыходзяць у светлую супольнасць на правах роўнага між роўных, чым мы адметныя — і тым цікавыя. Эканоміка можа быць больш ці менш развітой, але калі ёсць развітая народная культура — ты ўжо можаш ганарыцца сваёй краінай і карыстацца павагай з боку блізкіх і далёкіх суседзяў...

Пра ўсё гэта думалася падчас правядзення на Беларусі VI Еўрапейскай канферэнцыі Міжнароднай арганізацыі па народнай творчасці IOV "Народная культура ва ўмовах сучасных перамен у розных рэгіёнах Еўропы", якая адбылася 22—27 верасня гэтага года на базе Рэспубліканскага спартыўнага комплексу Раўбічы. Падзея для нашай краіны нешараговая. Арганізацыя IOV дзейнічае пад эгідай ЮНЕСКА, у яе ўваходзяць 127 краін. І тое, што чарговым канферэнцыю вырашылі правесці на нашай зямлі, сведчыць пра аўтарытэт, якім карыстаецца наша фалькларыстыка ў свеце. Трэба адзначыць важную ролю ў гэтым Беларускага інстытута праблем культуры, аднаго з арганізатараў канферэнцыі, і яго дырэктара Уладзіміра

Скараходава, навуковага кіраўніка канферэнцыі. Іншымі навуковымі кіраўнікамі былі Генеральны сакратар IOV Аляксандр Вейгл і старшыня Камісіі па навуцы IOV Мечыслаў Марчук. На канферэнцыю прыехалі навукоўцы з пятнаццаці краін — Аўстрыі, Арменіі, Балгарыі, Германіі, Грэцыі, Італіі, Кіпра, Нідэрландаў, Польшчы, Партугаліі, Расіі, Украіны, Югаславіі. Хаця гэта былі прадстаўнікі розных народаў, якія размаўлялі на розных мовах і не заўсёды маглі паразумецца між сабою і гаспадарамі канферэнцыі без перакладчыкаў, панавала агульнае адчуванне ўзаемаразумення, роднасці, вялікай асалоды ад сустрэчы. Бо прыехалі людзі нераўнадрушныя, энтузіясты, рупліўцы. А той, хто не шкадуе сябе дзеля захавання

культуры свайго народа — заўсёды зразумее і паважна паставіцца да культуры іншага народа, куды ў большай ступені, чым інтэлектуальны касмапаліт.

Канферэнцыя адкрылася прывітаннем ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі і ад Міжнароднай арганізацыі па народнай творчасці. Пленарнае пасяджэнне пачалося з чытання даклада міністра культуры Рэспублікі Беларусі Аляксандра Сасноўскага "Традыцыйнае народнае мастацтва Беларусі: праблемы і перспектывы". Дарэчы, Аляксандр Сасноўскі з'яўляўся старшынёй аргкамітэта канферэнцыі, а Міністэрства культуры знайшло сродкі на яе правядзенне.

Ужо на самым пачатку прагучала пастаноўка вострых пытанняў. Доклад Аляксандра Марчука

(Польшча) меў наступную красамоўную назву: "Пагроза народнай культуры ў працэсе еўрапейскай інтэграцыі". Наступная дакладчыца, Тацяна Ефіменка з Украіны, разглядала народную культуру ў кантэксце глабальных праблем сучаснасці. Вельмі актуальным для беларусаў было выступленне навукоўкі з Расіі Эльвіры Кунінай "Аб сістэме дзяржаўнай падтрымкі традыцыйнай культуры". Сама дакладчыца з'яўляецца дырэктарам Дзяржаўнага дома народнай культуры, утварэння, аналагічнага якому на Беларусі пакуль, прынамсі, ў такіх маштабах, няма. Дзяржаўны дом народнай культуры мае філіі ў рэгіёнах Расіі і праводзіць глабальную працу па папулярызацыі і захаванню народнай культуры. Пра працу на рэгіянальным узроўні гаварылася ў дакладзе Вячаслава Карастылёва, які прыехаў з Расані. Там, у сваім рэгіёне, дакладчык арганізаваў рэгулярныя фальклорныя фестывалі, шматлікія студыі і гурткі па народнай творчасці. Выдадзена на пласцінках Анталогія разанскага фальклору, дзе на асобных пласцінках прадстаўлены фальклор канкрэтных вёсак, прычым дадаюцца ўкладчыцы з расшыфраваным тэкстам песьні. Беларусам застаецца толькі пазаздросціць разанцам. Фінансуюць такую дзейнасць як федэральныя ўлады, так і рэгіянальныя.

(Працяг на стар 4)

Святлана Алексіевіч. "Чарнобыльская малітва". На рускай мове. Масква, "Острожжэ", 1997.

Беручы ў рукі гэтую кніжку, я, шчыра прызнацца, ставіўся да яе з пэўным недаверам. Што новага, асабліва гомельцам і магілёўцам, можна сказаць пра Чарнобыль? У кожнага з нас ён свой. Але, як і кожная ўсенародная трагедыя, ці то вайна, ці то якая іншая катастрофа, чарнобыльская трагедыя неабдымная. Да ўсяго, яна яшчэ бясконца расцягнутая ў часе. І параўнаць яе можна хіба што са шматгадовым выгнаннем габрэяў, якое назаўсёды ўвайшло ў гісторыю і кроў габрэйскага народа. Цяпер беларусы і Чарнобыль, мабыць, таксама звязаны навечна.

Вось і ў гэтай кніжцы пра, вобразна кажучы, уласны зубны боль я знайшоў шмат чаго цікавага і кранальнага. Для творчай манеры С. Алексіевіч прысутнае жаданне знаходзіць і паказваць бясконцыя варыянты самага-самага, таго, што, як магнітам, прыцягвае людзей — каханне і смерць, з чаго, па сутнасці, і складаецца жыццё чалавека.

Жыццё людзей, якія напасткі дакрануліся да Чарнобыля ці жывуць у ягоным полі прыцягнення, кардынальна змянілася, бо гэта жыццё людзей, якія дакрануліся да смерці, разумеюць яны тое ці не. Асабісты ўражанні ў гэтых споведзях, сабраных аўтаркай, мяжуюць з грунтоўнымі абагульненнямі. Так, былы дырэктар інстытута ядзернай энергетыкі В. Несцяярніка называе гісторыю Чарнобыля "гісторыяй злачынства". Аварыя здарылася ў грамадстве, дзе "працавала кадэбэ, таемны вышук. Глушыліся "заходнія галасы". Тысячы табу, партыйных і вайсковых таямніц". У грамадстве, якое прывучылі слепа падпарадкоўвацца, бязмежна верыць свайму кіраўніцтву. "Калі яшчэ раз рване, адбудзецца тое ж самае, — прагназуе ён, — мы ўсё яшчэ сталінская краіна..."

Байцы партыі гвалі людзей на першамайскія дэманстрацыі і самі, часам, кідаліся на амбразуры. "Калі я злачыцца, дык чаму я забіваў уласнае дзіця?" — апраўдваецца адзін з першых сакратароў, які стаў на першамайскай дэманстрацыі разам з дачкою. Ведаў, а стаў. Монстры кіравалі даверлівым народам. "Я верыў. Інжынер з 20-гадовам стажам, добра знаёмы з законамі фізікі. Я ж ведаў, што з гэтых мясцін трэба сысці ўсяму жывому. Хоць бы часова. Але мы добрасумленна праводзілі замеры і глядзелі тэлевізар". Што ўжо казаць пра простых людзей? "Вясковых людзей болей за ўсіх шкада, яны нявінна пацярпелі, як дзеці", — заўважвае адна са спавядантак.

Няма сэнсу пераказваць споведзі гэтых простых людзей, бо яны — як незагойныя раны, і аўтарка па-майстэрску перадала іх. І ў кожнай такой балючай кроплі адбіўся цэлы сусвет, які варта перажыць кожнаму асабіста. Мы звыкліся з Чарнобылем, так, як звыкаюцца з памерлым, які доўга ляжыць у хаце. І добра, што з'яўляюцца такія кнігі, якія заўсёдна нагадваюць нам і ўсяму свету: не спіце, будзьце людзьмі.

Шкада, што кніга ўбачыла свет па-за межамі Беларусі. Але, пэўна, ёсць на гэта свае прычыны. І ці не пра гэтыя прычыны будзе напісана наступная кніга пісьменніцы?

Алесь БЯЛЯЦКІ

Соты нумар гэтага штотыднёвіка, заснавальнікам якога з'яўляецца Мінскае гарадское прадпрыемства "Белсаюздрук", прыйдзе да чытача, як звычайна, сёння, у пятніцу. А пачала сваё жыццё газета ў 1995 годзе. Спачатку, выходзіла нерегулярна, пасля кожную суботу і нарэшце была выбрана пятніца. І выбар, думаецца, да месца. У пятніцу многія едуць на дачы, накіроўваюцца ў вёску, і хіба не прыемна ўзяць з сабой у дарогу любімае выданне?

А што "Книга и мы" менавіта да такіх выданняў адносіцца, сумненняў няма. Аб гэтым сведчыць даўно сфарміраванае кола пастаянных чытачоў штотыднёвіка.

Гэта і выдаўцы, і паліграфісты, і журналісты, і пісьменнікі ды і ўсе, хто любіць кнігу, хоча своечасова даведацца пра выхад новых выданняў. А ў гэтым на старонках "Книга и мы" найперш дапамагаюць спецыяльныя палосы "Сігнальны экзэмпляр", у які ўключаюцца назвы кніг, сігналы якіх наступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі за апошні час.

Да ўсяго ў газеце аператыўна друкуюцца рэцэнзіі на найбольш цікавыя з іх. Акрамя таго, пастаянай стала рубрыка "На рэдактарскім сталі", што знаёміць з выданнямі, якія рыхтуюцца да выпуску. Апошнім часам "Книга и мы" пачала рэгулярна знаёміць і з творами паэтаў, празаікаў, прадстаўляе творчасць маладых аўтараў, якія толькі шукаюць сваю сцяжыну ў літаратуру.

Вялікую цікавасць выклікаюць краязнаўчыя артыкулы, нарысы, героі якіх з'яўляюцца выдатныя выдаўцы мінулага ці цяга, хто звязваў свой лёс з распаўсюджаннем кнігі, а таксама раскаваецца пра выданні, якія сёння сталі бібліяграфічнай рэдкасцю.

Не абыходзіцца ўвагай дзейнасць бібліятэк, у тым ліку і раённых, вясковых.

У полі зроку "Книга и мы" — усе найбольш важныя мерапрыемствы, звязаныя з выдавецкай дзейнасцю, распаўсюджаннем кнігі. Аператыўна змяшчаюцца звесткі пра змест карговых нумароў літаратурна-мастацкіх часопісаў "Полымя", "Малодосць"...

Газета стала такой змястоўнай і цікавай найперш таму, што калектыву яе хоць і невялікі, але па-сапраўднаму ўлюбёны ў кнігу, як галоўны рэдактар Уладзімір Кагуценка, намеснік галоўнага рэдактара Анатоль Зэкаў, карэспандэнт Алег Асіповіч...

Ёсць у "Книга и мы" і свае пастаянныя аўтары. Для прыкладу, Аляксей Гардзіцкі рэгулярна выступае з навамі-былімі з жыцця беларускіх пісьменнікаў і іх калег з іншых краін. Вядучы рэдактар выдавецтва "Народная асвета" Мікалай Станкевіч не прамінае выпадку, каб паведаміць пра кожную значную кнігу, падрыхтаваную "Народнай асветай". Выступае ён і з праблемнымі артыкуламі, што тычацца кнігавыдання, распаўсюджвання кнігі. Гэтую ж ношу ўзяў на свае плечы і рэдактар выдавецтва "Ураджай" Васіль Феранц. Даўні аматар кнігі, сапраўдны бібліяфіл Дамітрый Мароз раскавае пра рэдкія, унікальныя выданні...

А. М.

Узнагароды і кветкі



Першы намеснік старшыні Дзяржкамітэта па друку Рэспублікі Беларусь Зіновій Кірылавіч Прыгодзіч уручыў ганаровыя граматы камітэта па друку актрысе Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы народнай артыстцы Беларусі Марыі Захарэвіч, рэжысёру Мікалаю Макароўцу і айцу Сергію — нясцяцелю Свята-Георгіўскай царквы за іх плённую работу па падрыхтоўцы і правядзенні IV Нацыянальнага свята Дня беларускага пісьменства і друку, які прайшоў сёлета ў восенню ў Нясвіжы.

На здымку: пасля ўручэння граматаў. Фота Генадзя СЯМЁНАВА, БЕЛТА

Роўныя між роўных

(Працяг. Пачатак на стар. 3)

Знаходзіцца багата мецэнатаў сярод банкаў і фірм. Адмова ў падтрымку захавання нацыянальнай культуры набывае розгалас у рэгіянальнай прэсе і можа папсаваць рэпутацыю "скнарны". Дарэчы, проста на канферэнцыю з Разані прыйшло паведамленне, што Вячаславу Карастылёву прысвоена званне ганаровага жыхара Разані, і спадар Вячаслаў пакінуў канферэнцыю крыху раней, чым планавалася, яго чакалі ў родным горадзе на ўрачыстую цырымонію. Спецыяліст па народных касцюмах з Польшчы Барбара Базілюк праілюстравала свой даклад цікавымі слайдамі. Пра недастатковасць візуальнага ілюстравання дакладаў згадвалі многія, таму кожнае выступленне ў суправаджэнні слайдаў, відэазапісаў, дыяфільмаў успрымалася асабліва добра. Так, як выступленне самага маладога ўдзельніка канферэнцыі Ёрга Рапа з Германіі, які прывёз на канферэнцыю дыяфільм "З моладдзю ў наступнае тысячагоддзе" — пра засваенне народнага мастацтва моладдзю Нямеччыны. Уразіў даклад Элізабэт Тэатокі, харэазнографы з Грэцыі. Элізабэт — адна з тых энтузіястаў народнага мастацтва, якія сваёй захопленасцю, энергіяй выклікаюць шчырую сімпатыю і захапленне. Элізабэт Тэатокі арганізавала на востраве Корябу шэсць танцавальных ансамбляў і, нягледзячы на паважаны ўзрост, сама прымае непасрэдна ўдзел у іх дзейнасці. Беспрэцэдэнтна на "біс" — успрынялі даклад вядомага знаўцы беларускага музычнага фальклору Зінаіды Мажэйкі "Аўтэнтчны фальклор у сучасным свеце: шляхі выжывання і крытычная мяжа знікнення". Докладчыца разгледзела ўплыў на беларускую традыцыйную культуру чарнобыльскай катастрофы, новыя формы фальклору, якія нараджаюцца ў так званай "зоне". У дакладзе вядучага навуковага супрацоўніка лабараторыі традыцыйнага мастацтва Беларускага інстытута праблем культуры Тамары Варфаламеевай прагучала думка пра неацэнную карысць, якую прынеслі традыцыйнаму беларускаму мастацтву гады нядаўняга адраджэння. Аксана Мікіценка з Украіны звярнула ўвагу на паступовае згасанне ва ўсім свеце фальклорнай памяці і з'яўлення такога сусветнага феномену, як фальклорны кіч. Фані Хормавя (Грэцыя) прапанавала прысутным даклад на тэму "Народная культура і яе сувязь з сучасным дэмакратычным грамадствам". Яна разглядала тэндэнцыю універсальнасці культуры, калі рэгіянальныя асаблівасці адыходзяць на другі план. Трывожыць таксама тэндэнцыя камерцыялізацыі культуры, эксплуатацыя яе ў мэтах рэкламы. У выніку выканаўцаў народнага мастацтва значна менш, чым публікі. У дакладзе маладой, вядомай навукоўкі з Беларусі Вольгі Лабачэўскай прагучалі трывожныя думкі пра страту народным мастацтвам аўтэнтнасці, характэрным для краін былога СССР, што абумоўлена постсавецкім стэрэатыпам масавай свядомасці. Менавіта ў народным мастацтве нацыянальна-культурнае адраджэнне заўсёды шукала свае сімвалы, а адносіны дзяржавы да таго мастацтва застаюцца чыста дэкларатыўнымі. Трагічна, што вёскі пасля чарнобыльскай катастрофы высяляліся з забруджанай тэрыторыі без клопату пра захаванне іх непаўторнага свету, уроссып. У выніку страчаны цэлы пласт аўтэнтчнага мастацтва, памерла культура ўсяго рэгіёна. Адбываецца паглынненне аўтэнтныкі маргінальнай культуры гарадоў. Вельмі цікавым для прысутных быў даклад Вука Мініча з Чарнагорыі (Югаславія) "Газетныя і вулічныя паведамленні аб смерці і паміненні як новая форма жалобы ў Чарнагорыі". Гэта новая форма існавання фальклору, якая ўзнікла ў выніку распаду традыцыйнай сям'і, і адлюстроўвае ўсе рэалі і супрацьлегласці сучаснага грамадства.

Цікавыя выступленні прапанавалі Галіна Нячаева, Яўген Сахута, Анатоль Фядосік (Беларусь), Драгаслаў Дэвіч (Сербія), Рыкус Драер (Нідэрланды), Генадзь Рукша (Расія). Этнахарэограф з Арменіі Наіра Кілічан раскавала, як пры засваенні народнага танца маленькія армяне вучацца адчуваць сябе часткай свайго народа. Сімвалічна, што заканчаліся пленарныя пасяджэнні дакладам навукоўкі з Віцебска Людмілы Вакар пра ініцыятыўнае мастацтва на Беларусі, якое трактуецца ёю як вынік працэсу мадэрнізацыі традыцыйнай культуры.

Удзельнікі канферэнцыі мелі магчымасць пазнаёміцца з нашым народным мастацтвам. У Раўбічах дзейнічалі выставы беларускага народнага касцюма, інструментаў, твораў народных майстроў. Спадабалася выступленне дзіцячага фальклорнага калектыву з вёскі Міханавічы Мінскага раёна. Яго кіраўнік Ларыса Рыжкова раскавала пра працу ансамбля, перадачу народных традыцый

"з вусняў у вусны", прынцып выяўлення праз фальклор свайго свету. Удзельнікі канферэнцыі наведлі музей старажытнабеларускай культуры ІМЭФ у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Найбольшае ўражанне зрабіў аддзел мастацтва чарнобыльскай зоны. Там знаходзіцца экспанаты, вывезеныя навукоўцамі І. Шматавымі з выселеных вёсак. На жаль, чамусьці толькі невялікая група замежнікаў змагла трапіць у тую залу, хаця менавіта там было для іх самае цікавае і ўразлівае. Гэтым жа спантанным быў прагляд урыўка відэафільма пра фальклор выселеных вёсак, зняты этнографам Мікалаем Козенкам. Хаця прагляд гэтых запісаў — як танцаць і спяваюць людзі, большасць з якіх ужо памерла разам са сваім мастацтвам, разам з часткай нашай агульнай культуры, — узрушвае не толькі замежнікаў...

Закрыццё канферэнцыі адбылося ў музеі матэрыяльнай культуры Дудуткі, у Пухавіцкім раёне. Госці маглі бачыць у дзеянні народныя промыслы, пакаштаваць і памацаць непасрэдна на іх вачах вырабленую прадукцыю. Пабывалі і на ветраным млыне. А пасля выступіў знакаміты ансамбль "Крупіцкія музыкі" пад кіраўніцтвам Уладзіміра Грома. Кіраўнік ансамбля прадэманстравалі гучанне старажытных народных беларускіх інструментаў — пастушай трубы, саломкі, чароткі, дудку, акарыны, ліры, цытры, дуды, фісгармоніі. Багацце і густоўнасць касцюмаў — розных для кожнага нумара — уражвала неймаверна. Думаецца, прысутныя беларусы, як і аўтар гэтых нататак, мусілі адчуваць сапраўдны гонар за багацце нашай культуры. Адчувалася, што яшчэ б трохі — і харэазнографы з Грэцыі, Нямеччыны, Арменіі пусцяцца ў скокі разам з артыстамі. Апошнія, дарэчы, адпрацавалі на такім узроўні, з такой аддачай і фізічнай, і эмацыйнай, што ніхто і не западозрыў, што артысты змерзлы і галодныя, і нават пасля выступлення не прапанавалі хаця б кабетам па глытку гарбаты... Але наша культура да ўсяго прывычная, тым больш да голаду...

Для журналістаў зладзілі прэс-канферэнцыю, у якой прынялі ўдзел Генеральны сакратар IOV Аляксандр Вейл, старшыня камітэта IOV па навуцы Мечыслаў Марчук, сябры прэзідыума IOV Драгаслаў Дэвіч і Фані Хормавя. Аляксандр Вейл адзначыў, што іх уразіў высокі ўзровень нашай фальклорыстыкі. Што тычыць найбольшага ўражання, то яму спадабаліся вырабы з саломкі — такога больш няма нідзе ва ўсёй Еўропе. Спадабаліся ручнікі, лялькі з ільну. Мечыслаў Марчук выказаўся, што найбольшую небяспеку для беларускай культуры ўяўляе чарнобыльская катастрофа. Таму што ў пераселеных на новае месца людзей няма натуральнай базы для існавання аўтэнтчнага мастацтва. Распаўсюджваецца фальклорызм — сцэнічная версія аўтэнткі. Але ў параўнанні з Еўропай Беларусь менш ведае такую небяспеку. Пры адказе на пытанне пра "малую радзіму" высветлілася, што ўсе навуковыя кіраўнікі канферэнцыі — родам з вёсак, усе прыйшлі да вывучэння фальклору праз захапленне народнай песняй. І яшчэ — што і ў іншых краінах заняткаў народнай культурай аглаваецца вельмі сціпла. Калі ж у пытанні аднаго з журналістаў прагучала, што беларуская культура вельмі бедная, не мае годнай дзяржаўнай падтрымкі, і таму знаходзіцца пад пагрозай знікнення, Аляксандр Вейл заўважыў, што ў Гватэмале, напрыклад, восемдзесят працэнтаў насельніцтва — беспрацоўныя, замест медыцыны — народнае лекаванне, але традыцыйная культура там працівае... "Ваша культура не бедная. У вас толькі эканоміка бедная. А культура ў вас багатая", — сказаў старшыня IOV.

На закрыццё канферэнцыі прыехалі міністр культуры Беларусі Аляксандр Сасноўскі і іншыя афіцыйныя асобы. У сваім заключным слове Аляксандр Сасноўскі адзначыў важнасць праведзенай канферэнцыі для беларускай культуры і выказаў спадзяванне на далейшае супрацоўніцтва з IOV.

Некаторым удзельнікам канферэнцыі я задала некалькі пытанняў:

Наіра Кілічан, харэазнограф з Арменіі.

— Наіра, якое ўражанне ад канферэнцыі?

— Самае цудоўнае. Мне спадабалася арганізацыя імпрэзы, уразіў высокі ўзровень дакладчыкаў.

— Вы кіруеце дзіцячымі танцавальнымі ансамблямі. Як да вас прыходзяць дзеці? Ці ахвотна прыводзяць іх бацькі?

— Памаіх назіраннях, апошнім часам бацькі больш ахвотна водзяць сваіх дзяцей навуцацца модным рытмам — рок-н-ролу, рэгі. Дзіцячы фальклорны гурткі можна пералічыць на пальцах. Думаю, што гэта пераход-

ны этап, і з цягам часу ўсё стане на свае месцы, таму што нацыянальнае мастацтва ніколі не памірае. Не ўсё добра з эканомікай, і гэта адбываецца на выхаванні і культуры.

— Але нацыянальнага нігілізму ў вас няма?

— Не. Я магу назваць гэта этап пасіўнасці.

— А як, па вашых назіраннях, з народнай культурай на Беларусі?

— Я была ў Мінску дзесяць гадоў таму. Цяпер я пахадзіла па вуліцах Мінска, паназірала за людзьмі... І думаю, што ў вас тая ж сітуацыя, як і ў Арменіі, праўда, з нацыянальнымі асаблівасцямі.

Драгаслаў Дэвіч (Сербія, Югаславія)

— Спадар Драгаслаў, вы ўпершыню на Беларусі?

— Так, упершыню.

— Якое ўражанне ад канферэнцыі, ад беларусаў?

— Самае лепшае. Высокі навуковы ўзровень. А славяне між сабою ўсе падобныя.

— Так, у нашага і вашага народаў шмат агульнага — цяжкі гістарычны лёс, пастаянная барацьба за выжыванне. Гэта знайшло адлюстраванне ў сербскім фальклоры, у якім часта сустракаюцца ваяўнічыя матывы. У нашым фальклоры такога шмат меней. Мусіць, сказаецца рознасць ментальнасці?

— Зразумела, у кожнага народа свая асаблівасць. Я не заўважыў, каб мы нафта адрозніваліся, але ёсць асаблівасці, якія высвятляюцца толькі пры зносінах. Так, у рускіх "жывоўт" — частка цела, а ў нас — "жыццё".

— Многія з дакладчыкаў наракалі на амерыканізацыю мастацтва іх краін, уплыў поп-культуры...

— Так, гэта праблема ўсяе Еўропы, у тым ліку і сербскай культуры. Амерыканцы асвойваюць усе кантыненты, дабраліся і да славян.

Мечыслаў Марчук (Польшча)

— З аднаго боку, мастацтва камерцыялізуецца, выходзіць на сцэну. З другога, павінна мець карані ў кожнай сям'і. Як захоўваецца народнае мастацтва, яго традыцыі ў сем'ях Польшчы?

— Так, з сям'і пачынаецца сацыялізацыя і выхаванне асобы. У сем'ях спяваюцца народныя песні, купляюцца дзеянні народныя касцюмы. Раней яны вырабляліся проста ў сям'і, і дзеці прымалі ўдзел у гэтым працэсе. Дзяўчынка шыла такі ж касцюм для сваёй лялькі. Цяпер усё не так, сям'я не тая, што была. Але калі бацькі разумныя, яны дадуць дзецям і тэлевізар, і выхаванне ў традыцыях народнай культуры.

— Да якой ступені можна камерцыялізаваць культуру? Можна, тая культура, што "прадаецца", — выступленні прафесійных калектываў, вырабы ў сувенірных крамах, ужо не фальклор?

— Часта гэта фальклорызм — элементы народнай культуры, апрацаваныя для сцэны. А што тычыць прамысловых вырабаў — гэта не фальклор, а кіч. Тут няма ніякай творчасці.

— З аднаго боку, існуе кіч, з другога — ініцыятыўнае мастацтва. Можна быць, ініцыятыўнае мастацтва, у якой выжыве народнае мастацтва ва ўмовах урбанізаванага грамадства?

— Ва урбанізаваным грамадстве існуе перш за ўсё масавая культура. У ініцыятыўнае мастацтва ёсць элементы народнай культуры, але гэта слізкі шлях, на якім, як мне падаецца, чалавек ад народнага мастацтва адыходзіць. Для культуры цяпер цяжкі час. Рынаковых выпрабаванняў яна не вытрымае.

— Для нас, беларусаў, цяпер вельмі важная праблема самаідэнтыфікацыі. Чым мы адметныя, чым адрозніваемся ад іншых славянаў?

— У вас, беларусаў, вельмі прыгожы, цікавы нацыянальны касцюм. Адметны і тон песень. Я слухаў маладзёжную групу з Міханавічаў — такі моцны альт у маладых дзяўчат, што я падобна з'яві нідзе не сустракаў. Ну і, зразумела, вырабы з саломкі... У нас таксама плятуць з саломкі, але такая тонкая і карпатлівая праца ўласцівая толькі вам.

Марсэл Ван дэн Берг і Эўген Ванкерсбіл (Бельгія)

— Як спадабалася вам на Беларусі, як спадабаўся Мінск?

— Вельмі прыгожы горад. І вельмі чысты.

— Самае яркае ўражанне ад канферэнцыі?

— Сустрэчы з людзьмі, новыя сяброўствы. Высокі навуковы ўзровень дакладаў. Добрая арганізаванасць канферэнцыі.

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

...I тое,
што па-за
словамі

У Анатоля Кірвеля выйшла чарговая, п'ятая кніга — "Ласінае крэда". Як і дзве папярэднія, яна ўбачыла свет не ў дзяржаўным выдавецтве. Да выхаду зборніка спрычынілася ФМЛ "Пегасавы крылы". Наклад — невялікі, 500 экзэмпляраў. Хоць у сённяшніх умовах, калі паліграфічныя выдаткі ўзрастаюць, а беларуская мова зноў становіцца ў многіх не ў пашане, панаўца вялікі ці малы — адноснае. Для прыкладу, гэтым жа тыражом цяпер выходзіць і "Бібліятэка часопіса "Маладоць".

Гэтая кніга А. Кірвеля, несумненна, не пакіне абыякавым чытачоў, якіх вабяць творы са смелым аўтарскім эксперымантам, багатым палётам фантазіі, калі тое, што пішацца, ствараецца на мяжы рэальнага і магчымага. А яшчэ — калі рамкі самога жанру як бы "размяваюцца". "Ласінае крэда" А. Кірвель вызначыў як кампазіцыю. Іх — шэсць. І падобнае жанравае вызначэнне дазволіла яму праявіць вялікую мастакоўскую свабоду, пісаць раскавана, не баючыся, што цябе, магчыма, у якісьці момант не да канца зразумеюць.

"Ласінае крэда" не для лёгкага чытання, а для сапраўднай працы думкі, якая патрэбна тады, калі аўтар, імкнучыся заставацца самім сабой, не падстройваецца пад чытача, а прымушае самога чытача настроіцца на тое, чым жыве сам.

Гісторыя старога Лася і маладой Ласікі — найперш, канечне, гісторыя кахання. А пачуцці — рэч сур'ёзная, ім, на думку П. Кірвеля, "пярэчыць нельга: іх можна толькі разумець альбо не..."

Але, зразумела, сваёй праблематыкай гэтыя кампазіцыі не абмяжоўваюцца. Праўдзівей, праблематыка гэтая закранае самыя розныя аспекты і жыцця людскога, і ўвогуле існавання чалавека ў нашым складаным і супярэчлівым часе.

Анатоля Кірвель, як і кожны творца, шукае шлях да ісціны і падказвае гэты шлях кожнаму, хто судакранецца з напісаным ім. Ён даламагае адрозніць сапраўднае ад уяўнага, разабрацца ў вечных катэгорыях, якія з цягам часу не страчваюць сваёй першаступеннай вартасці:

...сапраўдная праўдзінасць ды шчырасць —

зусім не ў словах;
сапраўдная праўдзінасць у тым што паспяваеш зрабіць паміж адным прыгожым словам і другім і тое што ты зробіш за гэты час — яно і застаецца...
а словы — мана...
шчыра прагожыя мана ад якой крыху лягчэй хіба ў той момант калі адчайна і безнадзейна маніш...

Застаецца нагадаць чытачам, якія пакуль слаба знаёмы з творчасцю аўтара "Ласінае крэда", што А. Кірвель — адзін з найбольш яркіх прадстаўнікоў беларускай Санкт-Пецярбургскай школы. Развітаўшыся даўно з Беларуссю, ён не забывае яе, часта наведваецца на бацькаўшчыну, а апошнім часам выдае тут і свае кнігі.

А. М.

Аднатомнік
Максіма
Гарэцкага

Яго выпусціла ў свет выдавецтва "Мастацкая літаратура" ў серыі "Школьная бібліятэка". У ім змешчаны два найбольш вядомыя творы класіка нацыянальнай літаратуры — рамана-хроніка "Віленскія камунары" і аповесць "Камароўская хроніка", шлях да сучаснага чытача якіх, як у рэшце рэшт і ўсяго напісанага М. Гарэцкім, быў не такім і простым. Прынамсі, "Віленскія камунары" асобнай кнігай выйшлі толькі ў 1965 годзе. Доўга чакала свайго часу і "Камароўская хроніка", якая была апублікавана ў часопісе "Польмя" ў 1966 годзе.

Прадмову да кнігі напісаў доктар філалагічных навук, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Міхась Мушыньскі.

КРЫТЫКА

У жанры антыўтопіі

Тое, што Васіль Быкаў умее быць знаёма-незнаёмым, парадасальна новым, вядома. Але і ў яго ёсць творы, якія з'яўляюцца прарывам на новай паверхні мастацкага пазнання: "Мёртвым не баліць", "Сотнікаў", "Знак бяды". Апаўяданне "Музыка", апублікаванае ў газеце "Народная воля" за 24 ліпеня, — з гэтага шэрагу. Празаік, які быў строгім рэалістам нават тады, калі апісваў сны і трызненне герояў, раптам напісаў антыўтопію, павярнуўшы люстэрка не ў мінулае, як звычайна, а ў будучыню. І ў будучыню, як можна зразумець, не такую аддаленую.

Музыка, пясняр, прарок, медыум — традыцыйны ў беларускай літаратуры вобраз, пачынаючы з запісанай А. Сержпутоўскім казкі "Музыка-скамарох". У прытчы М. Багдановіча "Музыка", паэме Я. Купалы "Гусляр", паэме-казцы Я. Коласа "Сымон-музыка", апаўяданні М. Гарэцкага "Страшная музыкава песня", вершаванай казцы М. Танка "Песня пра музыку Куліка" гэта сімвал надзвычайнай таленавітасці беларусаў, ад прыроднай іх настроенасці на высокае і прыгожае ў жыцці. В. Быкаў у гэтым пункце салідарны з папярэднікамі. Аднак нашы класікі тварылі ў пачатку стагоддзя, калі беларускі рух шпарка ішоў угару, а В. Быкаў з'яўляецца сведкам фронтальнага наступу антыбеларускіх сіл на ўсё нацыянальна адметнае, як на крыніцу апазіцыйнасці і стыхійнага памкнення да свабоды. Сусветны кантэксст таксама мала спрыяе аптымістычнай надзеі. Эсхаталагічныя настроі, наадварот, абуджаюць роздум пра "канец гісторыі", "канец літаратуры", "разлік з мінулым".

Бадай, самым бліжкім па сваім змрочным каларыце новаму Быкаву л'яга назваць апаўяданне М. Гарэцкага. З тым адрозненнем, што папярэднік шчыра і абгрунтавана верыў у таямнічую сілу мастацтва: жорсткі пан Дастаеўскі (!) не здужаў "страшна музыкавай песні" і сканаў ад жаху — такая праўда пачуцця гучала ў музыцы. Быкаў жа і раней, калі грамадства наша было літаратурацэнтрным, пытаў сябе і іншых: "Дык што мы можам?". А цяпер, калі беларуская літаратура ў якасці жабрачка апынулася на цвітары, і наогул усумніўся ў магчымасці пісьменніка ўплываць сваім словам на ход падзей. Калі нават і "звышлітаратура", узор якой даў А. Адамовіч у рамане "Карнікі", не здольная

адварнуць беларусаў ад "светлага" мінулага. Антыўтопія — жанр "звышлітаратуры" — апошняя спроба прабіцца да сумлення сваіх аглухлых, слеपых, таўстаскурых сучаснікаў, суайчынікаў.

Апаўяданне "Музыка" пачынаецца як пастараль: узбярэжжа цёплага мора, офіс-гэтэль, карыда-сіеста, жалюзі-ламбада, ідылія-буколіка. Можна падумаць, што безыменны герой-музыка начытаўся нанач Э. Хемінгуэя і сніць-трызніць у звыклай трохмернай прасторы. Так пачынаюцца амаль усе быкаўскія аповесці — расслаблена-запаволенна, ажно здаецца, што вось-вось на сцэне

ўзнікнуць знаёмыя постаці пастуха і пастушкі. Аднак ход падзей раптам паскараецца, выпадковасць награвашчаецца на выпадковасць, адна нечаканка змяняецца новай нечаканкай, — з'яўляецца чацвёртае вымярэнне: сам Час. Ад нядаўняга камфорту не застаецца і напаміну: "Узнік нейкі незразумелы гук, які і вынікаў невядома адкуль і чамусьці трывожыў слых". Як музыку героя цікаваць найперш гукі — яны казалі яму больш, чым што, пра навакольны свет. Адно — мернае гудзенне вентылятара пад столлю ці нават уздыкі кандышана на падваконні, а другое — гук, які ідзе ці то з глыбіняў

Універсуму, ці то са споду душы. Які пачынае трывожыць, нагадваючы пра нешта благое, што неўзабаве здарыцца.

У М. Танка героі чуюць музыку-спеў з усіх бакоў, а, у слухаўшыся, кажуць: "Тут сама зямля такая!" Паэт, пясняр, музыка — усяго толькі чуйны орган, які адно перадае пачутую музыку. У В. Быкава — гэта спачатку гук, які выклікае дыскамфорт, затым — туга-настальгія, "покліч крыві", і нарэшце — "хаўтурны матыў", "сумны харал", жалобны, урачысты рэквіем, "штось з Моцарта, Берліэза, вядомы матыў з другой санаты Шапэна". З-за вонкавых прыкмет зямнога раю, парадзы (мяккі дыван на падлозе, авангардысцкая карціна на сцяне з выявай карыды) праступае тое, чаго ён, сын эмігранта, ніколі не бачыў, але ўяўляў лепш, чым навакольнае: "Шырокі прастор узгоркавай даліны, зялены ад маладой травы, але з выгляду зусім не прэрыя, не савана — шырокі



Шарж Алега Карповіча.

УРАЖАННЕ

Малітва небу і зямлі

Жыццё і смерць... З першым мы звыкаемся як з безумоўнай данасцю, другое ўвогуле стараемся выцесніць у падсвядомасць. Між тым гэтая "салодкая парачка" існуе ў лучнасці, і аднойчы — у каго раней, у каго пазней — адкрываюцца вочы на іх непарыўнае адзінства. Вось як пра гэта піша Васіль Зуёнак:

Пабачыш у чорным канверце
Ліст, напісаны небыццём:
"Хочаш жыць — рыхтуйся да смерці:
Смерць даецца разам з жыццём..."

("Азірніся ў магілу стагоддзяў...")
Нельга з пераканаўчасцю сцвярджаць, што разуменне (ці веданне?) такіх ісцін прыходзіць з гадамі. Бо хтось і ў юнацкім узросце спасцігае глыбокія і сутнасныя рэчы, а ў кагосьці і ў семдзесят "у непразбудоўным сне душы", як пісаў адзін з маладзейшых паэтаў.
Тут дарэчы будзе прыгадаць даўні верш В. Зуёнка — 1962-га года пад назвай "Размова". У ім аўтар вядзе гаворку з самой смерцю, але звяртаецца да яе з чыста камсамольскім наскокам: "Смерць! Зубамі не ляскай..." Калі абстрагавацца ад бадзёрага рытму і запанібрацкага тону, то можна падзівіцца, як прабіўся гэты нетыповы для маладога Зуёнка верш сярод зямной — калі не прыземленай — тэматыкі.

Не ўстрымаюся ад цытаты з М. Бярдзевы з кнігі "Самаспазнанне": "Смерць я лічыў падзеяй больш глыбокай, больш асноўнай для жыцця, больш метафізічнай, чым нараджэнне".
Час падсумоўваць, падбівае рахункі рэдкі ў каго праходзіць без самарэфлексіі, без шкадавання. Занадта многа заўважаеш "неда-", калі пачынаеш азірацца:
Недачакана і недаспаткана,
Недаспявана і недакатана...

Разам з тым ёсць нешта важнейшае за непазбежную самоту: гэта адчуванне каштоўнасці кожнага пражытага імгнення, і болей — адчуванне недарэмнасці ўсіх жыццёвых урокаў.

Жыццё — і развітанне, і абман:
Імгла ў былым і ў прышласці туман.

Жыццё — пытанне на крыжах дарог:
Накрэсліў лёс, ды разгадаць не змог.

Жыццё — малітва небу і зямлі:
Што міг бяссмерця і табе далі.

"Навошта дадзена жыццё?" — пытанне з шэрагу "Што рабіць?" і "Хто вінаваты?" ("Жыццё ў шасці склонах"). Бяспрыйгрышны ход — абгырванне слова, за якім безліч індывідуальных шляхоў і лёсаў. Лёгкімі штрыхамі адзначае паэт вузлавыя моманты быцця: незваротнасць часу, непаўторнасць кожнай хвіліны, смерць матулі і ўласнае тementо тогі, урэшце — каханне як найвышэйшы ўздым душы. Паміж усім гэтым — проста побыт, проста бяздарны размен гадоў на дні, а дзён — на хвіліны.

Біблейскія матывы ў вершах В. Зуёнка не выглядаюць данай модзе, бо прыйшлі не як кніжныя адгалоскі, а як частка духоўнага досведу. Пры развагах пра вечнае і непазбежнае няма ў яго надрыву, драматызацыі. З гумарком піша паэт пра свайго анёла-ахоўніка, які разгортвае ягонае "дасье" ("Калі схілялася зямля...") "Лепшае жыццё" ўяўляецца яму, аднак жа, не вельмі рэальным, адсюль і лёгкая ўсмешка. Хіба ёсць на зямлі ці на небе месца, дзе не пакутуюць і не сумняваюцца?

Будзе мудрасць без пазнання
І каханне без пакутаў,
І грахоўнае жаданне —
Зноў глынуць зямной атруты...

("Будзе рай, і песня будзе...")

З разуменнем звышзадачы існавання паўстае іншае: усведамленне агульнасці, звязанасці чалавечых лёсаў: "Без мяне — вы не вы, як без ва — я не я..." Адсюль бясконцае здзіўленне — чаму лёс зводзіць тых, а не іншых людзей. В. Зуёнак напрумаю, як некалі да смерці, звяртаецца да нябесных сфер. Невыпадкова адзін з вершаў мае назву "Пытанне да зорак". Зрэшты, гэта рытарычнае пытанне, і далёкія зоркі не шмат даламогучы нам у нашых зямных мітэнгах.

У свеце прыватных думак
Жыве мой прыватны радок.

Што за гэтым сцверджаннем — замкнё-

насць у сваім асабістым свеце? Не, абарона ад грамадскага ціску, ад нівеліроўкі, ад рэальнай пагрозы стаць "царадворцам" са звонкім голасам. Актуальная, трэба заўважыць, тэма. Ідэйны раскол, як мы бачым, прайшоў праз сацыяльныя і маёмасныя пласты, нават праз сем'і. Хіба паэты — выключэнне? "Я не люблю зацыклёных газет" — прызнанне ўжо не філасофа, не назіральніка падзей, а іх удзельніка. Адно з выслоўяў патрапіла б стаць афарызмам:

Ідэйны брэх на ідэйны грэх —
Сабачая, браце, справа...

Спалучэнне філасафічнасці з публіцыстыкай можа падацца штучным, асабліва ў межах адной часопіснай ці газетнай падборкі. Але як ты выкінеш з жыцця ягоныя сацыяльныя варункі? Выключэнні здараюцца, але не так часта. Цяжка заплюшчыцца і не заўважаць абсурд дзяржаўнага маштабу:

Азорваюць далгляды
Д'ябальскія прамяні:
Наперад — значыць, назад —
Будучыню не праміні!

("Вякамі турэмны нагляд...")

Падчас у вершах такога плана мяккі па натуре аўтар крыху напружвае голас, ганьбючы сцягнаныя парадкі, а яшчэ тадысіды пагульвае слоўцамі — як бы між іншым, дзеля захавання творчай формы: "Каментарый — як крэматорый", "Плошча не-жалезнасці", "Атруце молячыся ў крусе" — гэта ўжо нешта "барочнае", барадулінскае. На жаль, тэхнічна бездкорны, вышталёваны верш можа быць халодным, як чало нябожчыка. Умельства без душы — страшная, скажу вам, рэч, і яшчэ ні ў кога не павярнуўся язык назваць з'яву сваім найменнем. Надуманымі і сэнсавымі падзеямі падліся мне вершы "Паэту, кажуць, свой адзначан час...", "З кратэраў — як з картатэк...", "Узвіжанне — вужакі і вужы..."

Аднак па ўсім бачна: В. Зуёнку версіфікатарства "высокай пробы" не пагражае. Сведчаннем таму — паэтычныя нізкі апошняга часу ў "ЛіМе" (N 22) і "Польмі" (N 5), на якіх я і засяродзілася ў сваіх нататках.

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

лясны даягляд без паселішчаў і дарог". Музыку, і аб тым сведчаць выраза на новыя і новыя падрабязнасці (антоны, што "смачны за апельсіны, ананасы"), несумненна, "сняцца сны аб Беларусі", аб яго сапраўднай радзіме, зямлі продкаў, з якой яго звязвае таямнічая, сакральная сіла Так, так, сярод нябесных сфер, дзе гучаць харалы сузор'яў і галактык, дзе ззяе Паўднёвы Крэйж і адкрываецца шырокі прасцяг Млечнага Шляху, самым прыцягальным пунктам для героя з'яўляецца Беларусь, далёкі, паўзабыты край бацькоў. Для яго, хто аб'ехаў, абляцеў цэлы свет, які так і не стаў бацькаўшчынай (тут ужо без Я. Купалы ніяк не абдызешся!), няма нічога бліжэй і радней, як Радзіма. Тлумачэнне? Тлумачэнне даў яшчэ Ф. Скарына, які разгарнуў евангельскі вобраз птушак, што імкнуцца да гнездаў сваіх, і рыб, што шукаюць віры свае.

Герой, падобна, поэма спахапіўся. Ён проста спазніўся. Як, здаецца, спазніліся і ўсе мы, заўважыўшы Атлантыду толькі тады, калі яна пачала апускацца ў вір вечнасці, у дрыву бяспамяцця. Герой, бадай, ужо ведаючы адказ, усё ж пытае: "Каго хаваецца?" І чуе адказ, ад якога робіцца вусцішна: "Народ хаваем..." Ён яшчэ не сцяміў трагічнага сэнсу пачутага: "Які народ? Чаму народ?" Сапраўды, а ці не адбылося гэта пахаванне тады, калі ў 30-м годзе была выслана на пагібель у Салаўкі і Якуцію эліта беларускага працоўнага сялянства, і напаткала нацыянальную інтэлігенцыю, соль беларускай зямлі, пагалюшчына? Калі прарэджаную Курапатамі і Хатынямі беларускую вёску падмаў індустрыяльны горад асяродак пралетарыяту, які "не мае айчыны", а зусім нядаўна пасыпаў радыяцыйным попелам Чарнобыль? І ці народ тыя 10 з нечым мільёнаў двухногіх істот, што топчучца на гэтай зямлі сёння, не ведаючы, куды ісці, ці ў Еўропу, "дзе нас не чакаюць", ці на Усход, дзе мы бясследна растворымся ў бяскрытай прасторах? Праўда, пакуль "живь хоть один пинт" застаецца надзея. Паэты, музыкі, мастакі сапраўды яшчэ жывыя і час ад часу падаюць аб сабе знак. Але калі памёр народ, ці доўга працягнецца век "я" асобы, памяццю, крывёю звязанай з яго вялікім целам? На месцы, дзе была Беларусь і дзе тысячу гадоў жылі беларусы, утварыўся Бермудскі трохкутнік, адбываюцца незразумелыя падзеі, разбываюцца паветраныя шары, выбухаюць газавыя палатны, палаюць эшалоны з палівам, здараюцца адна за адной аўтакатастрофы... І вельмі можа стацца так, што ў гэту чорную зірку ўцягне ўсё Сусвет. Нездарма дзея ў апавяданні Быкава адбываецца на гранд'ёзным фоне Вялікага Космаса, а герой спалохана заўважае: "Так

урачыста хаваць можна хіба што самога Бога". Ён тут жа спалохліваецца, згадваючы, відаць, караткевічаўскае: "На Беларусі бог жыве!" Надта мала боскага засталася ў тутэйшых людзях: "Але няўжо тут жыў Бог?"

В. Быкаў з тых мастакоў слова, для каго праўда даражэй за ўсё, а таму ён не можа лгаць чытачам і самому сабе, кажучы тое, што зразумеў. Але ён і сам сябе ніколі не залічаў да вялікіх аптымістаў, а з часам і зусім пранікся чорным пэсімізмам, нявер'ем і безнадзеяй. На нашу бяду, ён мае рэцыю. Аб гэтым сведчаць і ягоныя калегі, жыццёлюбнасць якіх не падлягае сумненню. Вядомы факт развітання П. Панчанкі з роднаю мовай: спачатку знікаюць асобныя назвы і словы ("журавы", "сойка", "журавіны"). Менш вядомыя пэсімістычныя ноткі ў паэзіі апошніх гадоў М. Танка: "Часамі баюся ў рукі браць Геаграфічны атлас, Каб не ўбачыць На зямной паверхні, Замест святых імён Рэк, Ніў, Лясоў і сёл Маёй радзімы Кароткі надпіс: "Калісьці Была тут Беларусь". І яшчэ больш дакладныя радкі, быццам сёння напісаныя:

*Калі замірае пагудка народа
І сталі прадажнімі праўда і згода,
Зладзеі імкнуцца да ўлады гурбою,
А заклікі пахнуць агнём і крывёю,*

*Намеюць набатныя гулы званіцаў,
І перасыхаюць ад смагі крыніцы,
Без хлеба надзённага стол сіраецца, —
Знай, што мы стайм над магілай Надзеі.*

Перад святаннем бывае шарая часіна, калі змрок асабліва згучаецца і здаецца, што ноч ніколі не скончыцца. Але мы з вопыту ведаем, што гэта не так. З вопыту іншых народаў, якія перажылі нешта падобнае, але адшукалі ў сабе маральную сілу, каб адмовіцца ад ганебнага мінулага, перагледзець свае адносіны да жыцця, добра вядома, што не варта адчайвацца і ў самай безнаадзейнай сітуацыі. Сусветная літаратура таму сведка. Герой "Доктара Фаўстуса" Т. Мана таксама музыка і таксама гіне, абазначыўшы сваёй смерцю самы нізкі пункт заняпаду свайго народа, пасля якога марудна, але няўхільна пачынаецца духоўны ўздым нацыі, якая адмовілася ад злачыннай нацыскай спадчыны. У беларусаў іншая сітуацыя, і адносіны да камуністычнай мінуўшчыны іншыя, а таму працэсы духоўнага ўзняцця ідуць дужа марудна. Аднак жа ідуць. Засталося толькі навучыцца слухаць гук, гул, стог роднай зямлі. Тады, магчыма, апакаліпсічная карціна, намалёваная В. Быкавым у яго антыутопіі, адступіцца ад нас хоць на крок.

Міхась ТЫЧЫНА

Усё пра Кірылу Тураўскага

Летам 1995 года не стала даследчыка беларускай мінуўшчыны Аляксея Мельнікава, які раптоўна памёр на трыццаць трэці годзе жыцця. Нягледзячы на малады ўзрост ён паспеў зрабіць нямала. Заявіў жа аб сабе як аб даследчыку, здатным рабіць значныя навуковыя абагульненні, ісці самастойным шляхам, кандыдацкай дысертацыяй, абароненай у 1990 годзе. Яна мела адметную назву: "Літаратурная гісторыя агіяграфічных паданняў пра Ефрасінню Полацкую". Навізнай вылучалася і чарговая праца А. Мельнікава "Агіяграфія Беларусі XII—XVII стст.", у якой яму ўдалося гэтак глыбока і ўсебакова раскрыць гісторыю жанру жыцця на Беларусі. Па сутнасці, працягам гэтага даследавання стала для А. Мельнікава падрыхтоўка "Кнігі жыцця і хаджэнняў", якой выдавецтва "Мастацкая літаратура" ў 1994 годзе адкрыла новую сваю серыю "Літаратурныя помнікі Беларусі". А яшчэ ў А. Мельнікава быў зборнік нарысаў "Путь непекален. Исторические свидетельства о святости в Белой Руси", што выйшаў у 1992 годзе.

Да ўсяго, А. Мельнікаў не адзін год працаваў над вывучэннем жыцця і дзейнасці славутага хрысціянскага падзвіжніка-асветніка, пісьменніка і прапаведніка Кірылы Тураўскага. Сталася так, што гэтай працы суджана было стаць свайго роду лебядзінай песняй таленавітага даследчыка. І вось кніга А. Мельнікава "Кірыла Тураўскі. Жыццё, спадчына, светапогляд" выйшла ў выдавецтва "Беларуская навука" пад навуковай рэдакцыяй В. Чамярыцкага, які, дарэчы, напісаў і прадмову, у якой прасочвае навуковы шлях А. Мельнікава, а таксама расказвае пра адметнасці ягонай апошняй працы. У пэўнай ступені пра гэта гаворыць ва ўступе і сам А. Мельнікаў, калі заўважае, што "кожны гісторык стварае сваю гісторыю".

Здзіўляюцца падобнаму сведчанню не трэба. І не толькі таму, што кожны даследчык мае ўласны, у многім суб'ектыўны погляд на пэўныя падзеі, з'явы, на дзейнасць канкрэтных людзей. "Свая гісторыя" найчасцей пішацца тады, калі пад рукой няма

неабходных фактаў і многае даводзіцца выводзіць інтуітыўна, а яшчэ, кажучы словамі В. Чамярыцкага, "патрэбна... адпаведная духоўная памкнёнасць і настроенасць, а таксама своеасаблівы талент, дар, каб чуць і разумець галасы мінуўшчыны, бо не кожнаму яна адкрывае свае таямніцы".

Апошняя асабліва важна ў дачыненні да вывучэння Кірылы Тураўскага. Пра жыццё і дзейнасць яго, як вядома, захавалася вельмі мала звестак. Сёе-тое можна "вычытаць" у яго творах, ды ў кароткім яго жыцці, таму А. Мельнікаў мусіў быць абраць такі жанр, як "гіпатэтычна-гістарычны нарыс", пра што гаворыць на завяршэнне раздзел "Жыццё і жыццё свяціцеля Кірылы, Епіскапа Тураўскага".

Інакш кажучы, узнаўляючы вобраз Тураўскага, А. Мельнікаў мусіў яго як бы канструяваць, прадагваваючы тое, што магло быць у сапраўднасці, спрабуючы зразумець магчымы ход пэўных падзей, паваротаў у біяграфіі асветніка. А для гэтага, зразумела, трэба мець і смеласць, і высокую падрыхтоўку.

У кнізе прадстаўлены найбольш поўны збор твораў Кірылы Тураўскага, а гэта таксама патрабавала немалой даследчыцкай работы, найперш пошукавага характару. А. Мельнікаў не сумняваўся ў аўтарстве 68 тэкстаў. Магчыма, і не ўсе яны належаць Тураўскаму, але кожны мае права на ўласную думку. Меў яго і А. Мельнікаў.

Апошнюю старонку кнігі "Кірыла, епіскап Тураўскі" загортаеш з самотлівым роздумам: няўжо і на самай справе над беларускай зямлёй "вісіць" нейкая накіраванасць, калі самыя таленавітыя ва ўсе часы так рана адыходзяць з жыцця? І разам з тым, не пакідае ўсцешнасць: новае пакаленне даследчыкаў, як і іх папярэднікі, неабыхавае да нацыянальнай мінуўшчыны. Колькі гадоў назад па-новаму асэнсаваны жыццё і дзейнасць Сымона Буднага Іван Саверчанка, а цяпер вось — кніга А. Мельнікава пра Кірылу Тураўскага.

Вячаслаў АНІШЧЫК

ВІШНУЕМ!

Космас пачынаецца... На зямлі

Івану ПТАШНІКАВУ — 65

Наўрад ці можна згадаць у беларускай літаратуры яшчэ адзін падобны выпадак — праўленне калгаса сабралася, каб абмеркаваць... мастацкі твор. А адбылося гэта неўзабаве пасля таго, як студэнт пятага курса аддзялення журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Іван Пташнікаў у 1957 годзе апублікаваў у часопісе "Полымя" аповесць "Чачык", што стала яго творчым дэбютам, калі не прымаць пад увагу некалькі вершаў, надрукаваных значна раней. Землякі маладога пісьменніка з вёскі Задроздзе, што на Лагойшчыне, пазналі сябе ў некаторых персанажах. Ды і вобраз галоўнага героя, прытым адмоўнага, навіў сяго-таго на думку, што з гэтым "пісателем" неабходна як след разабрацца...

А па сённяшні дзень у пераважнай большасці прыхільнікаў таленту Івана Мікалаевіча складваецца ўражанне аб яго лёгкім уваходжанні ў літаратуру Калі мець на ўвазе, што талент хутка сцвердзіў сябе, дык, вядома ж, так. Тая ж аповесць "Чачык" (у кніжнай публікацыі "Іллюк Чачык") адразу выклікала некалькі станоўчых рэцэнзій. Аднак меркаваць, што на творчай дарозе пісьменніка не паўставалі тыя, хто хацеў кідаць (і кідаў!) пад яго "колы" шыпы, памылкова.

Асаблівых перажыванняў І. Пташнікава каштаваў выхад яго другой кнігі — рамана "Чакай у Далёкіх Грынях" (1962). Перад гэтым твор быў апублікаваны ў часопісе "Полымя". Нехта В. Крышталь выступіў у "Літаратуры і мастацтве" з рэцэнзіяй "Пошукі ці літаратурная бравата", абвінаваціўшы аўтара ў неіснуючых грахах. А раман якраз рыхтаваўся да выпуску ў тагачасным Дзяржаўным выдавецтве БССР. Дырэктар яго З. Матузаў зрэгаваў аператыўна і прадставіў галоўнаму рэдактару Я. Казеку і загадчыку рэдакцыі мастацкай літаратуры М. Татуру "Некаторыя заўвагі ў сувязі са здачай рэдактарам Дамашэвічам у набор рукапісу рамана І. Пташнікава "Чакай у далёкіх Грынях". "Заўвагі" займалі ажно 12 старонак машынапісу. Вынік, як і трэба было чакаць, быў адназначны: "Выдаваць раман... нельга, ні ў варыянт, які пісьменнік прадставіў, ні ў некалькі падрамантаваным выглядзе".

На ішчасце, да твора з паразуменнем паставіліся на пасяджэнні секцыі мастацкай літаратуры рэдакцэвіта гэтага ж выдавецтва. Пераважна большасць з тых, хто выступіў, далі рэзкі адпор рэцэнзенту і, не пагадзіўшыся з меркаваннямі З. Матузава, прагаласавалі за выданне рамана.

Магчыма, і не трэба было б пра гэта ўспамінаць. Магчыма... Але ж як шмат развясло сёння пакутнікаў сярод тых, хто некалі добра прыстасавалася ля партыйнай кармушкі, а цяпер даказвае, якім ён быў святым і бязгрэшным! Што да І. Пташнікава, дык ён у камуністычную партыю не ўступаў (ды і ў іншыя, як быццам, уступаць не збіраецца), на мітынгі не хадзіў (і не ходзіць), ды і сцяг у яго адзін, які ніколі не трэба мяняць, — сцяг праўды, сумлення, прыныповасці.

Усё, што з'явілася з-пад пяра Івана Мікалаевіча, — самай высокай мастакоўскай пробы. Любая высокаразвітая літаратура свету палічыла б за гонар мець такія творы, якія напісаны ім. Ды і талент яго развітаецца ў рэчышчы лепшых сусветных традыцый.

А да збору яго твораў у чатырох тамах вельмі стасуюцца словы знакамітага У. Фолкнера: "...я выявіў, што мая ўласная малюсенькая паштовая марка роднай зямлі варта таго, каб пісаць пра яе, што майго жыцця не хоціць, каб вычарпаць гэту тэму, і што, надаючы сапраўднаму высокі пераносны сэнс, я атрымліваю поўную свабоду развітаць магчымасці свайго таленту, якім бы ён ні быў. Гэта адкрыла мне залатую жылу іншых людзей; я стварыў уласны космас".

Космас І. Пташнікава жывіцца сокамі роднай зямлі, а калі дакладней — жыва-творнымі вытокамі Лагойшчыны. Паслядоўным летапісцам родных мясцін пісьменнік стаў, пачынаючы з аповесці "Лонва", у якой



упершыню прыгадаў Мсціжы, як увасабленне "малой радзімы". Прыгадаў гэтаксама, як успамінаў у свой час Кузьма Чорны родныя Цімкавічы. Вядомы чорнаўскі выраз: "Пра цімкаўцаў можна расказаць бясконца". І. Пташнікаў пра мсціжаўцаў таксама можа расказаць бясконца — не паўтараючыся, а з кожным новым творам яшчэ больш заглыбляючыся ў лёсы землякоў.

"Лонва", "Тартак", "Мсціжы" (у 1978 годзе адзначаны Дзяржаўнай прэміяй БССР)... Якая гэта псіхалагічна глыбокая, жыццёвая, сакавітая проза! Сёй-той можа сказаць, што чытаць І. Пташнікава цяжка. Было і сярод крытыкаў жаданне паўшчуваць яго за гэта. Толькі выказвалі яны не столькі свае думкі, колькі выконвалі "сацыяльны заказ" пэўнага асяроддзя, якое вельмі ж дбае пра чысціню сваіх шэрагаў і "чужых" туды не збіраецца пускаць.

Што на падобныя папрокі можна адказаць? А мо лепей пытанню супрацьпаставіць іншыя пытанні? А калі лёгка было чытаць Льва Талстога, Фёдора Дастаеўскага? Хіба адолееш іх творы, у адзін прысест? А той жа Фолкнер, Эрнст Хемінгуэй, іншыя сусветныя славутасці — яны што, "прапануюць" праводзіць час за сваімі творамі з кубкам кавы ці чаю?

Вяршыня творчасці І. Пташнікава на сённяшні дзень — яго раман "Алімпіяда". Нельга не пагадзіцца з Генадзем Шупенкам, які паставіў гэты твор услед за "Палескай хронікай" Івана Мележа. Працягваючы праблематыку ранейшых твораў — найперш рамана "Мсціжы", — "Алімпіяда" ўзнімае яе на новую вышыню, больш значную ступень мастакоўскага раскрыцця і асэнсавання. І несумненна ўдача пісьменніка — вобраз галоўнай герані, прататыпам якой у пэўнай ступені стала яго маці.

Апошнім часам Іван Мікалаевіч зноў звяртаецца да апавядання, у жанры якога мае вялікія набыткі, аб чым, у прыватнасці, сведчыць яго кніга "Сцяпан Жыхар са Сцешыц" (1966). Сярод новых твораў "малага жанру", вядома ж, у першую чаргу трэба назваць апавяданне "Львы", якое было перакладзена на некалькі моў. Не прайшлі незаўважанымі і дзённікавыя запісы І. Пташнікава, ухвальныя водгукі сустрэла яго эсэ "Ірга каласістая"... Шырокі рэзананс мела і нядаўняе апавяданне "Францужанкі", у якім аўтар знайшоў свой паварот у асэнсаванні тых працэсаў, што былі звязаны з дзейнасцю таталітарнай сістэмы, яе насілле над чалавекам.

Дарэчы, вось ужо не першы год Іван Мікалаевіч нязменна свае новыя творы прапановае "ЛіМу", што, вядома, робіць вялікі гонар нашаму штотыднёвіку. І хочацца верыць, што і ў далейшым ён парадзе чытача цікавымі і значнымі творамі. Інакш і быць не можа, бо космас І. Пташнікава аб'ёмны і пастаянна жывіцца талентам вялікай жыццядайнай сілы.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

"Ад маўчання мне некуды дзецца..."

Такім радком пачынаецца верш "Ранак" Іны Снарскай, ураджэнкі Полацка, аўтара паэтычнага зборніка "Пацеркі" (1994). Зараз яна жыве ў Палтаве на Украіне, піша і друкуецца па-беларуску, узначальвае згуртаванне беларусаў Палтавы. Кніга яе вершаў рыхтуецца да друку і ў выдавецтве "Мастацкая літаратура".

Нізка вершаў паэткі разам з вершамі яшчэ аднаго беларускамоўнага паэта і перакладчыка Івана Літошы, кіяўляніна, увайшла ў склад анталогіі разнамоўнай паэзіі Украіны "На нашай, на свой землі", якая выйшла ў Кіеве ў мінулым годзе. Гэта ўжо трэцяя кніга анталогіі і змяшчае яна творы паэтаў, якія жывуць на Украіне і пішуць на нацыянальных мовах: англійскай (А. Фролін), беларускай (І. Літош, І. Снарская), балгарскай (В. Каляянаў, Н. Стаянаў, Т. Танасава), грузінскай (І. Гамсахурдзія), ідыш (А. Лізен), польскай (Я. Голібард, Я. Паўлюк), рускай (Л. Давыдзенка, Л. Дзесятнікава-Марыніч, В. Дробат, І. Раздубудзька, І. Радчанка, С. Шаталаў), венгерскай (Г. Барто, І. Жаліцкі, Ю. Шкрабінец), узбекскай (М. Бекжан).

Паэтычныя творы зборніка аб'ядноўвае гучанне іх па-ўкраінску. Тэксты вершаў падаюцца паралельна на дзвюх мовах. Пра кожнага аўтара прыводзяцца кароткія аўтабіяграфічныя звесткі.

Кніга "На нашай, на свой землі" выдадзена ў Галоўнай спецыялізаванай рэдакцыі літаратурных моў нацыянальных меншасцей Украіны па замове Дзяржкамітэта Украіны па справах нацыянальных меншасцей і эміграцыі. Укладальнік — А. Майсеенка.

Выданне, безумоўна, уяўляе цікавасць як прадукт украінскага кнігавыдання, літаратурнай працы на Украіне іншых народаў; служыць цудоўным прыкладам узаемаўплыву розных культур. Каштоўнасць анталогіі вызначаецца яшчэ адным аспектам — краязнаўчым. З пасляхам "На нашай, на свой землі" папоўніць і скарбонку беларускай літаратуры, якая жыве і развіваецца за межамі бацькаўшчыны.

Ларыса ДОЎНАР

"Наш духоўны скарб"

Так называлася пазнавальна-мастацкая вечарына, якая адбылася ў Магілёўскай абласной бібліятэцы. Прывячалася яна дню беларускай пісьменнасці і друку, а ўдзельнікамі яе сталі вучні агульнаадукацыйных школ абласнога цэнтра. Старшы навуковы супрацоўнік абласнога краязнаўчага музея Барыс Сідарэнка расказаў пра гісторыю друку на Магілёўшчыне, сакратар абласной пісьменніцкай арганізацыі Уладзімір Дуктаў пазнаёміў вучняў са здабыткамі літаратараў Прыдняпроўскага краю, заслужаны работнік культуры Валянцін Ермаловіч распавёў аб сваім удзеле на пачатку верасня ў рэспубліканскай навукова-творчай экспедыцыі "Дарога да святыні", выкладчыца Магілёўскага вучылішча культуры Лілія Кузьменка паказала прысутным манаспектакль "Жыццё Еўфрасіні Полацкай". Удзельнікі вечарыны азнаёміліся і з кніжнай выставай "Напісанае застаецца".

У. САСНОЎКІН

"Белы клык" і іншыя

На творах Джэка Лондана, як вядома, выхоўвалася не адно пакаленне чытачоў ва ўсім свеце. У іх назменна прыцягвае востры сюжэт, валавыя, моцныя духам героі, а таксама тая рамантыка, без якой не абыходзіцца ў жыцці кожны, хто толькі ўваходзіць у яго. Таму напісанае Д. Лонданам найперш карыстаецца вялікай папулярнасцю ў юнага чытача. Цяпер з найбольш вядомымі творамі гэтага пісьменніка можна пазнаёміцца ў кнізе "Белы клык", якую выдавецтва "Полымя" выпусціла ў "Школьнай бібліятэцы". Перастварыў напісанае Д. Лонданам па-беларуску А. Саламевіч.



**"Гэта лёс мой..."
Максім і Людвіка**

Максім з Людвікай у ваенным Мінску. Зіма суровая, расстанне блізка. Не даў ім Божа ні вясны, ні лета. Але пакуль не думаюць пра гэта.

Гародню ўспамінаюць добрай казкай. Паміж Садовай і Гараднічанскай крывая кладка на Гарадніцы. Яна дагэтуль кожнаму з іх сніцца.

Два беражкі злучаў масток праз Нёман — яе жвіровы і Ягоны стромы. На тым мастку пагойдацца любілі. Ён зняў ёй тупфік і вадзіцу выліў...

На вулцы Мінска у ваенны студзень. "Але жывем мы, як чужыя людзі, — так напісаў у картцы асцярожна. — І да чаго дадумацца тут можна..."

Месяц і зорка

Не, зорка, мне было не больна. **Максім БАГДАНОВІЧ**

Зямлі драбнютка раслінка — жыццё пакінута другім. У небе месяцкі Максім, а з ім і зорка Вераніка. Цямрэчу асвятляюць нам: глядзіце ўвыш — натхненне там.

Пакутная ў адхлань дарога пятыла з Яраслаўя ў Менск. Ён думаў дома болю менш... А з Менска ў Ялту — і да Бога. А нам пакінуў чысты верш. А пекнасць зор не мае меж.

У тваім доме

Я жыву ў Тваім доме, Максіме. Гэта лёс мой. Мяне не прасілі.

Сяргей ВЕРАЦІЛА



"Я збудаваў свой свет..."

Над зялёным гаем, над маім Сёння сцэлецца і ўецца горкі дым.

Ноч сканае, стане ранак залатым, А над гаем, над шумівым — чорны дым.

На Твой голас іду, Тваім следам. Так, іду за вялікім Паэтам.

Саламяную казку ствараю. Покуль райская птушка да раю далаціць з саламянае казкі, за Цябе гавару "Анёл Панскі".

Вось заходзяць да нас кантралёры — злыя, хворыя, з бруку, з канторы. Раздражняе іх дух Твайго дому — шчэ савецкую маюць аскаму.

Вось прыехала вёсачка з лета у святое дзяцінства Паэта, дзе іх кнігі, іх продкаў імёны, дзе катае іх конік натхнёны.

Наша камета

Ноччу нябёсы святыя, Максіме. Я дацярплю тут пры кожным рэжыме. Буду маліцца, і Бог мяне прыме.

Ты ў ракуцёўскае шчодрое лета па незацверджаны статус Паэта з неба зваліўся, як наша камета.

Наша камета зоркай хвастатай некалькі месяцаў свеціць над хатай. З ёй дачакаемся Божага Свята.

Дробна трымціць мая душачка ў целе. Бог на жывых і на мёртвых не дзеліць. Злучыць нас Божае Свята — нядзеля.

У нябёсах

Каб не спаў Паэт у Крыме, памаўчаў бы тут са мною. Дык маўчу — з кім Божа прыме, ды маўчу сама з сабою.

Я Цябе спаткаць хацела, каб сабачка бег за намі, але Словам стала цела ды вясновымі грамамі.

Гэта Слова камень точыць, адбіваецца на лёсах. Гэта свецяць Твае вочы у нябёсах, у нябёсах...

Басанож

Я нарвала ў даліне лотаці. Я схадзіла нашча да споведзі. Мне захрас у сэрданьку нож. Палячу, сабраўшы ўсе сілачкі, на спатканне з душой Максімавай у блакіт нябёс басанож.

Заслужыла я смерць раптоўную. Ціхай песняю малітоўнаю расплацілася за спакой. Дык прыміце душачку ўбогую, маю душачку басаножную, Божа мой і Паэце мой!

Я пайду, і стане свет пустым, А над гаем, над вясёлым — пойдзе дым.

Я збудаваў свой свет з чароўнай мары, Хоць і няма пад небам гэтым міру. А ўсё ж ня абуджаная ліра: Я збудаваў свой свет з чароўнай мары.

Нямала песняроў пакутуюць над жвірам. На іх касцях святкуюць розныя пачвары. — Я збудаваў свой свет з чароўнай мары, Хоць і няма пад небам гэтым міру.

Лісце апала. Жалезная восень Паўсюдна шалее. Голае, шэрае неба, Іржа пад нагамі, А сонца Быццам паслухалася загаду Звар'яцелага генерала І спынілася недзе ў далёкай Імперыі фарбаў, якія Здаецца, у гэтай Краіне Забылася восень.

Жалезная восень паўсюдна шалее. Гольныя дрэвы ад смутку ўцякаюць І не палюхае іх забарона Чырвонага колеру "стопа".

Арэшка

З-пад яснага блакітнага застрэшка спускаўся, каб пастрашыць, павучок, як да людзей выходзіла Арэшка, з-пад Скідаля шляхетнае дзяўчо...

Абцасік модны маладой Элізы драўляных ходнікаў кранаўся ледзь, аж галубы ўзяталі на карнізы, аж хлопцы выбягалі паглядзець...

Варшаўскі свет не раскусіў Арэшку — якой зямлі была яна дачка. Так рызыкаўна стала на сумежку. На градку пасадзіла Бурачка.

Ойча наш

Ойча наш, які ўсюды прысутны, Ойча, нас абмінаеш чаму Ты? Працягни свае добрыя рукі — тут растуць Твае добрыя ўнукі.

Разгарні свае цёплыя крылы — гэты Край безбаронны і мілы, Край наш Божа, багаты калісці, ад начальства тупога ачысці.

Укладзі, Божа, нашым суседзям — святарам, прэзідэнтам, іх дзецям — у галовы хоць крышачку звільні, каб пра нас яны думаць забылі.

Ойча наш, добрым сэрцам пачуты, не кідай сваёй служкі Дануты, сваіх служак Андрэя і Стася... І Антонік малы засмяюся...

Мае дарагія

Унук маленькі, ты прыбывь здалёк, пераадолеў і нябыт і змрок і закрычаў галосна, як гармонік.

Пабольшала прыгожая сям'я. І як малітва, Божае імя. І пробашч ахрысціў яго — Антонік.

А на карцінах мамы маладой стаіць прыгожы горад над вадою і мама ў ім дамы перастаўляе —

так, як на кухні міскі і гаршкі. Даў Бог ёй свет парадкаваць такі, дзе Стасік і Антон, яе сынкі...

А іх сабачка каля іх гуляе...

Мама і тата

Ах, мае сонейкі — мама і тата! Я нарадзілася, я вінавата. Грэлі сабой у гняздзечку пасцелі, бо пачалі мяне, а не хацелі.

Божа, збярэ нас

Бацька ў шыхты за Пілсудскім паспеў. Дзядзька за іх у ГУЛАГу гібеў.

Жалезная восень. Чакаю, што выпадзе белы І з восенню голай памірыць СНЕГ.

Заплача неба нада мной, Я стану слухаць дождж. Я так люблю ягоны спеў.

Я стану марыць. Лёгкі дым Павеікі злучыць. Стану спаць.

Трывожны сон. Я зноў прысно: Той дождж, Што нада мной заплакаў.

Словы! Словы б кінуць у агонь. Ды бяда, Не гараць за папераю ўслед мае словы!

І на шызах, згарэлых старонках Кроў чырвоная зрок апячэ.

Будзе сонца на небе каціцца, Будзе месяц ў рацэ адбівацца, Будзе бэз бушаваць на гародах, Будзе снег ападаць на зямлю.

І не будзе мяне! Нават цень не пакіну ля беллага муру.

Свёкар занёс свае косякі пад Рэжэ. Муж тут з хваробамі біўся, як леў.

Нёман ізноў тут ляжыць, як у сне. Хутка ізноў тут вайна палыхне. Сыні мой, не ідзі на вайну без мяне. Божа, збяры нас на гэтай вайне.

Каложка

Цудны Каложы снапок:
кветка і крыж.
Цуд гэты звыш.
Цуд гэты вытварыў Бог.
Так чалавек бы не змог.

Шэрыя туплі з абцасамі
адхапіла за маркі...
Па каменчыках бегла.
Можна бегчы за маркі
да Максіма, да мамачкі,
прыхапіўшы мядзяны грош...

Але пчолюкі ды ластаўкі
і туды лятуць басанож...

Адпусціце самотную!
А туды не ходзяць пад ручкі.
Абразок папяровы
пакладзіце ў халодныя ручкі.
Апусціце ў бязмеж
вечаровае цішы і ценю...
Хай паколюцца мае пожанькі
аб святое райскае царне.

Калі паміж мной і Духам Святым
ніякая моц не паўстане,
тады не збіраіце з лісточкаў вады,
тады не марнуіце світанне.

Калі ж і да сноў, дзе спачыла любоў,
прасочыцца Божае слова,
тады сапраўды пазбіраем зноў
на Светлае Свята Хрыстова.

Край

Край, які я маю,
не заснуў, а дрэмле.
З ім уваскрасаю
у вяночку, ў дрэве.
Над жывой зямліцай
чыста неба стрэшка...
Зорка-зараніца,
хлопчыкава ўсмешка.

Замалёвочка

Гэты горад быў свой і ніякі.
Ведаў праўду і бачыў хлусню.
Шантрапу падкупілі "палякі",
пазбіралі сваю вескаўню.

Забіваць з-за вугла будуць доўга
і пакоўваць галодных сабак.
Выйдзе горад на пляцы натоўпам
балабоніць пра ўсе і ўсяляк.

Прападзе, хто валяўся пад плотам,
хто набраўся, як яма пяску.
А заселіцца горад народам,
пацалуе Дануце руку.

Словы ж?
Словы вернуцца зноў!

Хтосьці зможа
Прачытаць на згарэлых,
на шызых старонках
Тыя словы,
Што кроўю чырвонай
зрок апякуць!

Адчуць эмоцыяй
недастатковасць метафары.
Адчуць пальцамі
кроплі расы на кветцы.
Пераставіць словы мейсцамі.
Назваць гэта — творчасць.

Разамелы рытм
няўлоўным бегам крыві да скроняў
Ад каранёў.

І не дагнаць бессаромную думку,
Якая кладзецца на рытм
Лёгка, няўлоўны, няроўны.

Адчуць пальцамі
недастатковасць метафары.
Адчуць эмоцыяй
кроплі расы на кветцы.

Даведацца
пра свой самотны світанак.
Зблытаць вечар
з цыгарэтным дымам.

Паляцець за рытмам
у адчуванні.

ПРОЗА

СЛЯПЫ І ВІДУШЧЫ

АПАВЯДАННЕ

Васіль ТКАЧОЎ



Футарал для гармоніка шыў сам Якут. З меха. Нічога больш вартага пад руку не падварнулася, а час не трываў: хопіць, паклявалі носам на лаўцы, склаўшы рукі, пара і грошы зарабляць. Не змылкі. Тым больш, сітуацыя такая: кожны, хто хоць трохі варухнецца, глядзіш, і нешта мае. У кішэні.

— Так што, Мітрафан, рыхтуйся! — паліпаў па плячы значна старэйшага і яшчэ больш няшчаснага за сябе земляка п'яніца і абібок Якут, які прывёз з далёкай поўначы не капітал, а мянушку. — Ты сляпы — табе і карты, як гавораць, у рукі. Будзем зарабляць. Грошы! Заўтра першым аўтобусам у горад, Рыхцер. Каля базару, дзе самая таўкагна, я цябе і пасаджу, а шапку, як і належыць... Ёсць шапка? Аблавушка? Самая зацэртая? Яшчэ лепш, каб яе мышы патачылі.

— Знайду, — пакорліва ківаў Мітрафан, а потым зноў нацэльваў свае невідучыя вочы міма Якута і, здаецца, міма жыцця.

— Памагу знайсці, — абяцаў Якут. — Памагу. Для такой справы і новую можна шапку знявечыць, пажавачы, пагрызіці... Як у цятры. Сам жа буду я воддаль стаяць, пільнаваць, каб хто цябе не аб'ягорыў... не змахнуў, бы карова языком, набытак. Худа-бедна, а выпіць за што будзе. Нашкрабём. Не можа быць, каб не накідалі. Дурняў на наш век хопіць. Гэта я не гучна гавару? Не падслухае мяне якая палла? — Якут павярцеў галавой па баках, лахматай, абыхавай, падобнай на пук даўняга лёну, які недзе валіўся на гарышчы да лепшага часу. — На твае вочы, Мітрафан, глянеш — і сам кінеш у шапку, каб было што. Прабач, няма. Але будучы, будучы дзяржзнакі, па нырках ім!.. Футарал, хоць і не скураны, з мехавіны, але гармонік з яго не вылузнецца. Крэпкі. Гузік воль... Шкада, ты не бачыш... Прыгожы гузік. І вялікі. Як стары куфар. З выкрутасамі. З матчынага паліто зняў і па цэнтры футарала прышпандорыў. Запільваецца. Давай, давай руку... Паматай. Як, га? Спадабаўся гузік? А матузы, ці рамяні, каб за спіной вісела музыка не боўталася, а то і растрэсіцца можа, чаго добрага, з цяг калгасных сфурчыць... Ад збруі. Падсяжкі, ці як іх... Хочаш паматаць?

— Бабу каб — паматаў бы, — тонка фыркнуў Мітрафан, пракаўтнуў сліну і забоўтаў босай, парэпанай нагой. — Ты, Якут, павінен табе сказаць, багата гаворыш. Менш гавары. Я што, дрэва, што мяне трэба стругаць і стругаць? Дык не ж!.. Якут вытрымаў незапланаваную паўзу:

— Ды ты, кораш, не хвалюйся: я цябе, як важную ігушку, буду за руку весці, і гармонік панясу, толькі перад самым канцом, каля дрэва, на цябе надзену... Каб не здагадаўся, што на пару працуем. Так больш гаранты. Канспірацыя. Мітрафан, крыху здрыгануўшыся, прашаптаў:

— Мне каб, як на фронце перад боем, сваю законную парпуху — для храбрасці, га? Сотку каб. Калоціць.

— Ну ты даеш! Ну ты!.. На білет хоць бы нашкрэбці. Табе добра — бясплатна, а я галек — без аніводнага зайца ў кішэні. Пайду прасіць... Клянчыць пайду... Хоць, адчуваю, ніхто не адшпіліць. Рызыкну. Няхай яшчэ раз плюнуць мне ў морду. А што рабіць? Іншага выйсця няма. Бо заробім, створым свой фонд... І табе будзем пакладаць на раніцу кроплю якуту.

— Ты пакінеш, — прабурчэў Мітрафан, спакваля ўзняўся, намагаў слясак на бране, і па ягоным голасе, і па руках няцяжка было вызначыць, што сляпы музыкант не надта мкне ў той горад з крыху авантурнай і дзікаватай для яго місіяй.

— Дык я роўна ў шэсць буду! — дыкнуў з-за спіны на Мітрафана Якут. — Разбуджу. Глядзі ж!..

Мітрафан кінеш на ганак футарал, сеў. Якута чуваць не было, і ён адчуў сябе надзвычай лёгка, пчасліва, бы толькі што адагнаў назойлівага камара, які, паразіт, усё прагнуў напіцца ягонай крыві. А для сябе, хоць і няпроста было, ра-

шыў: добра, з'езджу ў той горад, пагляджу, што атрымаецца. Мо і праўда ёсць магчымасць зарабіць капейчыну якуту? Грошы трэба. Не сакрэт. На хлеб не хапае, не кажучы, што і выпіць карціць, іншы раз моцна: талы бышчам хоць крышку зрок вяртаецца. Толькі палыхала Мітрафана, што Якут, валадуга, абдурчыць яго, калі што і будзе ў той шапцы, то выграбе са смеццем. "Не дам!" — цвёрда рашыў сляпы гарманіст і намагаў футарал, рушыў з ім у хату.

Ранідай Якут выканаў абяцанку. — Гатоў, Рыхцер? — вырачыў ён вочы на шыбку, за якой стараўся разгледзець Мітрафана.

Убачыўшы, што той ужо апрануты і сядзіць на ўслоне, уроссып паклаўшы пальцы правай рукі на гармонік, нырнуў у дзверы, падхапіў Мітрафана за рукаў:

— Давай, братка, давай. Галоўнае, не хвалівацца, галоўнае — першы крок... Ён заўсёды цяжкі, зараза, але без яго, першага кроку, не бывае другога, трэцяга... самага! Ну, шавяліся, шавяліся, Мітрафа. Нас чакаюць грандыёзныя справы! Тут наша Цюмены! Тут наша Якуція! Па алмазах ходзім, ядрона шыш!..

У аўтобус уціснуліся лёгка — ехала ў горад не дужа каб багата вясцоўцаў. Мітрафан з гармонікам сеў адразу ж за дзверцамі, каля матора, а Якут, пакуль уладкоўваў яго, застаўся без плацкарты: поўналася побач, не павёўшы і брыём, Верка Канапелька, а больш і месцаў вольных не мелася. Ну і добра. Не пан, пастаць. Тым больш — без грошай едзе. Пачаргова лыпаючы вачыма на Мітрафана, на гармонік, што прыкіпеў да ягоных каленяў, на землякоў, сонных, як летаўнія мухі, якія, адчуваў, пачыналі здагадавацца, куды гэта яны з гармонікам намыліліся. Бач, відучы сляпога цягне, як рак здабычу пад корч. Не проста ж так Верка Канапелька, хаваючы здзеклівую ўсмешку ў рукаў, крэкнула-пырнула:

— Вы ніяк у горад, Мітрафан з Якутам, вяселле граць? У рэстаран, га?

Калі гамама ўнялася, Якут сказаў пераканаўча і горда:

— Хоціць нішчымную бульбу трэскаць! І каўбасы хочацца!

— Дык і мяне з сабой вызьміце, — сумелася жанчына.

— Без касіра абыздемся, — ціха мовіў Якут. — Баба на караблі — кепская прыкмета. Сядзі і не рыпайся.

Месца Мітрафану Якут прызначыў пад высокім і тоўстым, як абхапіць, ясакарам. Добрае месца: люднае і зацёнае. Шапка ляжала перад самым гармонікам, а Якут трымаўся крыху паводдаль, каб не мазоліць вачэй, і кралком сачыў, як уздзейнічае музыка на праходжых. Уздзейнічае. Палоніць. Апускаюць, апускаюць у шапку пакамечаных дзяржзнакі. Значыць, парадак. Якут, нібы між іншым, прайшоўся каля Мітрафана, кралком зазірнуў у шапку: дробязь пакуль там, але ж і Масква не адразу будавалася. Вылучыўшы момант, ён шапнуў Мітрафану:

— Рэж, рэж з такім жа азартам. Выпіскай слязу. Ёсць капуста. Цвіце. У качан прасуецца.

І пашоргаў далей, падкрэсліваючы ўсім сваім выглядам, што ён з гэтым няшчасным сляпым музыкам незнаёмы.

Пакуль Мітрафан з нейкім мужчынам вітаўся за руку, колькі часу размаўляў з ім, то музыка, вядома ж, маўчала. Талы Якут нерваваўся, паказваў Мітрафану кулак, які трымаў у кішэні: калуцаць, калуцаць капейчыну, а не анцімонію разводзіць!.. А калі Мітрафан пачынаў рыпаць, твар у Якута лагодзіўся: воль так і давай, не вул, і толькі яшчэ больш энергічна, энергічна! Не пашкодзіць.

Дзень неўзабаве схліўся на другую палову. З шапкі выпіраліся, бы сухое лісце, грошы. "Пара канцаць!" — прыняў рашэнне Якут і падаў голас каля Мітрафана.

— Грошы я сабе пакладу, — затрымаў пальцы на гузіках гармоніка музыка. — А талы разбяромся. Алыдем толькі, не тут жа... Не на рабочым жа месцы.

Якут палагалнеў, дружалюбна фыркнуў:

— Не бойся ты, не абдурю. Нам жа з табой работаць. Што я, казлом буду? Ды мне ў Якуціі алмазы давяралі!

Дашоргалі да лаўкі, што дымлілася на санцапёку каля аўтавакзала. Селі. Падлічылі навар: атрымалася, што можна добра выпіць і закусіць. І трохкі яшчэ алкаспі можна — на кансерву-другую Мітрафану, а, таго ж, і на білет Якуту. Якут шчэрыў зубы, распрамляючы на сваім калене грошы, соп і пляваўся:

— Я ж казаў, га? Мы, значыць, з табой пляшку раздавім, закусім і паедзем у свае Абакумы — як пераможцы, як салдаты-вызваліцелі. Горда паедзем, ядрона шыш, а не як галодныя ваўкі...

Па пляшку пабег Якут, вядома ж. Купіў на "пятак" ў прыватных гандляроў, а Мітрафану сказаў, што браў у краме: сэканоміў сабе, такім чынам, колькі тысяч. Спатрэбіцца. Хто на грашах, разважаў, сядзіць, той і адшчыкне сабе. Абавязкова.

Выпілі. Закусілі яблыкам, бо да закусі Якут не прышпіліўся: усё дорага, не для простага люду. Выпіць танней. Не псаваць жа грошы, не пераводзіць жа? Пасядзелі.

— Добра ты сёння іграў, — сказаў, пыхкаючы дымком, Якут. — Я, нашто ў мяне на поўначы слёзы павымарзлі, і то заплакаў. Асабліва пра вайну калі йграў... Пра зямлянку... Шчымеда душа... Можна, Мітрафан, для мяне ўрэжаш, спецыяльна? Прымі заяўку.

— Пальцы баяць. Даўно так багата не йграў, — не пагадзіўся Мітрафан.

Якут асабліва не настойваў, толькі ківаў лахматай галавой, і здавалася, на тратуар асыпаўся з валасоў пыл:

— Разумею. І хвалю. Беражы, беражы пальцы, дзядзька. Тваімі пальцамі мы яшчэ доўга будзем калуцаць капейкі. Ды што капейкі? Тысячы! Хоць нам багата і не трэба. Праўда? Выпіць, з'есці чаго... Шкарпэткі во табе купіць трэба. Ці не? Калі нага голая, то, відаць, хутчэй кінеш у шапку?

— Багата не трэба... нам, — роздумна выдыхнуў Мітрафан.

Праз колькі імгненняў Якут зноў папрасіў:

— А, можа, сыграеш? Для мяне? Калі яшчэ будзе?

— А... а ў цябе грошы ёсць? — сур'ёзна паглядзеў невідучымі вачыма на Якута Мітрафан. — Без грошай я больш цяпер не йграю. Я хоць і не бачу іх, але, адчуваю іх пах. Добра пахнуць, добра!..

Якут папярхнуўся. Мітрафан гаварыў далей, пагляджаючы гармонік:

— А за футарал і за тое, што падказаў, як можна зарабляць, табе вялікі дзякуй. Далей я ўжо сам. Як-небудзь. Я, хоць і сляпы, але дарогу да кавалка хлеба, здаецца, сам бачу. Ды і завядзеш ты мяне, адчуваю, старога чалавек, не туды, куды трэба... Не заўсёды трэба відучага трымацца. Не заўсёды...

Якут заруў, як мядзведзь, спіснуў да болю кулакі, нацэліўся імі на Мітрафана, але спагнаў злосьць на дрэве, да якога прыпёрлася спіной лаўка, заенчыў ад болю і пачаў смактаць салодкую кроў на ўшчэнт разбітай правай руцэ. І сварыўся на Мітрафана:

— Маць тваю!.. Дык што, вышер мной ногі, падла? І ты такі, як усё? Як Якуція? Як поўнач? Дык калі ж я ўжо за сваё магу атрымаць, што мне паложана-а-а?! За маю галаву... За ідзею... А ідзею пяпер, на вагу золата... Ведаеш, колькі мне трэба адваліць? Маўчыш, гад, здраднік, сволач? Ды ты год будзеш іграць толькі на мяне! Я цябе прымушу!

— Год я, Якут, не прахыву, мусіць, — спакойна мовіў Мітрафан. — Хоціць маю музыку ўжо слухаць людзям, хопіць...

Мітрафан згроб гармонік, ускінуў яго на плячо, і, намагаючы дарогу кіёчкам, піхенька пашоргаў у бок шумлівага аўтавакзала. Якут пэўны час стаяў каля лаўкі і парожняй пляшкі з недагрызеным яблыкам, ногі не слухаліся яго: ён не ведаў, што яму рабіць — даганяць сляпога музыку ці, можа, ужо не трэба. Але пабег...

Клас віяланчэлі



Паспяхова выступілі выхаванцы Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай акадэміі музыкі на юнацкім конкурсе імя П. І. Чайкоўскага. 12-гадовы Аляксей Кісялёў атрымаў званне лаўрэата, ІІІ прэмію і ўзнагароджаны бронзавым медалём, яго ровеснік Георгій Анішчанка ўдастоены спецыяльнага прызга за лепшае выкананне віртуознага твора. Лепшым педагогам, які падрыхтаваў вучню да гэтага музычнага спаборніцтва, прызнаны Уладзімір Перлін.

— У гэтым самым прэстыжным юнацкім конкурсе ўдзельнічалі лепшыя юныя музыканты свету, — расказвае Уладзімір Паўлавіч. — Яму папярэднічаў вялікі адборачны тур. Упершыню ў ім удзельнічалі прадстаўнікі Беларусі. Гэта тры выдатныя вучні майго класа — Алёша Кісялёў, Георгій Анішчанка, і самы юны, адзінаццацігадовы Валодзя Сінькевіч. Паводле ўмоў, удзельнікам конкурсу на момант яго адкрыцця не павінна было быць больш як 16 гадоў. Вялікі гонар удзельнічаць у такім прэстыжным конкурсе, у журы якога ўваходзілі лаўрэаты Міжнароднага конкурсу імя П. І. Чайкоўскага, а ўзначальвала — знакамітая Наталля Шахаўская.

Сын скрыпача Алёша Кісялёў пачаў займацца ва Уладзіміра Паўлавіча ў пяць з паловай гадоў. Бацька невыпадкова выбраў менавіта віяланчэль, бо, на ягоную думку, гэтую спецыяльнасць у ліцэі выкладае вельмі таленавіты музыкант, знавы педагог. І Алёша захапіўся сваёй будучай спецыяльнасцю. Пакуль што ён грае на палавінцы віяланчэлі. Але ўжо зараз хлопчыка называюць музыкантам з недзіцячай душой, бо ўсяго сябе ён аддае віяланчэлі.

Канцэртмайстар Алёшы студэнтка ІV курса акадэміі Алена Зыль, якая ўжо год працуе з ім і акампанавала хлопчыку на конкурсе, лічыць, што Аляксей Кісялёў вельмі мэтанакіраваны музыкант, з вялікай сілай волі, жаданнем выступіць як мага лепш. Ён заўсёды сабой незадаволены, што немалаважна для музыканта. А калі нешта не атрымоўваецца, шмат працуе і стараецца пераадолець цяжкасці. Ён творыць на сцэне, робіць, што падказвае інтуіцыя, настрой слухачоў — быццам бы яму падказвае Бог. І гэта нягледзячы на невысокую якасць “дзіцячага” інструмента. У ягоных сапернікаў віяланчэлі былі класныя, коштам паўмільёна долараў. На Беларусі ж няма калекцыі інструментаў таленавітых майстроў мінулага... На трэцім туры юны віяланчэліст выконваў Канцэрт Луджы Бакерыні з аркестрам. Складанасць была і ў тым, што на рэпетыцыю гэтага трохчасткавага твора адводзілася толькі паўгадзіны.

Аўдыторыя палюбіла гэтага невысокага хударлявага хлопчыка. Яму прадказвалі другое месца. Але і трэцяя прэмія — вялікі поспех. Бо на трэцім туры прайшлі прадстаўнікі Паўднёвай Карэі, Беларусі ды Расіі. Карэйскі хлопчык нават нарадзіўся з Алёшам у адзін дзень і год — 11 лютага 1985 года і вельмі быў блізка яму па выкананні. Гэты віяланчэліст стаў пераможцам.

Кожны ўдзельнік конкурсу, незалежна ад вынікаў спаборніцтва атрымаў шмат карыснага, павучальнага. Алёша Кісялёў лічыць, што ён навучыўся вытрымцы, а таксама сцэнічнай разняволенасці. Ён марыць у будучым стварыць свой аркестр, дырыжыраваць ім і выступаць яго салістам. А пакуль трэба апраўдваць высокае званне лаўрэата, шмат вучыцца.

Юным віяланчэлістам дапамагае таленавіты педагог Уладзімір Паўлавіч Перлін, які заўзят працуе індывідуальна з кожным сваім вучнем, чытае ім вершы сваіх любімых паэтаў, стараецца ўзбагаціць духоўна. Разам слухаюць пласцінкі і запісы выдатных інструменталістаў, спевакоў, славуных музычных калектываў. Што тут казаць: ён і сам — выдатны віяланчэліст, якому ўдзячныя ўжо многія таленавітыя музыканты.

Вера КРОЗ

На здымку: Георгій Анішчанка, з. а. Беларусі Уладзімір Перлін, Аляксей Кісялёў, Уладзімір Сінькевіч.

Гутарка з рэжысёрам Галінай КРАЎЧАНКАЙ мелася на ўвазе даўно, бо вынікала натуральным працягам яе тэлевізійных праграм — “Тэатральная гасціня”, “У святле рампы”, “Спадчына”, шэрагу спектакляў тэлевізійнага тэатра. Сустрэча з рэжысёрам рабілася тым больш неабходнай, што час сплываў, — адыходзіла часіна, за якой яна з БТ... пайшла, не прыняўшы новых умоў тэлевізійнай вытворчасці для сваіх творчых дамаганняў. Вольга Іпатава, вядомая “Спадчыны”, сцэнарыст шэрагу праграм ды фільмаў, вядомая пісьменніца, заўважыла, маўляў, чым далей, тым больш яна цэніць Краўчанку-рэжысёра, зразумейшы прафесійнасць, высякародную прыстойнасць, душэўную далікатнасць, адказнасць, акуратнасць у абыходжанні з матэрыялам, густ, пастановачныя ідэі...

Помнікі часу, якога проста няма

— Галіна Анатольеўна, колісь ваш калега Віктар Акімушкін прызнаўся, што глядзіць у мінулае тэлебачання і заздросціць сам сабе, творчому імпульсу, аб’ёму колішняй работы... Ваша калеганка Наталля Арцімовіч са скрухай паведміла, што на тэлебачанні ўсё менш мастацкасці, знік, заняпаў тэлевізійны тэатр...

— Настальгічныя ноты ўласцівыя нам усім. Асабліва як толькі мовіць: тэатр! У маім уяўленні тэатр — гэта месца, дзе ўсё падначалена рэпетыцыям і спектаклям. Наша тэлебачанне ніколі не было такім месцам. Яно ніколі не было падрыхтаваным для стварэння спектакля ў студыі і паказу на экране. Колькі працавала на БТ, столькі пэўна ведала: мы не можам рабіць спектаклі. Для іх няма ні магчымасцяў, ні сродкаў. Але, няма! Ды, здаецца, ніхто і нідзе не рабіў іх больш, як на нашай студыі... Нават у Маскве два-

цаць гадоў таму не з’яўлялася столькі адметных тэатральных работ на экране. Я прыйшла на тэлебачанне, калі Карпілаў, Гутковіч, Станкевіч былі маладымі. Пачынала з Яўгенам Шабанам, была ягоным асістэнтам. Неблагім, мабыць, асістэнтам (Таццяна Арлова, жонка Шабана, жартавала неяк: маўляў, вы, Галіна, галоўная жанчына ягонага жыцця). Шабан — мая адметная школа! Гэта пасля гадоў працы ён падпісаў мне свае кніжкі з пажаданнем “не перакінуцца да лавеласа Гутковіча”... Шабана згадваюць не часта. Як любога рэжысёра, які не пакінуў шмат вучняў. Калі Жэня памёр, рабіла перадачу “Я хачу вясны зялёнай”, — яе выдатна правёў Георгій Колас, чалавек-тэатр (з ім творча сябравала ўсё жыццё). І тады ўжо свідравала думка пра нейкія вынікі... Вынікі нашай тэлевізійнай дзейнасці... творчасці... занятасці, назавём гэта так, надта розняц-

ца. На блэгія й добрыя. Мне няёмка казаць, што раней на БТ было лепш, — творча, лёгка ў рабоце, — было па-рознаму.

— А вы не шукайце знарочыстых або штучных “лепш” — што было, тое было...

— Іншая рэч: чаму цяпер не лепш? Я прыйшла на тэлебачанне ў 1966-67, такая маладая, што цягнула рабіць нешта... маладое, маладзёжнае, балазе, нават рэдакцыя такая была, а працавала ўвесь час у рэдакцыі літдрамы. Самая сур’ёзная тэатральная работа — “Чужое неба” Барыса Сачанкі. Значна

МУЗЫКА

Цымбалы, домры і дуда...

Падчас мінскага фестывалю народнай творчасці “Сузор’е-97” адбылося свята народна-інструментальнай музыкі, якое адначасова сталася конкурсам для аркестравых калектываў на пацвярджэнне ганаровага наймення “народны” і “ўзорны”.

Гэта быў ужо адзінаццаты конкурс. З перыядычнасцю ў тры гады ён разгортвае перад спецыялістамі і прыхільнікамі народна-інструментальнага жанру ўсю панараму сучаснага стану аркестраў і ансамбляў, вызначае асноўныя кірункі іх развіцця, акрэслівае галоўныя праблемы. Конкурс выяўляе таксама ступень цікавасці да аркестравага выканальніцтва ў моладзі — а гэта ж адзіны паказчык жыццяздольнасці жанру.

Сёлета было 12 калектываў-канкурсантаў, з іх шэсць дзіцячых. Параўнальна з мінулымі конкурсамі выявілася адразу, што сёння ў інструментальным складзе калектываў заўважна дамінаюць беларускія народныя інструменты. Рускі склад быў прадстаўлены двума студэнцкімі аркестрамі і адным дзіцячым.

Аркестр Мінскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка прыемна “шматлюдны”: у ім каля 80 удзельнікаў. Прычым ён адметны чысцінёй ладу, добрай ансамблеваасцю. Нягледзячы на пастаянную змяняльнасць удзельнікаў, што непазбежна ў студэнцкай самадзейнасці, тут захоўваецца добры ўзровень выканаўчага майстэрства. Мастацкі кіраўнік Уладзімір Пераццячка, які, дарэчы, кіруе гэтым аркестрам ужо больш за 40 гадоў, шмат увагі надае мастацкай адпрацаванасці кожнага твора, развіццю агульнай і музычнай культуры студэнтаў. Што ж да рэпертуару, тут праблемы ёсць. І найпершая — вельмі нязначнае яго абнаўленне. На працягу многіх гадоў тут іграюць музычныя ілюстрацыі Г. Свірыдава да апавесці А. Пушкіна “Мяцеліца”, вальс “Амурскія хвалі”, “Карабейнікаў” Дзітэля ды “Беларускую польку” К. Паплаўскага. Вядома, творы гэтыя сталі ўжо народна-інструментальнай класікай, але ж колькі змянілася ў жанры з далёкіх часоў іх з’яўлення ў канцэртных праграмах!

Сёння падыход да гучання народна-аркестравай партытуры, кампазітарскае мысленне творцаў, погляды і падыходы тых, хто стварае інструментальны ды апрацоўкі для аркестраў, зусім іншыя, чым у 50—60 гады. І ўдзельнікі аркестра, тым больш, калі гэта моладзь, не павінны адмяжоўвацца ад су-

часнага рэпертуару густамі і мастацкімі прыхільнасцямі свайго кіраўніка.

Парадокс у тым, што аркестр народных інструментаў (домрава-балалаечны) — менавіта той склад, для якога створана велізарная колькасць літаратуры, надзвычай разнастайнай, цікавай па музычнай мове і вобразным змесце, даступнай, бо шмат што выдадзена! Рускі народны аркестр — практычна адзіны, які не адчувае партытурнага “голаду”, як, напрыклад, наш цымбальны, і тым больш — фальклорны. Аднак рэпертуар аркестраў, прадстаўлены на конкурсе, быў занадта ўжо традыцыйны. Гэта, дарэчы, датычыць і выступлення аркестра Політэхнічнай акадэміі. Праўда, пазітыўным тут было даволі шырокае прадстаўленне твораў беларускіх аўтараў, сярод якіх Ю. Семаняка, Я. Глебаў, Д. Камінскі, У. Алоўнікаў (удалая праца мастацкага кіраўніка Рамуальда Пармона).

Значна ўпрыгожыла конкурсныя праграмы абодвух аркестраў выступленне салістаў-спевакоў.

Трэцім студэнцкім калектывам-канкурсантам быў аркестр Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (мастацкі кіраўнік Алег Шапалевіч). Ён мае доўгую і добрую творчую біяграфію, атрымаў званне “народнага” адным з першых у рэспубліцы. Яго даволі нетрадыцыйны склад спалучае цымбалы (як асноўны інструмент) з акампануючай групай (домры ды балалайка). Гэта надае своеасабліваасць партытурам і, адпаведна, гучанню. І моцна дадае працы кіраўніку, вымушанаму адаптаваць партытуры традыцыйных складаў для свайго. Тым не менш, усе творы гучаць прафесійна, цікава па тэмбравых спалучэннях, з фактурнай шчыльнасцю.

Праўда, у выкананні твораў з віртуозным пачаткам часта не хапае майстэрства ў валоданні інструментамі, але ж іграюць тут у асноўным студэнты БДУ, у якіх не вялікая музычная адукацыя. Ёсць у іх падтрымка — студэнты Беларускага ўніверсітэта культуры і Мінскага музычнага вучылішча, якія праходзяць тут пастаянную практыку. Так што калектывы цікавыя, працаздольныя, з адметным абліччам. У рэпертуары шмат класікі. І салісты цікавыя. Журы адзначыла іх асобна, а як лідэра вылучыла прафесара БДУ Алега Ціханенку, спевака з вельмі прыгожым па тэмбры голасам. Шкада толькі, што традыцыйным тут з’яўляецца значны дэфіцыт музыкі беларускай.

У конкурсе ўдзельнічалі ўзорныя дзіцячыя калектывы. Яны базуюцца пры сярэдніх

школах сталіцы, якія маюць музычны ўхіл. Тут дзеці займаюцца індывідуальнай падрыхтоўкай на музычным інструменце (класы цымбалаў, баяна, балалайкаў ды інш.). Таму выканальніцкі ўзровень аркестраў даволі высокі. А яшчэ сённяшнія дзіцячыя аркестры — гэта сведчанне захопленасці сур’ёзнай музыкой, знак агульнай музычнай ды і нават знешняй культуры. Гэта і самаадданая калектывуная праца. Калі ўсё гэта ёсць — ёсць і творчы калектывы.

Надзвычай добрае ўражанне выклікаў узорны аркестр СШ N 13 (мастацкі кіраўнік Віктар Тульвінскі). Вялікі па колькасці цымбальны калектывы здаваўся адзіным арганізмам — гэтак чуіна ён адгукаўся на кожны жэст свайго дырыжора. Багатая конкурсная праграма, у якой была і цымбальная класіка, і сучасная музыка, вабіла адпрацаванасцю, багачцем адценняў. Прадуманая рэжысура праграмы, вершаваная звязкі па-між нумарамі ў натхнёным выкананні дзвюх абаяльных дзіцячых-вядучых дапаўнялі ўражанне творчай класнасці выступлення. Аздобілі яго і салісты. Аркестр сустрэў сваё 10-годдзе з цудоўнымі творчымі вынікамі, вызначыўшыся як перспектывны калектывы, які шмат робіць для эстэтычнага выхавання дзіцяці, для прапаганды беларускай музыкі.

Дзіцячыя аркестры вылучаліся шырокім дыяпазонам інструментальнага складу, што гаворыць пра пошук іх кіраўнікоў у гэтым кірунку. Напрыклад, устойлівым канонам не адпавядае аркестр СШ N 66, бо тут ёсць і домры, і цымбалы, і раяль, і ударная ўстаноўка, і басовая гітара, і шмат чаго “нетрадыцыйнага”. Але ў добрым спалучэнні, у збалансаванасці гучання падаваліся і творы класікі, і вакальны акампанемент, і беларуская музыка. Дарэчы, журы асобна адзначыла сталую ўвагу ў гэтым калектыве да нацыянальнай музыкі, як народнай, так і аўтарскай. Менавіта беларускія творы складаюць аснову рэпертуару, яны вучаць дзіцяці разуменню асабліваасці нацыянальнай музычнай інтанацыі, знаёмяць з кампазітарскай творчасцю. Наогул, у аркестры выхоўваюцца нацыянальна свядомыя грамадзяне, і ў гэтым вялікая заслуга ягонага кіраўніка Таццяны Трусавай.

Аркестр СШ N 102 (мастацкі кіраўнік Тамара Жураўская, дырыжор Леанід Краўцоў) мае ў аснове домрава-балалаечны склад. У ім іграе больш за 40 дзяцей, і што асабліва ўразіла, многія з іх — салісты. Прычым мастацкі ўзровень даволі высокі, кожны з іх — асоба творчая. Можна адзначыць і Дашу Азончык, і Кацю Мядзвецкую,

адміністратар. Вельмі падрабязна, — нават чэстлу здабывала й прывозіла ў студыю. Я тады не надта добра разумела, што ж такое тэлетэатр, была руплівай, стараннай, назіралі з боку... Усё іначылася спакваля. Шабан рабіў спектакль паводле Васіля Быкава — у студыі, са штучным снегам і кустоём. Так рабіць на тэлебачанні з сённяшняга пункту гледжання няможна, бо ні тэатр, ні тэлетэатр не вытрымліваюць падобнага штучнага натуралізму. А вось "Мсціжы" паводле Пташнікава (адметныя ролі там былі ў сямейнай пары Варанецкіх!) сталіся ціхімі, плаўнымі, светлымі, і засталіся ў маёй памяці як Жэнева сутнасць: ціхая, светлая, чыстая. Не зважаючы на ягоную знерванасць, настроенасць. Георгій Колас вельмі любіў ды разумеў Жэню, — і мы паразумеліся на праграме ягонае памяці. Я мяркую, што большае шчасце — разумець, як быць зразуметым... Ува мне няма славалюбства ў бліжэйшым сэнсе слова, і калі заглябляцца ў час, дык трэба ацэньваць і яго...

— Паводле беларускіх аўтараў вы ставілі шмат, — нават беларуская леныніяна вас не абмінула...

— Я чытала "Вецер з Волгі" Вялюгіна і зачароўвалася тым, як гэта было напісана, а напісана было адметна! А што? Адметны патрыятычны матэрыял, рамантыка, а якая паэзія! Я рабіла яго з вялікім задавальненнем, мне гэта было блізка, зразумела, я сама была вялікім патрыётам — радзіма, дзеці, дом, гэта, па сутнасці, не змянілася... Я рабіла ўсё. Тэмы адраджэння, беларускай мовы... Круглыя сталы... Першая праграма пра Чарнобыль... Так, з Адамовічам, з Веліхавым. Таемнымі шляхамі заказвалася тэхніка, ехалі ў Маскву, здымалі, — там, дарэчы, упершыню і прагучала пра "маральны Чарнобыль". Калі ён ляснуў, я была ў Маскве на курсах, падвышала кваліфікацыю. У такія трагічныя моманты, здаецца, штосьці ў чалавеку павінна мяняцца, а тады... Як казалі, што няма каўбасы ды ботаў, так і працягвалі... Я прыйшла тады да Валодзі Някляева, бо ведала, што яму баліць. Ён пахітаў галавою... Згадаў Эйнштэйна, — што

з адкрыццём атама ў чалавеку нічога не змянілася. У адной са сваіх кніг Валодзя напісаў, што часу не многа і не мала, яго проста няма. Гэта мяне ўразіла моцна. Напэўна, гэта ягонья ўражанні ад жыццёвых выпрабаванняў... І ён, пагадзіўшыся весці перадачу, пагадзіўся з кандыдатурамі Адамовіча і Веліхава. Адзін — трагік. Другі — практык-атамнік. Дзяцкі да Веліхава ў тыя часы было больш як складана. А ў Адамовіча была тэмпература пад сорок...

— Напэўна, вы зазналі і цяжкасцяў з выходам у эфір...

— У простым сэнсе — эфір даўся нам у знак. Пазтам уласцівы боль. Някляеву, Шклярэўскаму... Яны вераць у тое, што пішуць, што кажуць. Перадача — бомба. Пра тое, што яна выбухне ў беларускім эфіры, гаворкі не магло ісці. Іпатава, галоўны рэдактар літдрамы, Бураўкін, старшыня камітэта (па тэлебачанні і радыёвяшчанні. — Рэд.) зрабілі ўсё, каб выбухнула. Выбухнула! Мяркую, што перадача — помнік часу. Адамовіч парэзаны праз слова, перакрыў тэхнічна гэта было немагчыма, усе ўсё заўважалі. Яна выйшла ў 1988. Насампраўдзе як помнік часу!

— Таму, якога ўжо проста няма... А потым з'явіліся невялічкія спектаклі з цыкла "Зямлі маёй паданні"?

— Мы рабілі гэты цыкл з Л. Хейдаравай, — фантазіі, страхі, спадзяванні беларусаў... З-пад камянеў, з балот, з-за дрэў... Маленькія гэтыя тэлеспектаклі далі магчымасць шмат каму з маладых актэраў папрактыкавацца на тэлебачанні, варта дэбютаваць. Потым — "Дафніс і Хлоя"...

— На гэтыя ж гады прыпадае і "Спадчына", — шмат кім упадабаны цыкл?

— Але. Практична "Спадчыны" рабіліся як відэафільмы. Часам з тэхнічнымі грахамі, але мы заўжды ведалі, на што ідзём. Я так шмат ездзіла, што надоўга засталася звычайна выглядаць натуру з навязлівай думкай: "Гэта трэба зняць!" Ледзь пазбылася...

— Цыкл "Спадчына" з Іпатавай — свежы, адметны, па-за ўсімі рамкамі ды абмежаваннямі таго часу, цыкл у пэўным

сэнсе эталонны. Амаль нічога з яго не збераглося ў фондах БТ...

— Таксама — помнік часу... Якога не стала.

— Мы бачылі артыстаў так, як ніколі не бачылі на сцэне. Мы ўпадабалі касцюманаваную, захапляючую гісторыю ў дасціпных сюжэтах. Выступленні мастацкай, навуковай, творчай эліты. Інтэрв'ю ці не з усёй творчай Беларуссю...

— Аўтарам і ініцыятарам гэтага была Вольга Іпатава. Але сцэнары... не было. Нараджалася нешта па ходзе справы. Брэст, гэтэль, першая праграма, Вольга Міхайлаўна звоніць камусьці, дамаўляецца пра здымкі, а потым разнявольваецца і рыхтуецца адпачываць... Тады ў Брэсце, яна зразумела, з кім мае справу ў маёй асобе. Бо праца толькі пачыналася, мы муслі ўсё абмеркаваць... За ноч склалі падрабязны, дакладны сцэнаплан. У маёй практыцы не было, каб я не ўкладалася ў аб'ём работ, хоць гэта вельмі цяжка. І тады ў Брэсце мы маглі запісаць некалькі выступленняў, але палезлі ў раскоп старажытнага Бярэся, Вольга Міхайлаўна з мікрафонам праціскалася па расчычаных вуліцах і перад камерай уяўляла, чыё тут было жылло і якое жыццё магло ў ім быць... Усё гэта рабілася за адзін раз і ў адзін дзень. Калі я бачыла, што можна зрабіць цікава, я не прамінала зрабіць цікава. Увогуле, здольнасць арыентавацца ў часе — рэдкая. Але ў прынцыпе дый па сутнасці так як мы — працаваць няможна! Бо такая праца — здзець з сябе... Уявіце тэлевізійны мантаж, пасля якога глядач мусіць атрымаць так званую якасць тэлестравы. Але на мантажы нікога, акрамя рэжысёра ды рэдактара, не цікавіць, што ты складаеш — гаворачыя галовы да краявідаў або відэакіно. А яго месцамі манціруюць... Што са мной бывала, запомнілі ўсе, а была я на мяккі істэртыкі. Хоць і ведала, што зраблю. У нас, разумееце, у нас няможна ад працы атрымліваць асалоду, — у нас няма ўмоў, вызначальных умоў, каб рабіць хораша! А калі на стужцы натаваць не гаворачыя галовы, а душы? А індывідуальнасці? Шпацёр Брод-

скага па Венецыі? Радзінскага ў кадры? Аповед пра Барадзіліна або Някляева? Мы агоралі дванаццаць праграм "Спадчыны", — той самы выпадак, калі ці не ўсё было зроблена добра.

— Мяркуючы па тым, як "Спадчына" вырашана па-рэжысёрску, вы — вельмі тэатральны чалавек...

— Я — чалавек тэлевізійны. Спавядаю думку Адамовіча, што свет — тэатр, але людзі-акцёры часткова на сцэне, большыня ў партэры... Цяжэй працаваць тым, хто на тэле тэатрае з тэатра, але прыклад Карпілава і Гутковіча няхай застанецца класічным, яны мелі трывалую сцэнічную падрыхтоўку. Ведаецца, час пераканаў мяне, што сапраўднае шчасце — назіраць, як ліст вясною вылазіць. Шчасце, калі тэлебачанне гэтае шчасце перадаць многім. А калі беларускаму глядачу часцяком падсоўваюць абы-што, вырашаючы нейкія незразумелыя міжсабойныя праблемы... Я не цяплю плагавасці, пошласці, нікчэмства на экране. Прафесійнік гэта адчувае і не дазваляе з'явіцца ў сваіх творах. А ў ягоных творах, — спектакль гэта або дзесяціхвілінная перадача, — усё вырашае, урэшце, густ ды культура. Тое, што мае асоба. Тое, што меў, напрыклад, Давід Ісакавіч Карасік, мой ленынградскі педагог па ЛПТМКУ, былы галоўны рэжысёр ленынградскай тэлевізійнай літдрамы. Або Георгій Колас, Жэня Шабан... Яны ўмелі загрузіць душу. Праз гады зразумела, што я — рэжысёр загрузаных праграм, — са шчыльнай унутранай драматычнай, нават з драматургіяй успрыманай! Да вясення ліста я магу дапасоваць, напрыклад, значнасць верша, — і цыкл "Пакуль гарыць свечка" з Ахматавай, Цвятэявай, Пастэрнакам, з творамі Блавацкай (усё — у перакладах Л. Хейдаравай, замоўленых для гэтых невялічкіх выходаў у эфір) — проста глыток свабоды ў свеце, які мяняецца, але застаецца нязменным... Мне шкада, што на тэле паменела тэатра ды паэзіі. Але іх можа спавядаць зусім не кожны... І не ў любы час.

З Галінай КРАЎЧАНКАЙ гутарыла Жана ЛАШКЕВІЧ



і Насцю Арлову... У рэпертуары ўдала спалучаюцца класіка і сучасная музыка, вакальныя ды інструментальныя акампанемэнты, лірычныя і віртуозныя творы. Дастаткова сказаць, што калектыву "падняў" такі складаны твор, як Уверцюра І. Дунаеўскага да кінафільма "Дзеці капітана Гранта". Апроч таго, калектыву вабіць сцэнічнай культурай і прыгожымі ўборамі.

Дзіцячая самадзейнасць была прадстаўлена і ансамблямі фальклорнага напрамку. Гэтая пльынь у народна-інструментальным жанры — з'ява апошняга дзесяцігоддзя, якое характарызуецца глыбокай цікавасцю грамадства да адраджэння фальклору.

Асабліва ўвага надаецца праблеме захавання фальклорнай спадчыны праз далучэнне да яе дзяцей. Фальклор — тая школа сацыяльнага вопыту, сфарміраваная на працягу тысячагоддзяў, што выхоўвае ў дзяцей высокія пачуцці грамадзянскасці, маральнасці, эстэтычных адносінаў да побыту. Выхаванне сучасных, асабліва гарадскіх дзяцей, на мове нацыянальнага меласу ўводзіць іх у свет традыцыйнай народнай культуры, вучыць разумець і паважаць яе, ганарыцца ёю. Таму паўсюднае стварэнне дзіцячых фальклорных ансамбляў — з'ява надзвычай станоўчая і вымагае вялікай увагі ды асаблівай падтрымкі.

Сёння ў творчай дзейнасці фальклорных ансамбляў яшчэ няма недахопаў. Тут і недастатковая кваліфікацыя кіраўнікоў (іх жа нідзе не вучылі гэтай справе!), слабае веданне імі фальклорнай традыцыі, метадаў збірання і расшыфроўкі фальклору, асабліва дзіцячага інструментарыя і рэпертуару, спосабаў засваення фальклору і сцэнічнага яго ўвасаблення. І тым не менш, многія музыканты, апантаны ідэяй адра-

жэння фальклору, бяруцца за справу і разам з дзецьмі шукаюць і знаходзяць шляхі для яе ажыццяўлення.

Прыклад такой працы даюць і мінскія калектывы. Галоўны від дзейнасці ў іх — ігра на беларускіх народных інструментах, якія амаль што зніклі з культурнай практыкі. Разам з асваеннем гэтых інструментаў у ансамблях дзеці спяваюць, танчаць, вывучаюць каляндарныя абрады, гульні фальклор ды ўсё тое, што натуральна ўваходзіла ў фальклор як з'ява сінкратычную. Вядома ж, у кагосьці гэта атрымліваецца больш цікава, у кагосьці менш, але галоўнае не гэта. Галоўнае — не на паверхні, не на сцэне, дзе многія дзеці саромеюцца пакуль выступаць. Яно — глыбей: у працэсе засваення фальклору выхоўваецца свядомы і творча актыўны грамадзянін.

Праграма ансамбля "Гасцінец" СШ N 102, напрыклад, была тэматычная: дзеці падрыхтавалі абрад "Гуканне вясны". Трэба было бачыць тую непасрэднасць і захопленасць агульнай дэяй, якую ладзілі ўдзельнікі, з якой выразнасцю яны выконвалі беларускія дзіцячыя песні "Чубаценкі верабей", "Козачка", "Хто за гародам гуляе", прыпеўкі! З добрым веданнем народнай традыцыі балетмайстар Таццяна Дуднікава вывучыла з дзецьмі "Гусачок", "Падэспань", полькі, веснавыя карагоды. Мастацкі кіраўнік ансамбля Галіна Пратасевіч паспрыяла стварэнню яскравага відывішча.

Праграма ансамбля "Гармонік" комплексу пазашкольнай работы "Золак" (мастацкі кіраўнік Уладзімір Яршоў) была пабудаваная ў форме бяседы. Дзяўчаткі, седзячы на шырокіх лавах, троху працавалі, спявалі, а найбольш — задзіралі хлапцоў-гарманістаў. Тыя таксама не заставаліся ў даўгу, таму бяседа атрымалася вясёлая і нязмушаная.

Асаблівы каларыт уносілі таленавітыя салісты — Маша Дубіна і Павел Ляшок, выканаўца на лыжках Дзіма Казардой.

Зварнула на сябе ўвагу конкурсная праграма ансамбля "Дударыкі" 111-й нацыянальнай школы-гімназіі. Мастацкі кіраўнік калектыву Дзмітрый Ровенскі — безумоўна, знаўца сцэны і аўтарытэт у сваёй справе. І калектыву гэты — найстарэйшы (калі можна так вызначыць дзіцячы калектыву), ужо адзначаў сваё 25-годдзе. Дарэчы, "ЛіМ" не так даўно прысвяціў "Дударыкам" ладны артыкул. У іх уражвае ўсё: і тое, што кожнае дзіця валодае некалькімі інструментамі, ды як! І сама безліч дзіцячых фальклорных інструментаў: дудкі, гліняныя свісцёлкі, жалейкі, акарыны, дуда, гармонікі, скрыпачкі, цымбалы, бубен, кляшчоткі, барабан, — усёго не пералічыш. Тут загучалі піла, гагачы, маслабойка, іншыя побытавыя рэчы. Уражвае і харэаграфічны бок праграмы, бо танцы і падтанцоўкі, пастаўленыя Міколам Котавым, арганічна далаўняюць кожны інструментальны нумар. Уражвае і вакальнае майстэрства тых жа самых дзяцей (хормайстар Ларыса Снапкова).

Сярод канкурсантаў былі і два ансамблі беларускіх інструментаў, дзе грае моладзь. Студэнцкі ансамбль "Вярба" БДПУ імя М. Танка (мастацкі кіраўнік Леакадзія Маслоўская) прадставіў вялікую праграму, у якой музыка для цымбалаў спалучалася з шматлікімі вакальнымі нумарамі. Ансамбль гэты — самы малады сярод народных, сваё мастацкае аблічча тут яшчэ шукаюць, але ёсць неаблагі патэнцыял.

Цудоўнае ўражанне зрабіла выступленне ансамбля "Ведрыца" Рэспубліканскага Палаца культуры "Юнацтва" (мастацкі кіраўнік Генадзь Ермачэнкаў). Праграма была выканана быццам бы на адзіным дыханні, дынамічна, віртуозна, тэмпераментна. Канешне, у складзе ансамбля студэнты Акадэміі музыкі і ўніверсітэта культуры, таму праблемы прафесійнага валодання інструментам тут няма. Але ж ансамбль — гэта не толькі "тэхніка". Гэта перш за ўсё сумесная творчасць кіраўніка і ўдзельнікаў тут вынікі саватворчасці — давісныя. Кожны твор выкананы бліскава, іншага слова і не падабраць. І зусім ужо ў захопленне прывялі паважанае журы (у якім, дарэчы, былі толькі мужчыны) чароўныя прыгажуні-спявачкі Маргарыта Александровіч ды Святлана Мацьвееўская.

Радуе і рэпертуарная скіраванасць ансамбля ў бок музыкі сучаснай па мысленні, па фарбавай палітры, складанай па рытміцы, гармоніі, эфектнай па тэмбравым вырашэнні. Два беларускія кампазітары моцна ўплываюць на творчасць ансамбля — Вячаслаў Кузняцоў ды сам кіраўнік, Генадзь Ермачэнкаў. Іхнія творы, напісаныя спецыяльна для "Ведрыцы", адпавядаюць усім згадыным якасцям, што і стварае непаўторнае мастацкае аблічча таленавітага калектыву. Не здаўляе, што ансамбль карыстаецца вялікім пасле-

хам і за мяккой, куды яго пастаянна запрашаюць: Францыя, Германія, Швейцарыя... Гэты ансамбль можна назваць галоўнай творчай з'явай сёлетняга свята-конкурсу.

Народны ансамбль Мінскага музычнага вучылішча (мастацкі кіраўнік Яраслаў Валасюк) сваё конкурснае выступленне правёў у Камернай зале Белдзяржфілармоніі, дзе выступіў з тэматычнай праграмай "Мандаліны прэм'еры". У канцэрце прагучала класіка, старадаўняя музыка, арыгінальныя творы для мандаліны. Саліраваў вядомы музыкант, выканаўца на домры і мандаліне Мікалай Марэцкі. Пра гэты канцэрт "ЛіМ" пісаў асобна.

Такім чынам, чарговы агляд-конкурс адбыўся. Вядома ж, выявіў ён і вялікі шэраг праблем, якія адчувальна прыгнятаюць творчую дзейнасць калектываў. Гэта і неверагодна нізкая якасць музычных інструментаў, і значна абвостраныя ў апошні час матэрыяльныя праблемы, і мізэрная аплата працы кіраўнікоў ды многае іншае.

Але са здзіўленнем канстатуеш, што, нягледзячы на безліч цяжкасцяў, быццам бы насуперак ім, жывуць аркестры і ансамблі! А існуюць яны таму, што ў жанры гэтым галоўную ролю адыгрывае асоба кіраўніка. Калі гэта талент, моцны і працавіты музыкант, аўтарытэты лідэр, здольны стварыць атмасферу творчасці, дык у яго нага калектыву заўсёды будзе перспектыва. І ў самога жанру — таксама.

І вядома ж, зусім не тое важна, якое месца заняў той ці іншы калектыву. Важна, што разам яны стварылі сапраўднае свята народна-інструментальнай музыкі, і гэта дазваляе нам з аптымізмам глядзець у будучыню.

Аднак, мяркую, вынікі конкурсу паведаміць усё ж трэба. Журы, якое ўзначальваў прафесар Беларускай акадэміі музыкі Барыс Сінецкі, вырашыла так. Лаўрэатамі конкурсу сталі аркестры СШ N 13, СШ N 102, БДУ, МДПУ імя М. Танка, фальклорны ансамблі "Дударыкі", "Гасцінец", цымбальны ансамбль "Ведрыца". Званне дыпламантаў атрымалі аркестр БПА, СШ N 66, ансамбль "Вярба". Асобна, за вялікія творчыя дасягненні, былі адзначаны два кіраўнікі калектываў, Генадзь Ермачэнкаў ды Дзмітрый Ровенскі. На думку журы, неабходна хадайнічаць наконт прысваення гэтым музыкантам ганаровага звання "заслужаны работнік культуры РБ". Думку гэтую падтрымала і кіраўніцтва Арганізацыйна-метадычнага цэнтра народнай творчасці, якое і арганізавала ўвесь сёлетні фестываль і правяло яго на вельмі высокім узроўні.

Валянціна ТРАМБІЦКАЯ

На здымку: народны ансамбль "Ведрыца" пад кіраўніцтвам Генадзя Ермачэнкава.

У імклівай
плыні жыцця

ЯЎГЕНУ РАДКЕВІЧУ — 60

Перш чым стаць пісьменнікам, Яўген Радкевіч прайшоў нямала жыццёвых дарог. Нарадзіўся ў Сяніне Віцебскай вобласці. У 1955 годзе паехаў у Казахстан, дзе скончыў Усць-Каменгорскае вучылішча сельскай гаспадаркі. Працаваў трактарыстам, камбайнерам у саўгасах Паўладарскай вобласці. У 1958 годзе вярнуўся на радзіму, стаў піянерважатым дзіцячага дома N 2 у пасёлку Парэчча Гродзенскай вобласці, паступіў на аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, якое скончыў у 1963 годзе. Адначасова з 1960 года працаваў рэдактарам на рэспубліканскім радыё. Пазней стаў загадчыкам маладзёжнай рэдакцыі. У 1971 годзе паступіў у аспірантуру, пасля заканчэння яе выкладаў у Беларускай дзяржаўнай універсітэце, а ў 1978 годзе пачаў загадваць кафедрай тэлебачання і радыёвяшчання.

З першымі творамі Я. Радкевіч выступіў у 1966 годзе. Аўтар кнігі аповяданняў і аповесцяў "Плытагоны" (1972), "Месяц межань. Зіма на выратавальнай" (1976), "Горны мёд" (1982), аповесцяў "Антаніна" (1979), "Пешшу праз Галактыку" (1984), раманаў "Сутокі дзён" (1984), "Закон прыцягнення" (1990). З'яўляецца аўтарам кнігі публіцыстыкі "Камсамольская дынастыя" (1968), даследаванняў "Маладзёжная радыёпраграма: станаўленне, функцыі, форма" (1979), "Беларускае радыё: гісторыя, перспектывы развіцця". Доктар філалагічных навук.

З 60-годдзем, шануюны Яўген Рыгоравіч! Доўгіх вам год жыцця, здзяйснення ўсіх планаў!

Старадаўняя
геральдыка
Беларусі



У Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі адкрылася выстава "Старадаўняя геральдыка Беларусі". Развіццё геральдыкі звязана з культурай рыцарскіх турніраў, калі ўзнікла неабходнасць адрозніваць сапернікаў. З часам герб стаў неад'емнай часткай гісторыі роду многіх знакамітых сямействаў. Беларусь далучылася да еўрапейскай геральдычнай традыцыі ў XIV—XV стагоддзях. З часоў сярэднявечча гербы мелі і гарады, якія атрымалі "магдэбургскае права" — права самастойнага кіравання. Каля сямідзесяці гарадоў і мястэчак Беларусі ў XV—XVIII стагоддзях мелі свае гербы. Карысталіся гербамі дзяржаўныя і грамадскія арганізацыі, манастыры, судзі, навучальныя ўстановы, прафесійныя аб'яднанні.

Яўген КАЗЮЛЯ, БЕЛТА

15 разоў
мяняла назву

З 1 кастрычніка па 16 снежня 1928 года ў Вільні выходзіла газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага накірунку "Да працы", перыядычнасць якой была два разы на тыдзень. З-за сваёй арменіроўкі яна часта трапіла ў няміласць польскіх улад, таму 15 разоў мяняла назву. Была і "Нашай працай", і "Працай", "Навагодняй працай" і "Думкай працы", прыходзіла да чытача і пад назвай "Красавік"... Ды нязменна пісала пра цяжкае сацыяльна-эканамічнае становішча працоўных Заходняй Беларусі, выступала за нацыянальнае і сацыяльнае разняволенне беларусаў. У газеце друкаваліся вершы М. Васілька, Х. Ільшэвіча, А. Салагуба, В. Таўляя і іншых аўтараў, з'яўляліся ў перакладзе на беларускую мову асобныя творы У. Караленкі. Выйшла 120 нумароў. Выданне газеты было спынена польскімі ўладамі.

ВІШУЕМ!

Народжаны ў Дзень музыкі

АНДРЭЮ МДЗІВАНІ — ЗАСЛУЖАНАМУ ДЗЕЯЧУ МАСТАЦТВАЎ,
ЛАЎРЭАТУ ДЗЯРЖАЎНЫХ ПРЭМІЙ БЕЛАРУСІ, ПРАФЕСАРУ — СПОЎНІЛАСЯ 60



Ён быў ужо сталым чалавекам і вядомым кампазітарам, калі воляю ЮНЕСКА ў календары з'явілася новае свята — Міжнародны дзень музыкі. Гэтае свята пачалі адзначаць штогод 1 кастрычніка. Увайшло ў традыцыю прымяраць да яго адкрыццё чарговага філарманічнага сезона ў Мінску і часцяком — прэм'еры твораў беларускіх кампазітараў. І мала хто з шануюнай публікі ведаў, калі ў якасці аўтара такой прэм'еры выпадала выкліцаць на паклон Андрэя Мдзівані, што сваімі апладысмантамі слухачы ўшаноўвалі імянініка.

Сёлета пра гэта ведаюць усе. Бо яшчэ напярэдадні адкрыцця сезона Беларускай дзяржаўнай філармоніі, якой спаўняецца шэсцьдзесят, было афіцыйна заўважана-авешчана, што для кампазітара Мдзівані Міжнародны дзень музыкі — асабліва святочны і сімвалічны: ён (дарэчы, равеснік філармоніі) нарадзіўся 1 кастрычніка...

Таму і вялікі канцэрт пад кіраўніцтвам выдатнага маэстра Генадзя Праватарава, прымеркаваны да штогадовага свята музычнай грамады, ладзіўся ў гонар юбіляра таксама: у праграме была пазначана ягоная сімфонія "Полацкія пісьмёны".

"Полацкія пісьмёны" — малодшая сястра папярэдняй, пятай сімфоніі "Памяць зямлі". Балет "Страсці" ("Рагнеда"). Творы, спакроўленыя глыбокай цікавасцю і любоўю аўтара да гісторыі зямлі беларускай, да вытокаў яе духоўнасці, да загадкавай сілы яе прыроды, да мудрасці яе людзей... Творы багатага шматзначнага зместу, адметнай сваёй вобразнасцю, магічнай вабнасцю, прыгажосцю музычнай мовы. Творы, адзначаныя вышэйшай афіцыйнай узнагародай — Дзяржаўнай прэміяй...

У тым, што мастак-музыкант з экзатычным нетутэйшым прозвішчам ганараваны (і ажно двойчы!) лаўрамі нашай дзяржавы, няма нічога здзіўнага. "Беларускі тбілісец" вучыўся ў звычайнай віцебскай школе. Юнаком жывіў у Смаленску. Скончыў Беларускае дзяржаўнае кансерваторыю па класе патрыярха айчынай музыкі Анатоля Васільевіча Багатырова. Працаваў загадчыкам музычнай часткі слаўтага купалаўскага тэатра. І ўрэшце, як той казаў, зрабіў і робіць для беларускай культуры столькі, колькі не зрабілі (і не зробіць) многія крэўныя яе рупліўцы.

З імем Андрэя Мдзівані звязаны самабытны пласт беларускай прафесійнай харавой куль-

туры. Гэта і цыклы "Снапочак", "Вясельныя", "Вясёлае застолле", "Янка Купала". І канцэрт "Прыміхі". І сімфоніі "Полацкія пісьмёны", "Паўночныя кветкі". І хоры на вершы рускіх паэтаў...

З імем Андрэя Мдзівані звязаны самабытны пласт народна-інструментальнай музыкі. Гэта і сімфонія "Памяць зямлі", і віртуозныя канцэртныя п'есы "Народныя гульні", "Бульба", "Крыжачок", "Лянок", "Юрачка", "На Купалле"...

З імем Андрэя Мдзівані звязаны складаныя старонкі сімфанічных партытур: "Фрэскі", "Пахаванне Хатыні", "Дыялект", "Эпітафія Стравінскаму", "Метамарфозы" ("Расініна")...

А хтосьці згадае зараз ягоныя інструментальныя канцэрты, або дасціпныя камерныя п'есы, або рамансы, або аперэту "Дзясні Давыдаў", або мелодыі са спектакляў, фільмаў, радыёпастановак...

А камусьці прыгадаюцца яго назіральныя філасофскія і эмацыянальныя нататкі ў друку — Андрэя Мдзівані лёгка валодае пяром, у чым неаднаразова пераконаліся (трэба спадзявацца, пераканаюцца яшчэ і не раз!) і чытачы нашага тыднёвіка...

Творчасць Андрэя Мдзівані — гэта і шчаслівае партнёрства з маэстра Віктарам Роўдам, Міхам Казінцом, Людмілай Яфімавай, Аляк-

сеем Шутам, Генадзем Праватаравам, з майстрам тэатра балета Валянцінам Елізар'евым. З многімі, многімі іншымі таленавітымі артыстамі, выканаўцамі...

Творчасць майстра, які прыйшоў у гэты свет шэсцьдзесят гадоў таму, здавалася б, звычайным хлопчыкам; прыйшоў у дзень, здавалася б, звычайны, але чамусьці потым, з бегам часу, абвешчаны Міжнародным днём музыкі, — творчасць такога майстра, дый сама ягоная асоба, нясе на сабе пячатку сакральнага. Таму гаварыць-разважаць пра яе няпроста.

Эмацыянальны і ўдумлівы, імпульсіўны і педантычны, па-хляпчы непаседлівы і па-прафесарску грунтоўны, дапытлівы, адкрыты для новага і па-рыцарску адданы традыцыям, кампазітар Андрэй Мдзівані — майстар яркавых інтэлектуальных дыялогаў не толькі ў музыцы. Але — не аматар юбілейных размоў. Таму...

З Днём Музыкі, Андрэй Юр'евіч!

С. БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: Андрэй МДЗІВАНІ са сваім Настаўнікам і старэйшым калегам, народным артыстам Беларусі прафесарам Ана-толем Васільевічам БАГАТЫРОВЫМ.

Фота Віт. АМІНАВА

Уніз па лесвіцы, што вядзе ўверх

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

формула крайне левых экстрэмістаў (большавікоў): "справядлівасць ёсць роўнасць размеркавання матэрыяльных выгод", г. зн. грабжы і дзяльбы.

Краіна адкочвалася ў змрок мінулага. У такой крызіснай сітуацыі выратаваць народ ад страты культуры, ад распаду магла б царква. Але большавікі ўлічвалі гэту магчымасць, таму і абрынуліся на рэлігію з усёй жорсткасцю татальнага тэрору, уключыўшы ў яго ўвесь народ. Такага кашмару не ведала ніводная дзяржава ў свеце.

Кастрычніцкі пераварот аднавіў саслоўныя прывілеі ў яшчэ больш адкрытай і нецярпімай форме, толькі перапапалсаваўшы самі саслоўі. Дваранства, буржуазія і купецтва былі знішчаны як класы. Сяляне, загнаныя ў калгасныя рэзервацыі аказаліся парывамі, асуджанымі на паднявольную працу і пазбаўленымі права свабоднага перамяшчэння на доўгія чорныя гады (ажно да канца 50-х). Саслоўная няроўнасць праявіла сабе ў гіпертрафіі ролі рабочага класа (асабліва яго люмпенскай часткі), што стала прадметам спекуляцыі партпаратчыкаў. А пра культуру зусім забылі, механічна змяшайшы ўсе полюсы (народны і элітарны) у паняцці "савецкая культура", не вырашыўшы ніводнай з уласцівых ёй супярэчнасцей.

Да месца прыгадаць тут гісторыю Салавецкага манастыра, які яшчэ здаўна славіўся сваёй кніжнай вучонасцю. Яго закрылі ў 1920 г., а праз тры гады — 6 чэрвеня 1923 г. тут жа адкрылі Салавецкі лагер асаблівага прызначэння (СЛАП). Тых, каго зганялі сюды з усёй краіны, сустрэкаў лозунг: "Жалезнай рукой загонім чалавецтва ў шчасце". У такіх лагеры змяшчалі для духоўнага і фізічнага знішчэння цвет нацыі (рускай, беларускай, украінскай і інш.). Так што любы ўніверсітэт свету мог бы пазыздрасціцца Салаўкам па колькасці знявольненых там дзеячаў культуры. Варта толькі назваць два імені: пакаранага смерцю філосафа Паўла Фларэнскага і судам ацалелага, цяпер жывога акадэміка Дзмітрыя Ліхачова, каб лішні раз пераканацца ў згубнай сутнасці сістэмы.

Кніга "Гісторыя іспанскай інквізіцыі" чыталася знявольненым як гумарыстычнае аповяданне ў параўнанні з іх становішчам. А ў гэты ж час на лікбезах працоўных чыталі па скла-

дах: "Мы — не рабы, рабы — не мы".

Салаўкі былі асабліва астраўной дзяржавай — таталітарнай сістэмай, дзе ўдасканаліся метады для усёй краіны. На іх аснове з рэвалюцыйнымі размахам будаваліся канцэнтрацыйныя лагеры па усёй краіне. У 1939 г., калі рэфармавалі Салаўкі, хворых і старых пагрузілі на баржы і патапілі ў Белым моры. Мы не можам і не маем права не помніць гэтага, каб не паўтарылася ўсё зноў. Але, у сваю чаргу, ні розумам, ні сэрцам нельга зразумець тых, хто і сёння не толькі абараняе, але зноў і зноў штурхае нас ў гэты д'ябальскі ("камуністычны") рай. Такое нельга зразумець інакш, як д'ябальскае насланне.

Малох нацыянальна-культурнага генацыду сталінскай эпохі знішчылі сотні тысяч людзей ва ўсіх рэспубліках. Вынішчаўся цвет нацыі. На Беларусі былі рэпрэсаваны і загінулі ў засценках многія выдатныя вучоныя і грамадска-палітычныя дзеячы. Назаву толькі найбольш вядомых: М. Гарэцкі, пісьменнік, літаратуразнавец, лексікограф; З. Жылуновіч (Цішка Гартны), пісьменнік, акадэмік; І. Замоцін, літаратуразнавец, акадэмік; У. Ігнатюк, прэзідэнт АН БССР, дырэктар Інстытута гісторыі...

Мы не адзінока ў барацьбе абстрактнай ідэі з набытым нацыяй вопытам: XX стагоддзе характэрнае менавіта гэтай барацьбой. Сучасная гісторыя дала свету некалькі сістэм цэнтралізаванай сацыяльнай інжынерыі, да якіх адносяцца апартэід, фашызм і камунізм. Прыклады ўсім вядомы. Так, у фашысцкай Германіі нацыянал-сацыялістычная ідэя ў самы кароткі тэрмін ператварыла народ філосафаў і будаўнікоў у арду захопнікаў і забойцаў. Але самая злавесная з іх — сучасны большавізм, бо менавіта ён прынес больш за ўсё пакут і ў першую чаргу нашым народам: дзесяткі мільёнаў загубленых і скалечаных лёсаў, усеагульнае разбэшчванне духу і заняпад культуры. Акрамя ўсяго, ён ператварыў першую краіну "сацыялізму" ў краіну найвялікага экалагічнага бедства з усімі згубнымі для людзей вынікамі. Гітлераўскі фашызм пераняў у большавіцкага камунізму: канцэнтрацыйныя лагеры, знешнюю атрыбутыку (рух "чырвоных сцягоў", "сваты працы", фразеалогію) і многае іншае.

Розніца паміж фашызмам і нашым "камунізмам" — ва ўсеагульным, усеабдымным

таталітарызме апошняга. Фашызм — гэта толькі менш арганізаваны варыянт "камунізму", а Гітлер — толькі нікчымны пераймальнік Сталіна. Калі мы прасочым дзейнасць КПСС за час яе існавання, то свет скаланецца, а дзеянні езуітаў пададуцца дзіцячай забаўкай. Фашызм злучыў у сваіх руках дзве сілы: уладу і ідэалогію, але не знішчыў прыватную ўласнасць. Ва ўсіх краінах, дзе камуністы захапілі ўладу, яны цалкам завалодалі ідэалогіяй і забралі ва ўсіх уласнасць. Гэта і ёсць сапраўдны таталітарызм. З фашызму лягчы выйсці, бо захоўваецца прыватны базіс. Аб гэтым сведчаць прыклады — Заходняя Германія пасля разгрому фашызму і Чылі ў сучасных умовах. Наша выратаванне — назад ад апрабаваных у свеце шляхоў.

Пачынаць адраджэнне трэба з аднаўлення падмурка ўсёй культуры — правапарадку, што разумеецца не ў вузкім сэнсе, не толькі як барацьба са злачынасцю, а з выразнага вызначэння, што ёсць Дабро і Зло для ўсяго народа, гэта значыць рашуча адмежавацца ад "камуністычнага" мінулага. Праз галосныя прынцыпы пры абсалютным верхавенстве Суда над любой уладай, памятаючы, што злачыніцтва перад народам не маюць тэрміну даўнасці. Праз рэальнае адмаўленне ад палітыкі сілы, праз рэальнае права нацыі на самавызначэнне, праз прыватную ўласнасць як натуральны рэгулятар эканомікі і адзіную базу адраджэння культуры.

Страчаны намі сэнс існавання, г. зн. культуры неабходна адраджаць як у дзяржаўным маштабе, так і ў кожным чалавеку. Шлях набыцця сэнсу ляжыць не ў падачках на жабрацтва нашага духоўнага жыцця, а ў адраджэнні сямі, прыватнай уласнасці і дзяржаўнасці. Аснова ўсяго — прымаць чалавечай асобы. Ідэя сацыялізму ў большавіцкім плане стварыла хаос, разбурыўшы набыты народам сэнс, і без прызнання гэтага, без пакаяння мы асуджаны. Лёс народа даражэйшы за любую ідэю, а ўвасабленне яго лёсу — у набыцці сэнсу існавання, г. зн. у спасціжэнні культуры на новым этапе. Вобразна кажучы, "назад" у цывілізаваны свет, або, перафразуючы вядомы выраз, "уніз па лесвіцы, якая вядзе ўверх". Іншага шляху — няма.

Барыс ЖАГРЫН

г. Мінск

ШМАТ гадоў назад А. Салжаніцын гаварыў, што толькі ў Савецкім Саюзе слова *Бог* пішуць з малой літары, але затое тут КДБ пішацца аж з трох вялікіх літар. Цяпер жа шмат хто кіннуўся ў іншую крайнасць: у газетах, часопісах, кнігах пішуць, напрыклад: *яй-Богу*, *кожны Божа дзень*. Здаецца, яшчэ адзін крок, і станем пісаць: *па-Боску*, *Божа адуванчык* (стары, нямоглы чалавек), *няБожчык*, *бяз-Божнік*, *убога*, *далиБог*. Зрэшты, апошняе слова ў перыяд фармавання беларускай арфаграфіі "Наша ніва" (1906, N 5) падае так: *далі Бог*. Але перш чым гаварыць пра гэтую крайнасць ды шукаць пэўнага выйсця з яе, варта зрабіць кароткі экскурс у гісторыю пытання.

Слова *Бог*, як абазначэнне вярхоўнай істоты, стваральніка і кіраўніка свету і як

кампанент у складзе фразеалагізма "ні богу свечка ні чорту качарга" і крыху перайначнай прыказкі "Бачыў бог, што не даў свінні рог, а рэгістратару панавання", а з усіх іншых яго твораў савецкага часу ўжываецца толькі аднойчы — у вершы "Піанерскае". Каб апублікаваць твор, нельга было не лічыцца з ідэалагічнымі патрабаваннямі. Пішучы, аўтар чуў голас унутранага рэдактара. Слова *бог* (ужо з малой літары) калі і выкарыстоўвалася зрэдку, то звычайна ўкладвалася ў вусны старога чалавека ці адмоўных персанажаў. У "Дрыгве" Я. Коласа яно ўжываецца пры апісанні ксяндзоў, у маўленні польскага салдата, вайта Бусыгі і адзін раз (відаць, выпадкова) у мове дзеда Талаша як кампанент выразу *дзякуй богу*.

Атэістычная прапаганда насіла ваяўнічы, наступальны характар. З песні слова не вы-

яжжыя *хвіліны ён выратаваў яе* (ЛіМ); *Ён не згубіў веру ў Бога* (ЛіМ).

Вялікую літару трэба захоўваць і ў некаторых прыметнікавых спалучэннях, дзе прыметнік звязваецца ў нашай свядомасці як утварэнне ад слова *Бог* у яго першасным, зыходным значэнні: *Божая воля*, *Боскі гней*, *Богаў сын* (Ісус). У астатніх выпадках гэтыя прыметнікі, як і вытворныя назойнікі і дзеясловы, трэба падаваць з малой літары: *богабязны*, *богаслужэбны*, *богаадступніцтва*, *богаслужэнне*, *богатварыць*, *божжаць*, *божжанне* і інш. Дарэчы, гэтак жа іх пісалі і ў дасавецкі перыяд. Так, у "Слоўніку беларускай мовы" І. Насовіча знаходзім: *божы дзень*, *не божакай*, *не божакайся*. Тое самае і ў рускай мове: напрыклад, у двухтомнай працы М. Міхельсона "Русская мысль

выразаў: *направілы бог* — "вельмі шчыра і настойліва"; *давай бог ногі* — "паспешліва пабег, знік"; *у бога цяля ўкрай* — "горшы за іншых, правінаваўся ў чым-небудзь"; *Дай бог (божа)* — гэта і "вельмі добра", і "вельмі добры", і "вельмі вялікі", і "вельмі многа": *Упарыць жа ясень трэба дай бог* (І. Пташнікаў); *Гаспадарка дай божа* (Т. Хадкевіч); *Сямейка — дай божа* (М. Лобан); *Насушылі баравікоў дай божа!* (С. Александровіч).

Апрача выказаў з кампанентам *бог*, ёсць нямаля іншых, састаўной часткай якіх выступалі ўласны назойнікі: *пець лазара*, *садом і гамора*, *кануць у Лету*, *перайсці рубікон* і г.д. Становячыся часткай фразеалагізма, імя ўласнае, як піша вядомы даследчык славянскай фразеалогіі В. Макіенка, "страчвае сувязь з канкрэтнай асобай ці аб'ектам, г.зн. вычэрпае сваю анамастычную функцыю. Яно... пачынае абагульваць, значыць, выконваць функцыю імя агульнага". Такі кампанент павінен пісацца з малой літары, калі трымацца логікі, а не традыцыі і "фанатычнага кансерватызму" (Л. Булахоўскі) у арфаграфіі. Напісанне такіх кампанентаў з вялікай літары перашкаджае ўспрыманню фразеалагізма, бо штучна нібы аднаўляе зтымалагічнае значэнне яго частак — асобных слоў, без патрэбы актуалізуе гэтыя часткі. Іншая справа, калі такая актуалізацыя кампанента робіцца знарок — для дасягнення пэўнага мастацкага эфекту: *І атэісты богу душу аддаюць* (ЛіМ); — *Сам бог прынёс вас сюды, Іван Кірылавіч*. — *Нешта я не зайзвычай, каб ён мяне нёс. Сам узбірайся на трэці паверх* (К. Крапіва); *Не будзем вас затрымліваць. З богам, як кажуць, хоць і ўсе мы тут атэісты* (І. Чыгрынаў).

З малой літары трэба пісаць і выразы з кампанентам *божы*, бо ў іх складзе ён страціў свой першапачатковы сэнс: *баранчык божы*, *божы адуванчык*, *божы палец*, *конь божы*, *божыя сляза*, *іскра божая*, *на божаў пасцелі* і інш.

Што да прыказак, то, паколькі яны неадназначныя з семантычнага боку, гэта бярэцца пад увагу пры іх напісанні. Калі прыказка мае алегарычны сэнс, г.зн. у ёй гаворыцца пра адно, а маецца на ўвазе зусім іншае, то кампанент *бог* варта падаваць з малой літары: *Смачны жабе арэх*, *дай зубой бог не дай*; *На табе, божа, што нам нягожа*; *У бога дзён многа*; *Дай божа нашаму цяляці вайка спаймаці*. Калі ж прыказка ўжываецца ў прамым значэнні, слова *Бог* трэба пісаць з вялікай літары: *Бог лесу не зраўняў, не тое што людзей*; *На Бога спадзявайся, а сам не давайся*; *Як трывога, тады да Бога*; *Беражонага і Бог беражэ*.

Як відаць са сказанага, у адных выпадках трэба пісаць *Бог*, а ў другіх — *бог*. Выказаныя тут меркаванні, магчыма, і патрабуюць некаторай карэкціроўкі. Хацелася б, каб Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа дзеля прыпынення разнабоў у напісаннях афіцыйна ўнёс пэўныя змены ў арфаграфічныя нормы.

А што да памянёнага напачатку КДБ, то ў нашай рэспубліцы (і, здаецца, толькі ў нашай) ён уцалеў і, як і раней, пішацца з трох вялікіх літар.

Іван ЛЕПЕШАЎ,
прафесар Гродзенскага ўніверсітэта
імя Янкі Купалы

Бог і вялікая літара

увабленне праўды і спагадлівасці, з даўніх часоў стала па розных прычынах (рэлігійных, маральных, этычных і іншых) адным з найбольш ужывальных у самых разнастайных маўленчых сітуацыях. Такое стаўленне да Бога народ замацаваў і ў прыказках "Без Бога ні да парога". Сотні разоў гэтае слова (і, зразумела, у напісанні з вялікай літары) скарыстоўваецца ў творах В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, іншых аўтараў дасавецкага часу. Гэтак жа часта і стылістычна абумоўлена ўжываецца яно ў п'есах Я. Купалы "Паўлінка", "Раскіданае гняздо", вершах і пазмах, а таксама публіцыстычных артыкулах 1919—1920 гг., напісаных падчас польскай акупацыі; напрыклад, у артыкуле "Як у казцы": *Бога свайго, новага Бога, усемагутны Бога*.

У першыя дзесяцігоддзі бальшавіцкага атэізму становішча рэзка змянілася. Пачаўся расхучы наступ на рэлігію — "опіум для народа". Як зазначае Я. Кохан у артыкуле "Біблейскія вобразы і хрысціянскія матывы ў паэзіі Янкі Купалы", "у 20—30-я і наступныя гады адбылося поўнае абязбожванне дасавецкай спадчыны Янкі Купалы, Якуба Коласа, Змітрака Бядулі. Гэта значыць, яе фальсіфікацыя ідэалагічна цэнзураю і прымусяваю самацэнзураю. Вось чаму сёння так важна звярнуцца да першапублікацый і рэстаўраваць аўтэнтычнасць літаратурнай класікі". Тут дарэчы прыгадаць і шматлікія факты іншага характару, звязаныя з маніпуляцыяй у дачыненні да зямных багоў. М. Лужанін ("Польмя", 1997, N 4) супастаўляе прыжыццёвае выданне твораў Я. Коласа з выданнем 1972 г., паказвае, як кан'юктурна падганялі пазтэставы радкі пад новыя ідэалагічныя ўстаноўкі: замест "Каб Сталінскім шляхам прабіцца ў вышыні..." зрабілі "Каб Ленінскім шляхам...", замест "Свеціць па старонцы Сталінскае сонца" стала "...Ленінскае сонца" і г.д.

Свабода творчасці была пастаўлена пад кантроль камуністычнай партыі. На ўсю моц дзейнічаў прынцып партыйнасці літаратуры і мастацтва. *Бог* амаль знікае са старонак друку. Так, у трагікамедыі Я. Купалы "Тутэйшыя", напісанай у 1922 г. і апублікаванай у 1924 г., гэта слова сустракаецца толькі як

кінеш: не заставаліся ўбаку і пісьменнікі. Карыкатурна, у сатырычным асвятленні падаюцца *Бог* і біблейскія святыя ў паэме "Біблія" К. Крапіва. А ў яго "Камсамольскіх прыпеўках" чытаем: "Мы саб'ём і чорту рогі, богу вырвем бараду". Або вось як дзед выхоўвае ўнука ў аповесці М. Лынькова "Міколка-паравоз" (твор стаў хрэстаматычным): "— Немцы ж гэтыя... У іх жа царскія арлы... Ды з імі бог яшчэ гэты... На кожным поесе напісана... — А ты, унуча, яшчэ раз плюнь і на арлоў, і на бога... І арлам галовы скруцім... А дасць бог, і богу шыю звернем..."

У першыя занадта цяжкія месяцы Айчыннай вайны Сталін, каб прывідаць дадатковага саюзніка, мусіў пайсці на супрацоўніцтва з праваслаўнай царквой. Пачалося паслабленне ў барацьбе з рэлігіяй. Дзе-нідзе ажывалі ўцалелыя цэрквы, адчынены былі некалькі духоўных семінарыяў і акадэміяў. Часткова была знята няпісаная забарона на ўжыванне слова *бог* (з малой літары). Нават артылерыю з благаславення "Бацькі ўсіх народаў" назвалі "богам вайны". Паслабленне працягвалася і ў пасляваенныя дзесяцігоддзі. Але кіраўнічы бязбожнік усё роўна не губляе сваёй сутнасці. Як толькі В. Быкаў у 1985 г. не з пазіцыі сацыялістычнага рэалізму апісаў у рамана "Кар'ер" сям'ю свяшчэнніка Бараноўскага, аўтара пачалі цкаваць з усіх бакоў, абвінавачваючы ў "гульні ў божаньку".

На пачатку 90-х гадоў была ліквідавана манополія кампартыі на ўладу. Падзёму вечер часу ў іншы бок, і цяпер амаль усе былыя бязбожнікі сталі шчырымі вернікамі, а некаторыя ваяўнічыя атэісты, не пакаяўшыся, пасябравалі з вышэйшымі духоўнымі асобамі. І цяпер у вусны выказваннях і друку слова *бог* стала адным з самых высокачастотных. Дык ці заўсёды гэта слова і вытворныя ад яго трэба пісаць з вялікай літары? Давайце паразважам.

Бясспрэчна, калі яго ўжываюць для абазначэння вярхоўнай істоты, яно ўспрымаецца як індывідуальная назва, як уласнае імя і таму павінна пісацца з вялікай літары: *І благаславіць нас на змаганне Бог* (Н. Гілевіч); *Пра гэта знаём толькі я і Бог* (В. Зуёнак); *Марыя дзякуе Богу за тое, што ў самыя*

и речь" (1903): *божыя коровка*.

У нашай мове, як і ў некаторых іншых, слова *Бог* развіло ў сабе зафіксаванае слоўнікам пераноснае значэнне "выдатны спецыяліст у якой-небудзь справе", якое трэба пісаць з малой літары: *хвалены бог электраваркі* (У. Краўчанка).

Асобнай гаворкі патрабуюць фразеалагізмы з кампанентам *бог*. А іх каля сотні. Сярод іх ёсць і такія, у якіх кампанент *бог*, калі яго апрадмечваць, вяртаецца яму зыходны сэнс, знаходзіцца, з рэлігійнага пункту гледжання, у не зусім сумяшчальным суседстве: *у бога цяля ўкрай*, *бачыць шклянца бога*, *браць бога за бараду*, *браць на бога*, *ад бога выспятка*, *бог бацька*, *не нашага бога*, *(страляць) богу ў вокны*, *як у бога за пазухай* і інш. Яны здаўна трывала прыжыліся ў мове як цікавыя, арыгінальныя знаходкі, іх не выцесніш ніякімі ўказамаці дэкрэтамі, ды ў гэтым і няма патрэбы.

Як вядома, галоўнай, вызначальнай прыметай фразеалагізма з'яўляецца яго семантычная цэласнасць, унутранае сэнсавое адзінства, нераскладальнае на асобныя значэнні кампанентаў. Састаўная частка фразеалагізма толькі знешне падобная на словы, але гэта цені, прывіды слоў, бо не маюць асобнага лексічнага значэння. І калі іх разглядаць як звычайныя словы, то з іх значэнняў немагчыма вывесці цэласны змест фразеалагізма, бо іх паасобныя значэнні даюць не суму значэнняў, а зусім іншы, новы сэнс. Напрыклад, у сказе "А цяпер бог ведае, ці ўладкуся дзе-небудзь" выраз *бог ведае* абазначае "невядома". Або яшчэ прыклад: *Пакуль тая бульба, то вы закусіце чым бог паслаў* (П. Місько). У выразе *чым бог паслаў*, што значыць "тым што ёсць", ніяк нельга атаясамліваць назойнікаў кампанент са словам *Бог* у яго першасным значэнні, а *паслаў* разумець як "адправіў па пошце ці праз пасланца". Гэты фразеалагізм, як і любы іншы, семантычна не звязваецца з сістэмай значэнняў, уласцівых адпаведным аднагучным словам, таму ў тлумачальных слоўніках ён выносіцца ў канец слоўнікавага артыкула і падаецца за знакам ромба як асобная моўная адзінка.

Параўнаем сэнсавы змест яшчэ некалькіх

Заранка на нацыянальным небасхіле

105 ГАДОЎ НАЗАД НАРАДЗІЛАСЯ ЗОСЬКА ВЕРАС.

Лёс наканавы ёй доўгае жыццё — памерла Людвіка Антонаўна 8 жніўня 1991 года. Яна была знаёма з Максімам Багдановічам, Змітраком Бядулем, Фларыянам Ждановічам, іншымі выдатнымі прадстаўнікамі нацыянальнай літаратуры, культуры, якія стаялі ля вытокаў беларускага адраджэння. Ды і сама яна стала своеасаблівай заранкай на яго небасхіле.

А да беларускасці Зоська Верас далучылася яшчэ падчас навучання ў Гродзенскай жаночай гімназіі, у якой восенню 1909 года быў створаны гурток беларускай моладзі. На першым яго пасяджэнні яе, Людвіку Сівіцкую (сапраўднае прозвішча), тады вучаніцу шостага класа, выбралі ў склад праўлення і даручылі загадваць бібліятэкай.

У 1913—1914 гадах вучылася на агародніцка-пчалярскіх курсах у Варшаве, якія скончыла напярэдадні першай сусветнай вайны. Жыла ў фальварку Альхоўнікі на Саколышчыне, які належаў яе дзеду па маці. У 1916 годзе Зоська Верас апынулася ў Мінску, працавала ў Таварыстве помачы ахвя-

рам вайны, удзельнічала ў беларускім грамадска-культурным руху. У 1923 годзе пераехала ў Вільню, дзе і жыла да апошніх дзён...

Яшчэ падчас навучання ў гімназіі пачала збіраць беларускія назвы раслін, а ў 1924 годзе выдала "Беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік". Гэтая праца не страціла вартасці і сёння. Пацвярдзэнне таму такі факт: у 1967 годзе матэрыялы, сабраныя Зоськай Верас, цалкам увайшлі ў "Лаціна-руска-беларускі батанічны слоўнік" А. Кісялёўскага.

Будучы старшынёй Беларускага кааператыва таварыства "Пчала", Зоська Верас прымала захады па стварэнні спецыяльнага выдання, якое б стала добрым памочнікам для пчаляроў, а ў выніку ў жніўні 1934 года выйшаў першы нумар часопіса "Беларуская борць". А дагэтуль, у 1927—1931 гадах, Зоська Верас арганізавала і рэдагавала дзіцячы часопіс "Заранка". І не толькі рэдагавала яго, а і з'яўлялася пастаянным аўтарам, карэктарам, на яе плечы лягло і распаўсюджванне выдання. Праўда, у гэтай

справе ёй дапамагаў муж Антон Войцік, які, да ўсяго, перакладаў для "Заранкі" творы з рускай і ўкраінскай моў. Паступова ў часопіса з'явіліся і свае аўтары — Гальяш Леўчык, Сяргей Новік-Пляно, Міхась Машара і іншыя. Дарэчы, пры матэрыяльнай падтрымцы Зоські Верас у 1928 годзе пабачыў свет і першы зборнік паэзіі М. Машары "Малюнкі".

І сама яна пісала. Першыя спробы адносяцца яшчэ да 1907 года, калі друкавалася ў часопісе Кіеўскага жаночага камерцыйнага вучылішча "Подснежник". А па-беларуску выступіла ў 1911 годзе ў газеце "Наша Ніва": пад псеўданімам Мірко былі змешчаны вершы "Ветру", "Песня сіраты", апавяданне "Дайце мне прыязнь людскую".

Найбольш поўна творы Зоські Верас прадстаўлены ў кнізе "Каласкі", выпушчанай выдавецтвам "Юнацтва" ў 1985 годзе. Зборніку папярэднічае прадмова Ніла Гілевіча "Чытачу на добразачанне", а завяршае яе пасляслоўе Янкі Саламевіча "Адданасць", дзякуючы якім сучасны чытач упершыню так шмат даве-

даўся пра гэтую выдатную адраджэнку.

Вялікую цікавасць уяўляюць і ўспаміны Зоські Верас, найперш — "Пяць месяцаў у Мінску", у якіх яна згадвае, як сустрэлася і пасябрала з М. Багдановічам, які прыехаў у Мінск восенню 1916 года. Каштоўныя інфармацыйна насычанасцю і згадкі пра выданне "Заранкі", іншыя мемуарныя запісы.

А пра самую Людвіку Антонаўну самыя светлыя згадкі пакінулі тыя, хто неаднойчы наведваў яе ў Вільні. У першую чаргу — пазт Сяргей Панізінік. Завіталі туды і навукоўцы, бо Зоська Верас магла шмат расказаць карыснага і цікавага пра падзеі, якія адбываліся ў пачатку нашага стагоддзя, калі беларусы ўпершыню па-сапраўднаму ўсвядомілі сябе народам. Але вяло ў Вільню і жаданне сказаць ухвальнае слова самой Людвіцы Антонаўне за яе самаадданую працу ў імя нацыянальнага адраджэння, маральна падтрымаць выдатную дзеячку, нагадаць, што на Бацькаўшчыне яе ведаюць і шануюць.

А. АН-ЕВІЧ

Коласаўцы — ва Уруччы

Ва Уруччэйскім гарнізонным ДOME афіцэраў існуе добрая традыцыя — праводзіць літаратурна-музычныя сустрэчы для ваеннаслужачых і членаў іх сем'яў. Письменнікі, навукоўцы, артысты ахвотна прыходзяць сюды. Па запрашэнні загадчыцы бібліятэкі Дома афіцэраў Марыны Пазняковай нядаўна ў воінаў гарнізона пабывалі старшы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Іван Курбека, пляменнік песняра Сымон Белы, вядомы беларускі паэт Мікола Аўрамчык, выкладчыца Белдзяржуніверсітэта, дацэнт Вольга Казлова.

Сустрэча прысвячалася 115-й гадавіне з дня нараджэння Якуба Коласа. Выступоўцы падзяліліся ўспамінамі пра народнага паэта, расказалі пра яго жыццё і творчасць. Гучалі песні на словы песняра, вершы, прысвечаныя яму.

На памяць гасці падарылі бібліятэцы сувеніры выданні музея.

Т. ЛЯВОНЧАНКА

Першае вітанне — "Чырвоны каптурок"

28 верасня распачаў свой юбілейны XXXV тэатральны сезон Брэсцкі тэатр лялек. Па ўжо добра ўсталяванай традыцыі, гэта была прэм'ера — "Чырвоны каптурок" паводле п'есы С. Когана і С. Яфрэмава ў пастаноўцы галоўнага рэжысёра тэатра Зміцера Нуянзіна (мастак Мікола Данько, кампазітар Анатоль Мядзведзеў). Спектакль вырашаны ў духу Гіньёля; напачатку апавядальнік вырашае прыбраць з казкі Ваўка... Аднак Шэры ўсё ж з'яўляецца, і павольныя ды лагодныя падзеі набываюць імклівае развіццё. І хоць глядач чуе знаёмыя дыялогі пра "взялікія вушы ды вялікія зубы", бачыць вялізную стрэльбу, перажывае за самую Чырвоны Каптурок, а таксама за ейную Бабулю, — урэшце ўсе застаюцца жывымі, а Ваўку так і не ўдаецца нікога праглынуць.

Адкрыццё сезона сталася добрай "размінкаю" для брэсцкіх актараў-лялечнікаў напярэдні Міжнароднага тэатральнага фестывалю "Белая вежа-97", што адбудзецца ў Брэсце з 2 па 5 кастрычніка.

І. Х.

3 лекцыяй "Маладая літаратура"

Адзначаючы свята Дня беларускага пісьменства і друку, выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь "Настаўніцкая газета" за 6 верасня г.г. змясціла інтэрв'ю "На маладых — надзея! І вялікая!" з галоўным рэдактарам часопіса "Маладосць", старшынёй камісіі Саюза беларускіх пісьменнікаў па рабоце з маладымі Генрыхам Далідовічам.

Як і разлічвалася, гэтая публікацыя выклікала цікавасць у выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры, якія зажадалі сустрэцца з пісьменнікам і з яго вуснаў больш пачуць пра сённяшняю маладую літаратуру. Нядаўна такія сустрэчы адбыліся ў Мінскім педвучылішчы імя М. Танка перад педагогамі і навучэнцамі і ў інстытуце вышэйшай школьнай і гуманітарнай адукацыі перад слухачамі дзеючых курсаў, на якіх цяпер займаюцца выкладчыкі мовы і літаратуры раённых і абласных вучылішчаў, тэхнікумаў і каледжаў. У апошняй сустрэчы прыняў удзел паэт і празаік Алесь Камароўскі.

Л. НЯМКЕВІЧ

Памяці Яўгена Ганкіна

Імя Яўгена Ганкіна добра вядома аматарам кіно. Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь, ён меў дачыненне да пастаноўкі больш чым 50 стужак, сярод якіх і такія, што атрымалі шырокі рэзананс — "Гадзіннік спыніўся апоўначы", "Я родам з дзяцінства", "Хлеб пахне парохам", "Чырвоная лісца" і іншыя. А яшчэ Я. Ганкін захапляўся графікай, любіў маляваць сяброўскія шаржы. Са шматграннай дзейнасцю яго можна пазнаёміцца, завітаўшы ў Фундаментальную бібліятэку імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук, дзе экспануецца выстаўка, прысвечаная памяці знакамітага дзеяча нацыянальнага кіно. На выстаўцы прадстаўлены эскізы Я. Ганкіна да фільмаў, а таксама яго графічныя работы і сяброўскія шаржы.

Для чытачоў "ЛіМа" — гэта не першае знаёмства з творчасцю вядомай не толькі ў Мінску, але, спадзяёмся, і ў Беларусі суполкі маладых літаратараў, што ўзялі сабе адметны назву — "Бум-Бам-Літ". Аднак, калі летась і пазалетась перавага аддавалася паэтычнай творчасці "бумбамлітаўцаў", то на гэты раз, як модна казаць, тэксты выключна празаічныя. Чытачы, вядома ж, пазнаюць сярод "гэтых" празаікаў "тых" паэтаў, але гэта толькі пацвярджае той факт, што практычна ніводзін "бумбамлітавец" не працуе ў адным пэўным

Івушка ПАНІНА

Яна і я

Жанчына п'яная. У яе распускае да дасканаласці цела і штампаваны пластыкавы твар. Яна ўсхліпвае, заціснуўшы ў кулачку сінюю птушку. Я й сам п'яны, але зусім іначай. Я безупынна рагачу, упуская акуллары ў таматны соус і схіляю тугадума Савасцянянава

да педэрастыі. Жанчына любіць грошы і аўтамабілі. Я люблю кельку. Адкрываеш кансервы, а там — адны вочы. У цяжкія хвіліны жыцця жанчына кідаецца шклянкамі ў столь. У такіх ж невыносных мо-

Сповідзь

Нуль, сонейка маё, нуль і татальная ўраўнілаўка: снягі падаюць, дажджы крапаюць, асобіны рознаплямёныя жывуць ды расплоджаюцца — усяму свой час і свая чарга, і не можа быць іначай, і не трэба табе таго, праўда?

На размеркаванні роляў выпала мне не лепшая: змяя — мой татэм, мудрасць і шчырае каварства — мая кайнава пятачка. Аднак не буду я душыцца сваімі ж кольцамі ці кусцаў ад злосці ўласна хвост! І не буду поўзаць там, дзе магчыма трапіць людзям пад ногі — бо не паважаюць нас угэтай гіпербарэйскай краіне, а толькі б'юць кіямі ды давяць рагачанамі. Не, ціхусенька і аццярожненька схаваюся ў высо-

кай траве, падпільноўваючы дробную дзічыну, нібыта няма мяне і ніколі не было, ды штогод буду скідваць старую скуру.

Нуль, дружачка, ачко — дваццаць адно, ці дальбог, акурат у яблычка! Памятаеш падзенне прамачі? Па іроніі лёсу, клічуць мяне тут Евай ды некаторыя яшчэ — Арыяднай. Я й спакусніца, і птучыводная нітка ў лабірынце. У прыцемках улада мая! Да крыжыка твайго прытулюся неад'емным кружочкам: цырк і царква — аднаго караня словы, а што ў іх агульнага? Вядома ж, я.

Нуль, сонейка маё, пачатак без канца: ноч, ню, на; а сама па-за ўсімі імёнамі — самота. Разгортваецца папірус, згортваецца папірус... Толькі таямніца

жанры. Усё больш цягне іх туды, дзе межы жанраў размываюцца, расплываюцца, і дзе, па іх меркаваннях, і пачынаецца ўласна літаратура. Новая беларуская літаратура, сведкамі нараджэння якой мы з'яўляемся...

Старэйшым, вядома ж, хацелася б, каб за знешняй прастасцю (альбо складанасцю) "тэкстаў" маладых была вялікая праца душы і розуму. Але — няхай пераконваюць іх у гэтым самі маладыя ў сваіх публікацыях, у тым ліку і гэтых...

манты я слухаю кружэлку "Речь товарища Л. И. Брежнева на XVII съезде ВЛКСМ".

Яе так званія сябры вандруюць па замежах ды шлюць на радзіму маляўнічыя посткарды.

Мае прыяцелі час ад часу вешаюцца ў сарціры. Няўдала. Жанчына не памятае сваіх бацькоў.

Затое мой бацька быў міністрам чыгуначнага транспарту.

Раніцай яна выводзіць гуляць калматага сабаку па мянушцы Дападул.

Я аптыміст. Чаму?

і застаецца, бо як жыць без яе?

А я — змяя, усім стварэнням стварэнне і верны вартуўнік дрэў у тваім садзе. Надшыоў час пакаштаваць плод. Вока вылічвае спелыя яблыкі ў густым лісці. Але тое, шуканае, высока — варта прынесці драбіны. Чаго прагнеш: божай ласкі ці ведаў? Пакутуеш перад выбарам, але я не падкажу! Павер змяі, не ведаю: нават калі хаваю ключы ад брамы, гэта яшчэ не значыць, што магу ўвайсці ў двор. Твой шлях — твой час. Хіба што блаславіць цябе магу, накрэсліць мапу, талісманам запаўзіць у тваю кішэню, падсцёбваць пугай тваё ўяўленне ды віцца ў чаканні цябе. Незайздросная доля! Але ж ведаю, што раблю.

Скруціўшыся ў колка, падрэзваючы на зялёным узгорку, буду чакаць. У ціхім смутку і спакойнай радасці я змяя, іерог-



ліф Логаса. Той, хто бжыць ад мяне, напаткае мяне. І таму мне добра.

Віктар ЖЫБУЛЬ

Лабараторная работа N 1

ЛІТАРАТУРНА-ХІМІЧНЫ АБРАЗOK

Запаяная ёмістасць матавага колеру, унутры якой панавала вечная цемра, была выраблена (выліта, выдзьмута) з матэрыялу несвядомасці і нерашучасці. І была яна падвешана на чыгунным ланцугу страху над... Над чым — цяжка ўбачыць, бо ўсё наваколле ахінулі туманы нахабства і падманаў.

Але не толькі вечная цемра знаходзілася ў ёмістасці: была туды наліта і кіслата праўды,

якая магла раствараць солі зла і несправядлівасці.

І праела кіслата ў ёмістасці дзірку свядомасці і рашучасці, вываліўшы вонкі сваю кроплю.

Былі б у і той кроплі вочы, яна б убачыла матэрыю, якая складаецца з солей подласці, крывадушнасці, бяспамяцтва і здрадніцтва. Але кіслата і без таго добра рэагавала на пах варожых рэчываў. Пераліваючыся ўсімі колерамі мудрасці і прыгажосці, кропля

пачала адрывацца ад ёмістасці.

І паляцела кропля кіслаты імкліва ўніз.

Прыямлілася, пачала раз'ядаць шкодную матэрыю, прапрабляючы чарговую дзірку, каб прайсці наскрозь праз гэты агідны пласт і расцячыся па плоскасці прыгажосці і гармоніі, што схавалася пад ім.

Пласт не бясконы. Кропля нявечная, але не апошняя.



Дзірка вечная, але таксама не апошняя. Матэрыя вечная, але дзірава.

Галоўнае

ЭСЭ-ЗАМАЛЁўКА

Учора, напрыканцы дня, я адзначыў для сябе: "Усё, што можна, я сёння зрабіў. Галоўнае адбудзецца заўтра..."

Так яно і атрымалася: галоўнае адбылося сёння. Адбылося і перастала быць галоўным, бо засталася недзе ў мінулым. А заўтра (хоць яно пакуль не надыхло) яшчэ нешта перастане быць галоўным, а нешта стане ім. Адно галоўнае састануць месца нечаму іншаму, яшчэ больш Галоўнаму. Галоўнае — яно заўсёды наперадзе...

Галоўнае сапраўды так і за-

сталася наперадзе. Яно зараз недзе далёка-далёка. А што ж будзе, калі я дасягну мяжы, на якой знаходзіцца гэта Галоўнае? Што ж там далей? Калі Галоўнае пройдзе, то значыць, што пасля яго ўжо ніякіх з'яў не будзе, інакш з чым бы мы тады параўналі, што Галоўнае — гэта менавіта Яно? Дык што ж гэта за Галоўнае, пасля якога ўжо нічога не будзе? Атрымліваецца, што Яно — самае страшнае, што можа толькі здарыцца. Але калі гэта так, дык ці трэба лічыць усе войны, катастрофы, што

адбываліся на Зямлі і адбываюцца зараз, нечым жудасным? Бо што яны ў параўнанні з Галоўным?

Аднак пасля Галоўнага не адбудзецца ўжо нічога, у тым ліку і страшнага. Не будзе ні войнаў, ні рэзруху, ні голаду, ні дыктатуры нейкай там... Дык ці трэба ў такім выпадку баяцца гэтага Галоўнага, калі Яно нясе нам мір і спакой? Атрымліваецца, што гэта — самае лепшае, што можа толькі здарыцца. А калі так, дык ці трэба радавацца, заўважаючы вакол сябе розныя прыемныя дробязі? Бо што яны ў параўнанні з Галоўным?

Але пасля Галоўнага не адбудзецца ўжо нічога, у тым ліку

і прыемнага. Не будзе ні шчасця, ні радасці, ні каханьня, ні здзяйснення запаветных мараў. Замест Усяго — Нічога. А гэтае Нічога — рэч даволі незразумелая. Яно падыме свой першы крык, нарадзіўшыся пасля тытанічных пакут з нетраў цяжарнага Галоўнага, якое зараз жа знікне, нібы яго ніколі і не было. А Нічога будзе валадарыць сусветам яшчэ некалькі вечнасцяў, пакуль ад яго сапраўды нічога не застанецца...

Дык што ж гэта за Галоўнае? Што Яно нам нясе? Што нам ад Яго чакаць? І ці можна ўвогуле ад Яго чакаць нечага?

Пахывём — пабачым... Галоўнае — што ёсць Галоўнае.

Штампікі кракадзіла

Я ступіў на бітае бутэчнае шкло. Было крыху балюча, але спалучэнне зялёнага шкла з крывавымі нагамі дазваляла мне пазбавіцца болю. Болей я спрабаваў выціснуць з сябе каханне да Ганкі Шханавай.

Я заспяваў песню пра тубыльцаў з выспы Мадагаскар і выцягнуў з кішэні муляж чарапахі, на панцыры якой свяцілася некалькі свежых няроўных дзірачак. Я кінуў муляж у калюжыну. Вада цмокнула з падарункам і ціха яго загнула. З'явіліся дзсяткі бурбалак, якія, перад тым як знікнуць, нешта пракрумалі.

— Вось і прыйшла да мяне вясна, — сказаў я.

— Восень ужо, — сказала Ганка. Яна стаяла каля сусед-

няй калюжыны і трымала ў руцэ вялізны сачок для лоўлі матылёў.

— Учора на плошчы Перамогі мастак Волкаў стаяў з карцінай, на якой быў намаляваны парсюк, — сказаў я.

— Дурань.

— У яго не было чаго есці! Ён цэлы год блукаў па сутарэннях рытмаў і са спагэці вырабляў свае творы.

— У-у-у, — здзівілася Ганка.

— Гэткі.

— Табе балюча, — сказала Ганка, — Зміцер, сьдзі са шкла.

— Зялёныя яшчаркі коўзаюцца па маіх пальцах. Прыйшла вясна і яны павыпаўзалі са сваіх норак. Цяпер я магутны. Я — магнітны магуг.

— У-у-у, — сказала Ганка.

— І наогул, я — бульдозерны эскалатар.

— Гэта як?

— Моўкі па панядзелках. Зрыпам па аўторках. Са свістам у астатнія дні.

— Не.

— Не? Не разумею.

— Па тваіх пальцах коўзаюцца не яшчаркі, а маленькія кракадзільчыкі. Яны адкусваюць ад тваіх ног мяско.

— Людажэрыкі, — сказаў я.

— Таму выкінь алігатораў!.. Хутэй.

— Яны ручныя.

— Гэтак без рук і застаюцца.

— Сёння зранку ў маё вакно заляцеў агромністы свінтух і крыкнуў: Ганка!

— Значыць, зноў будзе дождж.

— Я ўтапіў чарапаху, — сказаў я. — Яна сквірчэла. І калі яна сквірчэла, у паветры з'явіліся жоўтыя кампутары з крыльцамі і кіпцюрамі. Яны



гудзелі і шчоўкалі, як нейкія гадзі.

— Табе трэба лячыцца.

— Так, — сказаў я і заглакаў.

Бурштынавыя кропелькі паўзлі па маіх шчоках, як маленькія цягнікі.

Серж МІНСКЕВІЧ

Рамонак

Балтамтыш не проста займаўся лоўляй свайго подум'я карункамі цянеўтаў. Балтамтыш шкуматаў свае думкі, быццам жорсткі шквал аблокі. Ён стаяў пад бетонным мурам і чакаў, калі з трэскам, бразгам, віскам прасвідруюцца вірлавокія байніцы, адтуль высунуцца жэралы агнямётаў і будуць паціху, маленькімі пліткамі, паліць яго мяса. Ён, як абшараваны пацук, — напілаць шэрай сцяны разадраў на дросткі поўсць, — не ведаў, на каго ўскокнуць і куды ўчапіцца ўсімі сваімі вастротамі. Дзе тыя вочы! Кадык! Пульсапружкія артэрыі!

Злабота прыціскала яго мазжачок, мэрам цяжкі распалены блін чырванаморскага сонца. І мазжачок сціскаўся, моршчыўся, бы ссохлая дзічка. Цень думкі, спрацоўвала як патаемны механізм, што спускаў з кручка сціснутую спружыну. Трохмерную спружыну сцітага кавалка мозга. Пырскі розуму біліся

аб унутраныя сценкі чэрапа. Лічыльнік Гейгера! Вось ён злавіў струмень выпраменьвання, і загрузкалі пад косткамі колырэйкі. Б'юцца...

Радывыця... Радывыця...

Кусаць, ірваць, грызці!

Каменні пасыпаліся з муроў.

Спачатку адзін — азначыў цэнтр, вось ён абмежыўся расколінкамі, захістаўся, задрываў і выпай. Побач з ім, каля бетоннай воспіны, абмежыліся, захісталіся адразу некалькі іншых каменчыкаў...

Думка!

Дооп. Загнаны ў каменны мех, дзе нельга карыстацца мінамётам, чакаеш, калі ружовапузыя монстры закідаюць цябе зялёнымі згусткамі плазмы.

Але гэта не гульня. "Save" і "load" не спрацуюць. Жыццё выпарваецца праз капіляры.

У чорнае дзюрцы з'явілася вока. Яно варочалася — злева і справа ад агромністага льянога

семя мільгацелі вільготныя, маляністыя мясчыкі. Пасля на тым жа месцы вылузнуліся дзве імшыстыя наздрыны. Зашумелі.

Шызыя зубы нагадвалі кривую арматуру. Рот патыхаў літарай "у", пасля "о", "а". Паказаліся чарвіныя гланды, у пашыранай гартані рэзка завібралі вузлаватыя звязкі.

— Ххгкра-ххгкра-ххгкра — інфрагукавы рогат плюшчыўся аб бетон. Сыпаліся каменні.

— Вышшшаухрггга! Рыжшабурра! Ама бурражда! — скавытала горла.

Сыпаліся каменні.

Пасля таго як яно выхаркае задаволу...

Думкі Балтамтыша пачалі прасочвацца праз трубочкі валасоў, нарошчыцца і застываць на паветры як гумавы клей. Гэта адбывалася вокамгненна. Чорныя валасы пераўтвараліся ў белыя пасмы. Звіталіся. Згіналіся. Разгіналіся. Спіраваліся. І нарэшце бялосай пlynню рынуліся ў ненавісную глотку. У ёй забулкатала, завохкала. Страўнік задрогаўся вялізнай піпеткай і сціх. Той сціх.

Алесь ТУРОВІЧ

Піраміда і Шар

Піраміда і Шар кахалі адно аднаго. Піраміда вельмі баялася, што адным са сваіх вострых вуглоў можа яго параніць, а Шар баяўся, што Піраміда можа паламацца, дакрануўшыся да яго звышцвёрдай паверхні. Самае цікавае тое, што ніхто не ведаў, што нясе ў сабе Шар. Ці ён, па сваёй сутнасці, мильная бурбалка, ці то звышмоцнае ядро. Піраміда баялася давяраць Шару, бо ў любы момант, як ёй здавалася, ён можа ці то лопнуць, ці куды-небудзь закаціцца. Шар не мог зразумець стацічнасці Піраміды, яе нежданне ўвесь час круціцца, шукаць прыгоду, атрымліваць задавальненне ад пастаяннага вярчэння вакол сваёй восі. Шар калі-нікала падмаўся на Піраміду і счочваўся з яе, нібы з горкі. Яны атрымлівалі ад гэтага задавальненне (у людзей нешта падобнае называецца сексам). Але Шар пасля пэўнага часу каціўся па гарызантальнай плоскасці, што для Піраміды было вельмі балюча (у людзей гэта называецца рэўнасцю). Шар не разумеў, чаму Пірамідзе не падабаецца, калі ён жвава скачываецца з яе і коціцца далей. Ён, наадварот, стараўся яе магадалей адкаціцца, каб паказаць, які ён дужы і прыгожы.

Піраміда вырашыла паказаць Шару сваю прыгажосць і пада-

раваць яму зратычны танец. Яна перакулілася, стала на адзін са сваіх вуглоў і стала круціцца, ператвараючыся ў конус. Але гэта... пакрыўдзіла Шар. Ён думаў, што толькі ён умее круціцца, а ў Піраміды гэта атрымлівалася хутэй і прыгажэй. У залежнасці ад таго, як хутка яна круцілася — яна рабілася то Пірамідай, то таямнічым Конусам. У Шара нічога падобнага не выходзіла (ён марыў стаць кубам, але гэта не было магчыма). Шар пачаў піць і мяняцца ў колеры. Заўважыўшы, што з Шарам робіцца нешта не тое, Піраміда падышла да каханага і запыталася, што здарылася. Ён у адказ пачаў плакаць, жаліцца, што адчувае сябе футбольным мячыкам, з якога выходзіць паветра і вось-вось ён стане падобны на пакамянчаную камеру. Піраміда спачувала сябру, але нічога не магла зрабіць — яна заўсёды заставалася пірамідай, і не магла зразумець, чаму з Шарам часта адбываюцца метамарфозы.

Шары могуць вырастаць і змяняцца, пераўтвараюцца ў авалы, эліпсоіды... Калі Шар пачынае займацца медытацыяй — ён становіцца эліпсоідам, пасля прымае форму яйка, нарэшце — плястэка. Калі ён становіцца плястэкам — атрымлівае прасвятленне". Мноства такіх шароў

можна складваць у будысція мантры і маліцца на іх. Але гэтыя істоты ўжо не могуць кахаць і жыць, яны толькі паказваюць, як трэба жыць. Нават калі Шар вяртаецца з нірваны, і становіцца Бадхісатвай (тым, хто ахвяруе дзеля людзей сваім месцам у духоўнай іерархіі і спрабуе іх навучыць), гэта ўжо зусім не той Шар. Гэта празрыстае, амаль не бачнае стварэнне. Яго можа ўбачыць далёка не кожны, і кахаць яго немагчыма. Яго можна толькі любіць.

Падумаўшы пра гэта, Шар зразумеў, як добра, што ён не пачаў займацца медытацыяй і што ў яго ёсць Піраміда. Слёзы ў яго высалі, і ён выйшаў з запую. Да ўсяго ён пачаў ставіцца па-філасофску, адчуваючы, што сапраўды можа стаць ідалам, на якога могуць маліцца. Ён стаў з задавальненнем назіраць за танцам Піраміды і больш не крыўдзіў яе фліртамі з гарызантальнай плоскасцю.

Піраміда раптам адчула магутнасць Шара, які сапраўды ў любы момант можа змяніцца — стаць не яе каханкам, а цэлай планетай ці нават сусветам. У якім будзе бясконца колькасць такіх істот, як Піраміда. І як яе ні супакойваў Шар, даказваючы сваю вернасць, яна не магла гэтак паверыць. Яна бачыла страшныя сны, быццам Шар становіцца вялізнай істотай, якая не заўважае яе; быццам ён коціцца



А пасмы рваліся туды, дзе толькі што ад сцяны адпалі новыя каменні.

Праминула колькі хвілін.

Галава Балтамтыша, што вісела на збытаных валасах, нагадвала асьмінога, шчупальцы якога распаўзліся па ўсіх сценах і кутках трохкутнай каморы.

Вязно Балтамтышу мроіўся рамонак.



кудысьці далёка-далёка, і яна не можа яго дагнаць, быццам ён здраджвае ёй са шматвугольнікам... Шар не мог нічога прыдумаць, каб супакойць Піраміду, нарэшце прапанаваў ёй: "Піраміда, я магу ўвайсці ў цябе і ніколі не выходзіць з-пад тваіх рэбраў. Я буду знаходзіцца толькі ў тваім аб'ёме і не буду вырастаць з цябе і некуды выкочвацца. Стань маім домам". Піраміда супакойлася, і, зразумеўшы, якую ўладу дае ёй Шар, прапанавала проста заходзіць у гасці. "Я не хачу быць для цябе залатой клеткай, але не магу без цябе". Шар закаціўся ў яе і пачаў думаць, варта з яе выкочвацца ці не. Думае да гэтага часу.

УВАГА!

Дзяржаўныя стыпендыі маладым і сталым

У 1994 годзе Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь у мэтах захавання і развіцця культурнага патэнцыялу рэспублікі заснаваны дзяржаўныя стыпендыі дзеячам культуры і мастацтва, творчай моладзі ў галіне літаратуры і журналістыкі, музыкі і харэаграфіі, тэатра і кіно, выяўленчага мастацтва, архітэктуры і дызайну. Стыпендыі прысуджаюцца пад выкананне пэўнага творчага праекта дзеячам культуры і мастацтва ва ўзросце звыш 40 гадоў у памеры 6 мінімальнага заробочнага плат штомесячна, творчай моладзі ва ўзросце да 40 гадоў — у памеры 4-х мінімальнага заробочнага плат штомесячна на працягу года.

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь аб'яўляе прыём заявак ад кандыдатаў на атрыманне дзяржаўных стыпендыяў на 1998 год. Для разгляду камісіі па прысуджэнні стыпендыяў неабходна прадставіць наступныя дакументы:

1) заяву (прозвішча, імя, імя па бацьку, дата нараджэння, прафесія, адрас з укараннем паштовага індэкса, тэлефон, назва праекта, этапы ажыццяўлення, тэрміны завяршэння, дата, подпіс);

2) рэкамендацыю творчага саюза альбо рэкамендацыю за подпісам трох вядучых майстроў у дадзенай галіне дзейнасці;

3) творчую біяграфію;

4) спіс творчых прац і заслуг.

Дакументы прымаюцца ў Міністэрстве культуры да 1 лістапада 1997 года па адрасе: 220617, г. Мінск, пр. Машэрава, 11, аддзел музычных устаноў і цыркаў, каб. 316в. Даведкі па тэлефоне 223-74-12.

АБ'ЯВЫ

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасада

прафесарска-выкладчыкага саставу (для тых, хто мае мінскую прапіску):

кафедра музычнай педагогікі, тэорыі і гісторыі выканальніцкага мастацтва

дацэнт 1

кафедра драйляных дузавых інструментаў

прафесар 0, 25

ст. выкладчык 1

дацэнт 0,5

кафедра тэорыі музыкі

загадчык кафедры 1

дацэнт 1

кафедра спецыяльнага фартэпіяна

ст. выкладчык 1

кафедра беларускай музыкі

прафесар 1

кафедра фартэпіяна

ст. выкладчык 2

выкладчык 1

кафедра кампазіцыі

загадчык кафедры 1

прафесар 1

кафедра моў

ст. выкладчык 1

кафедра філасофіі

ст. выкладчык 1

кафедра гісторыі музыкі

дацэнт 1

кафедра спеваў

ст. выкладчык 1

кафедра струнных народных інструментаў

дацэнт 1

кафедра скрыпкі

ст. выкладчык 1

кафедра канцэртмайстарскага майстэрства

ст. выкладчык 1

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання. Заявы і дакументы згодна Палажэнню аб конкурсах накіроўваць на імя рэктара на адрас: 220030, Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30.

Даведкі па тэл.: 227-49-42; 226-06-70.

Запрашае "Дом літаратара"

8.10 "Заўсёды і ўсюды ў сэрцы маім малітва адна — Айчына" — так называецца вечарына, прысвечаная 80-ым угодкам з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Пімена Панчанкі.

15.10. Секцыя паэзіі.

17.10. Адбудзецца паказ спектакля "Канвеер" па п'есе Міхаса Карпенчанкі ў пастаноўцы Бяльніцкага народнага тэатра.

21.10. Секцыя прозы.

22.10. "Няскораная чалавечнасць" — вечарына памяці, прысвечаная 70-годдзю Алеся Адамовіча.

23.10. Секцыя перакладу.

29.10. "Мы — маладая рунь" — вечарына з нагоды 5-годдзя часопіса маладых літаратараў "Першацвет".

30.10. Секцыя літаратуры для дзяцей і юнацтва. Літаратурныя секцыі пачынаюць працу а 15 гадзіне, а вечарыны — а 18. Тэлефон для давадак: 236-09-09.

АМАЛЬ ніколі не піша аб спорце (як мне здаецца, дарэмна), аднак мне хацелася б закрануць адну каляспартыўную тэму, якая вельмі нават датычыць тых тэм, якімі алякуецца газета.

Гаворка — аб выкарыстанні пэўнай сімволікі ў адзенні спартсменаў, найперш — у спартыўнай форме, гэта значыць, тым адзенні, у якім спартсмены прымаюць удзел у спаборніцтвах.

Спартсмены шмат якіх

туральныя сілы, назву якім чалавек дае ў залежнасці ад свайго светапогляду. Але нават і заўзяты матэрыяліст можа пагадзіцца, што ў варунках прыблізна роўнай фізічнай падрыхтоўкі, прыблізна роўнай фінансавай матывацыі на першы план выходзяць маральна-валявыя якасці спартсменаў. А гэтыя якасці могуць праявіцца або не ў залежнасці ад пэўных умоў.

Асабліва яскрава, на жаль, гэтыя фактары праявілі сябе ў адносінах да нашых футбольных зборных

ло б смела спрагназаваць працэнтаў 40 ад магчымых ачкоў. Бо, прынамсі, футбольныя традыцыі на Беларусі заўсёды былі больш грунтоўныя, чым у тых жа Латвіі ды Эстоніі. Наша мінскае “Дынама” стана-вілася некалі чэмпіёнам СССР, у той час як ніводная каманда з Латвіі ніколі не ўваходзіла (прынамсі, у аглядны час) у склад вышэйшай лігі чэмпіянату СССР, а паказчыкі эстонцаў заўсёды былі яшчэ больш сціплыя.

Паважаныя чытачы, калі

Вядома, людзі, дасведчаныя ў футболе, адразу змогуць прывесці колькі заўгодна аб’ектыўных прычын, згодна з дзеяннем якіх гэтыя вынікі маглі быць толькі такімі, а не інакшымі. Я ж хацеў бы адзначыць толькі адну акалічнасць. Форма, у якой выступаюць абедзве нашы футбольныя зборныя, — з перавагай нейкага няўцяжанага чырванавата-зялёнага колеру, — аніж не можа спрыяць мабілізацыі нейкіх дадатковых сіл спартсменаў у той момант, калі астатнія аргументы бываюць вычарпанымі.

Не стала пераможнай гэтая форма і для нашай маладзёжнай зборнай. Праз увесь час турніру наша каманда была лідэрам, свабодна выйгрвала свае сустрэчы і дома, і ў гасцях. А ў самы адказны момант — у хатніх сустрэчах са шведмі і аўстрыйцамі — нешта не атрымалася, узялі адно ачко з шасці і страцілі ўсе шанцы на першае месца.

...За семсот гадоў існавання нашай старажытнай сімволікі бывалі розныя часы, розныя формы ўлады — свайёй, а апошнім часам усё больш аднекуль прышла.

Валадары Беларусі вельмі ўжо часта кіраваліся пры выбары сімволікі самымі рознымі, часцей за ўсё нейкімі кан’юнктурнымі меркаваннямі. Але ж ёсць і такое паняцце, як нацыянальныя колеры. Іх не можа адмяніць ніводная ўлада.

Нацыянальныя колеры выяўляюцца ў жывой творчасці народа. Для беларусаў гэта найперш тэатр. На тэрыторыі Беларусі амаль паўсюдна характэрным спалучэннем колераў у тэатры з’яўляецца спалучэнне белага і чырвонага, найчасцей — чырвонага на фоне белага. Зрэдку, больш ў усходніх раёнах, выкарыстоўваецца яшчэ чорны колер. І амаль ніколі — жоўты, блакітны, зялёны. Спалучэнне белага і чырвонага колераў увайшло ў генную памяць кожнага беларуса, і толькі такое спалучэнне колераў дае адчуванне нейкага свята, узнёскасці, памкнення да дасканаласці, да максімальнага выкарыстання ўласных сіл.

Калі беларускія спартсмены выступаюць у форме

з выкарыстаннем сваіх нацыянальных колераў, вынік заўсёды добры. Ці ж лёгка было нашым хакеістам на чэмпіянаце свету ў групе “Б” у Польшчы ў сярэдзіне красавіка гэтага года? Ім супрацьстаялі куды больш вопытныя дружны з Аўстрыі, Швейцарыі, Вялікабрытаніі. На поспех магла разлічваць і зборная Казахстана, і гаспадары пляцовак — палякі. Вынік гэтага спаборніцтва вядомы: наша каманда ў пяці сустрэчах атрымала сем перамог і ўпэўнена заняла першае месца. Не ўсе гульні складваліся аднолькава лёгка. Толькі чуд, здавалася, мог выратаваць беларусаў у матчы са швейцарцамі. Пасля двух перыядаў было 3:5 не на нашу карысць. Аднак на гэтым чэмпіянаце наша каманда гуляла ў бел-чырвона-белага фарме, на трыбунах свабодна луналі бел-чырвона-белыя сцягі яе заўзятараў. І гэта не магло не адбіцца на настроі хакеістаў, або, — калі хто аддае перавагу мысленню ў такіх тэрмінах, — не магло не паспрыяць дзеянню нейкіх звышнатуральных сіл. Канчатковы вынік той сустрэчы — 6:5 на карысць беларусаў.

На жаль, апошнім часам нашым спартсменам часцей не хапае нейкага “ледзь-ледзь”. Толькі адзіны залаты медаль быў заваяваны ў алімпійскай Атланце. Толькі два сантыметры не хапіла У. Дуброўшчыку да медаля на чэмпіянаце свету па лёгкай атлетыцы ў Афінах. Калі адмовіцца ад прыцягнення ў вялікі спорт палітычнай кан’юнктуры, гэтыя “ледзь-ледзь” можна схіліць на карысць Беларусі. У 1998 годзе нашых спартсменаў чакае шмат значных выпрабаванняў. Упэўнены, што яны прайшлі б па ўсіх спартыўных арэнах дастойна, каб дазволілі ім выступаць у форме, якая абавязвае; форме, якая выратавае ў складаных сітуацыях: форме, у якой адчуваеш уласную годнасць і гонар за сваю краіну, дзе адначасова з дзяржаўнай сімволікай магла б раўнапраўна існаваць гістарычная нацыянальная, як гэта дзеіцца ва ўсім свеце.

Аляксандр УРБАНОВІЧ
г. Гомель



ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх пісьменнікаў; рэдакцыя газеты “Літаратура і мастацтва”

ВЫХОДЗІЦЬ 3 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар
Уладзімір НЯКЛЯЕУ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Мікола ГІЛЬ —
намеснік галоўнага рэдактара
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Жана ЛАШКЕВІЧ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Барыс ПЯТРОВІЧ —
першы намеснік галоўнага рэдактара,
Юрась СВІРКА,
Віктар ШНІП —
адказны сакратар

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захаравы, 19

ТЭЛЕФОНЫ:
прыёмная рэдакцыі — 2332-461
намеснікі галоўнага рэдактара — 2332-525, 2331-985

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 2332-525
пісьмаў і грамадскай думкі — 2331-985
літаратурнага жыцця — 2332-462
крытыкі
і бібліяграфіі — 2331-985
паэзіі і прозы — 2332-204
музыкі — 2332-153
тэатра, кіно
і тэлебачання — 2332-153
выяўленчага мастацтва, аховы помнікаў — 2332-462
навін — 2332-462
мастацкага афармлення — 2332-204
фотакарэспандэнт — 2332-462
бухгалтэрыя — 2682-667

Пры перадруку просьба спасылка на “ЛіМ”.
Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэзэнзуе.
Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютэрнага цэнтра тыднёвіка “ЛіМ”

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах
Друкарня “Беларускі Дом друку” (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)
Індэкс 63856.
Наклад 4322
Нумар падпісаны ў друку 2.10.1997 г. у 17.30.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 715
Заказ 5803/Г
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нават прыняўшы, што мяч — круглы...

краін маюць у сваёй форме колеры нацыянальнага сцяга. Напрыклад, амаль заўсёды колеры нацыянальнага сцяга прысутнічаюць у форме спартсменаў ФРГ, Польшчы, Швецыі, Румыніі, ЗША, Расіі.

На жаль, нацыянальнага сцяга, зацверджанага законным парадкам, у нашай краіне на цяперашні час не існуе.

З дапамогай нармальнай логікі зразумець сэнс дзеяння ўладаў ад маўленні ад найвялікшага скарбу — адных з самых старажытных у Еўропе Герба і Сцяга — немагчыма. Мабыць, ва ўсім гэтым ёсць нейкая таямніца, сэнс якой будзе праясненая пазней.

Аднак дзейнасць палітычных кан’юнктурачыкаў калі-небудзь ды будзе выпраўлена. А спартыўныя вынікі, дасягнутыя за той ці іншы перыяд, застаюцца ў аналах гісторыі назаўсёды. Таму горка робіцца, калі за палітычных гульняў дарослых “дзядзькоў” церпіць наш спорт.

Цяпер ужо не спрабуюць прырэчыць таму відавочнаму факту, што на найбольш значныя падзеі ў жыцці чалавецтва, якімі, без сумневу, з’яўляюцца вынікі спартыўных спаборніцтваў, уплываюць нейкія звышна-



— нацыянальнай ды маладзёжнай. Калі кола аўтараў і чытачоў “ЛіМа” сапраўды такое далёкае ад спорту, паведамлю: нацыянальная зборная Беларусі на працягу адборачнага цыкла да чэмпіянату свету 1998 года змагаецца ў чацвёртай еўрапейскай групе, дзе яе сапернікамі з’яўляюцца моцныя зборныя Аўстрыі, Швецыі ды Шатландыі і адносна слабейшыя зборныя Латвіі ды Эстоніі. Гэтыя спаборніцтвы набліжаюцца да свайго канца, у прыватнасці, наша каманда згуляла 9 матчаў з 10. Які ж вынік нашых “чараўнікоў скуранога мяча”? Калі паглядзець з аб’ектыўных пазіцый, нават прыняўшы, што мяч — круглы, можна бы-

хто не ведае, паведамляю: зборная Беларусі на сённяшні дзень мае 14,81 працэнта ад магчымай колькасці ачкоў (4 з 27). Гэта пры тым, што ўсе матчы з Латвіяй і Эстоніяй ужо згуляны, засталася яшчэ толькі адна сустрэча — з камандай Аўстрыі на яе полі. Так што канчатковы вынік, што цалкам верагодна, будзе роўны 13,33 працэнта. Пры гэтым наша зборная амаль заўсёды атрымлівала (прынамсі, за “хатнія” гульні) добрую прэсу. І гэта цалкам справядліва, бо нашы хлопцы прайгралі на сваім полі тром вельмі моцным камандам Шатландыі, Швецыі ды Аўстрыі кожны раз з мінімальным лікам — адпаведна 0:1, 1:2 і зноў 0:1.

А з адной жа друкарні

Памятаю, атрымаў я студзеньскі нумар “Польмя”. Атрымаў, абрадаваўся, кінуўся чытаць. Зняўзку дзесьці на сярэдзіне томік “разламаўся” на дзве часткі, што ўтрымліваліся толькі мяккай вокладкай. Пры далейшым чытанні на месцы “разлому” пачалі выпадаць лісты...

Ну, думаю, не пашанцавала — звычайны паліграфічны брак, такой бяды. Другі нумар будзе нармальны, не разваліцца. На жаль, і другі, і трэці, і чацвёрты нумары гэтак жа раптоўна “лопаліся”, як і першы...

Мне, як былому бібліятэкару, зарупіла іншае: які ж кароткі век, напэўна, мае цяпер “Польмя” ў нашых чытальнях! А некалі ж кніжкі часопіса гадамі служылі чытачам бібліятэк.

З красавіка падпісаўся я і на “Маладосць”. Атрымаў чацвёрты нумар, асцярожна (з улікам горкага вопыту) пагартаў яго і — во дзіва!

— ён нідзе “не разламаўся”. Прачытаў амаль увесь за колькі дзён, а часопіс — цэлы! Ну, думаю, малайцы маладосцеўцы, аддрукавалі, пэўна, тыраж за мяжой. Пашукаў выходныя даныя. Чытаю: “Надрукавана... у друкарні выдавецтва “Беларускі дом друку”. Дык гэта ж там, дзе і “Польмя” друкуюць. Чаму ж такая розніца?

Дрэнная брашулёўка “троўстых” літаратурных часопісаў — гэта не толькі нязручнасці для індывідуальнага падпісчыка, не толькі галаўны боль для бібліятэкараў. Мне здаецца, што гэта яшчэ і маральная траўма для аўтараў, якія там друкуюцца. Справа ў тым, што нават у савецкі час шлях ад часопіснага варыянта твора да выхаду яго асобнай кнігай вымяраўся не месяцамі, а гадамі. Цяпер жа — тым больш. А пісьменнікі ж, мабыць, не менш за бібліятэкараў зацікаўлены, каб іхнія

творы былі прачытаны як мага раней і як мага большай колькасцю людзей. Але названы паліграфічны брак рэзка скарачае “чытальніцкае” жыццё часопісаў.

Добра памятаю зачытаныя “да дзірак” нумары “Польмя” і “Маладосць” 60—70-х гадоў, дзе друкаваліся раманы і аповесці Мележа, Шамякіна, Быкава, Навуменкі, Пташнікава... І служылі тады чытачам гэтыя часопісы па некалькі гадоў. А там, глядзіш, на змену зачытаным часопісам і кніжны варыянт твора падаспеў у бібліятэку. Ці ж вытрымае сённяшні экзэмпляр “Польмя” такую нагурузку?

І яшчэ адно. У часопісе “Маладосць” адсутнічаюць калонтитулы, што стварае пэўныя нязручнасці для чытача. У “Польмі”, дарэчы, яны ёсць.

Мікола ТОНКАВІЧ
г. Мінск

Марцін КОЎЗКІ

Доля праўды

Скардзіўся на пільні арандатар склада: — І плачу багата, а ўсё ж радуецца. — Не ўлічваеш, уласнік, псіхалогію мас, трэба шмат часу, каб забыцца на калгас. Кінуць красці, як агульнае стане ўласным. — А на гэты колькі спатрэбіцца часу?

• Дураць нас, і ўжо ў вары вараным ставіць недзе неадмыўную пячатку. І тады, хоць аб’яўляй, што пачынаюць зноў “Санта-Барбару”, пабурным — і зноў пачнем глядзець спачатку.

• Прытэпалі фіглярны: — Нашто нам вашы “ляры”? — Якія гэта “ляры”? — Ну, тыя — “цырку — ляры”. — Вы ж цырк — ідэалагічная ўстанова! — Дык што ў нас славы на іншай аснове? ...Наіўныя скамарохі, хочучы ўцячы ад эпохі.

• Чулі, у Расіі забіты выдавец кніг, пры нясных абставінах, і забойца знік. — А ці даўно ў нас кнігі забаранялі і палілі, аўтараў і выдаўцоў у астрогах гналі. — Тут, мабыць, чыста крывінальная справа. — Усё адно крыўдна — за суседнюю дзяржаву.

• Не пазнаю былых суседзяў — залезлі ў бароды, адзіны, другі, трэці. Бароды ўцёкі, бароды-выклік, мы з тымі бародамі да ўсяго прывыклі. Пры Леніне кіраўнікі насілі бародкі, пры наступніку выскрэбвалі падбародкі. А як яно цяпер, для сучасных беларусаў, — насіць бароды ці толькі вусы? І як яно з тымі, у каго чыстыя твары, — у норме яны ці лічы пачвары?